

ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

ГАЗЕТА ТВОРЧАЙ ІНТЭЛІГЕНЦЫ БЕЛАРУСІ

№ 22 (3692)

29 МАЯ - 4 ЧЭРВЕНЯ 1993 г.



АДРАДЖЭННЕ ПРАЗ ДУХОЎНАСЦЬ

На пытанні карэспандэнта «ЛіМа» адказвае галоўны рэдактар выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» Барыс САЧАНКА

СТАРОНКІ 3—4

СКАРБ І НАДЗЕЯ

Аляксандр ЛЯЎКО: «Выключэнне культуры, і перш за ўсё духоўнай, з ліку прадуктыўнай дзейнасці, абвешчэнне яе ніяк не звязанай з вытворчасцю і нашым эканамічным дабрабытам, але вымагаючай пастаянных фінансавых сродкаў, прывяло да многіх існуючых сацыяльных парадксаў нашага грамадства. Сёння ўжо нікога не здзіўляе, што малакваліфікаваны рабочы часта зарабляе больш, чым прафесар, вядомы дзеяч культуры ці навукі, не гаворачы ўжо пра настаўнікаў, урачоў, бібліятэкараў, загадчыкаў клубаў. Не здзіўляе і тое, што больш за 70 гадоў, шукаючы адпаведны эканамічны механізм грамадства, мы да гэтага часу так і не змаглі яго знайсці»

СТАРОНКІ 5, 12

КАПІТАН ПСТЫР

Апавяданне Ігара ВАЛАСЕВІЧА

СТАРОНКІ 8—9

«ДАСЦЬ БОГ, БЕЛАРУСЬ БУДЗЕ КВІТНЕЮЧАЙ КРАІНАЙ»

Міхась СЕНЬКА ў рубрыцы «Беларускае замежжа: жывыя галасы»

СТАРОНКІ 14—15

«ДРУКАВАЦЬ НЕЛЬГА!...»

«Мастацтвазнаўства» з архіваў КДБ

СТАРОНКА 16



ЧАМУ ЗАСМУЧАНЫ ЛЁНІК?

Лявон Тарасевіч /для сяброў — Лёнік/ — чалавек заняты. Ягоны час распісаны на некалькі гадоў наперад: Стакгольм, Нью-Йорк, Тэль-Авіў, Сеул ды іншыя прывабныя, прэстыжныя для творцы мясціны на ўсіх пяці кантынентах. Знайсці «вакно» ў гэтым шчыльным раскладзе досыць цяжка. Тым болей, што мастак нічога не робіць зняцку, да імпрэзаў рыхтуецца грунтоўна. Ён павінен загадзя азнаёміцца з залай, дзе будзе экспанавацца творы, складзі канцэпцыю выставы і прадугледзець яе магчымыя карэкцыі. Ён вельмі сур'ёзна ставіцца да такіх «дробязей», як каталог, афіша.

Гаворка пра выставу Лёніка на Беларусі распачалася даўно, дамоўленасць аб ёй паміж Міністэрствамі культуры Польшчы і Беларусі дасягнута яшчэ два гады назад. З польскага боку, з боку самога мастака ўсё запланаванае зроблена ў тэрмін і якасна. А вось у нашых «ответственных товарищей» іншы стыль работы: каталогу няма, не надрукаваны намалёваны мастаком плакат, а замест яго ў «пажарным парадку» зроблена

прымітыўная шрыфтавая афіша, да таго ж з грэматычнымі памылкамі.

У ноч перад вернісажам мастак не спаў. Можна таму, што збылася ягоная мара — зрабіць вялікую выставу ў Менску /гаворка пра яе наперадзе/, і высокія пачуцці перапаўнялі ягонае сэрца? Не, проста не было калі. Каб выстава адчынілася ў абвешчаны афішай час, Лёнік быў вымушаны сам развешваць карціны...

Так сустрэлі ў Беларускай дзяржаве беларускага генія з Польшчы. Зразумела, усё можна спісаць на адсутнасць добрага ладу ў нашай дзяржаве, на эканамічны крызіс /маўляў, не да мастацтва.../, на цяжкую спадчыну савецкага сацыялізму на Беларусі.

Ды мне падаецца, усё значна прасцей. Мастака абразілі свядома. Мастаку /і ўсім, хто яго шануе, хто ганарыцца, што Лёнік — беларус/ далі зразумець: што хто б ты ні быў «там», на Захадзе, «тут» гэта не мае ніякага значэння. «Тут» усё паранейшаму, і галоўная фігура ў нашым мастацтве не творца, а чыноўнік.

П.ВАСІЛЕЎСКИ

КОЛА ДЗЁН

На мінулым тыдні прэзідэнт Польшчы Лех Валенса «развён-заў» парламент. Гэты, усё яшчэ экзатычны на абшарах краіны былой «народнай дэмакратыі» спосаб пераадолення крызісных з'яў, безумоўна, даць дадатковыя аргументы як прыхільнікам, так і апанентам увядзення інстытута прэзідэнцтва на Беларусі. Аднак больш істотна, на нашу думку, іншае. Крызісы, нейкія надзвычайныя сітуацыі — нармальныя з'явы ў пераходны, няпэўны перыяд. Але павінна быць і сіла, якая ў адказны момант не пабаіцца дзейнічаць — энергічна, неардынарна, рашуча. Вядома, на законных падставах, у рэчышчы дэмакратычных працэсаў.

СТАТЫСТЫКА ТЫДНЯ

Як паведаміў Дзяржкамстат Беларусі, за студзень — красавік гэтага года грашовыя даходы насельніцтва ўзраслі ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага года ў 11 разоў і склалі на душу насельніцтва 50,9 тысячы рублёў.

Разам з тым, агульнае перавышэнне даходаў над расходамі насельніцтва склала 64,6 мільярда рублёў. На гэтую суму людзі не набылі тавараў і не атрымалі паслуг.

Вось і думай, сярэднестатыстычная «душа», пабагацела ты ў 11 разоў ці пабяднела.

СУСТРЭЧА ТЫДНЯ

На першым пасяджэнні Кансультацыйна-каардынацыйнага камітэта СНД старшынёй гэтага органа Садружнасці выбраны расійскі віцэ-прэм'ер Аляксандр Шохін. Разгледжаны структура і штатны расклад камітэта. Адным з намеснікаў старшыні ККК стаў выканаўчы сакратар СНД Іван Каратчэня.

Лінгвістычная заўвага: няўключныя назвы, абрэвіятуры палітычных наватвораў — СНД, ККК і інш. — прымушаюць моцна ўсумніцца ў іх жыццяздольнасці.

МАРНАТРАЎСТВА ТЫДНЯ

Вярхоўны Савет зноў адклаў разгляд праекта Канстытуцыі Беларусі. У мяркуемым Асноўным Законе 153 артыкулы, з якіх ухвалена менш за палавіну. Калі справа пойдзе такімі тэмпамі, «Беларусь», твой народ дачакаецца...

Не пастаянная і ганебная адсутнасць кворуму на парламенцкіх пасяджэннях сведчыць хутчэй за ўсё не столькі пра нядобрасумленнасць дэпутатаў-прагульшчыкаў, колькі пра абраную парламенцкай большасцю тактыку. Як толькі з'явіцца «думка» — з'явіцца і кворум.

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

У інтэрв'ю італьянскаму інфармацыйнаму агенцтву «АНСА» Старшыня Вярхоўнага Савета Станіслаў Шушкевіч зноў выказаўся за «нейтральную парламенцкую Беларусь».

Характарызуючы становішча ў краіне, спікер парламента адзначыў, што «эканамічныя рэформы ідуць у рэспубліцы недапушчальна марудна». Адказнасць за гэта С.Шушкевіч ускладае на чыноўнікаў старой зашквы: «Гэта спецыялісты высокага класа, але ў рыначную эканоміку яны не ўпісваюцца. Прывычаныя працаваць у ранейшай жорсткай камандна-адміністрацыйнай сістэме размеркавання і ўраўнілаўкі, гэтыя людзі перабудавацца ўжо не могуць».

ФОРУМ ТЫДНЯ

У Варшаве працуе III канферэнцыя беларускіх і польскіх гісторыкаў на тэму «Беларуска-польскія адносіны ў 1918—1945 гг.». Канферэнцыю наладзілі таварыствы «Беларусь—Польшча» і «Польшча—Беларусь», а таксама інстытуты гісторыі акадэміі навук Польшчы і Беларусі.

ЗАХАДЫ ТЫДНЯ

6—7 ліпеня адбудзецца III Усебеларуская палітычная канферэнцыя. Для склікання і правядзення гэтай важнай падзеі створаны арганізацыйны камітэт. Мяркуюцца даць палітычную ацэнку II Усебеларускай канферэнцыі 1925 года, разгледзець цяперашняе палітычнае становішча на Беларусі, выказацца з нагоды яе будучага дзяржаўнага і канстытуцыйнага ладу.

НЕДАЎМЕННЕ ТЫДНЯ

Утвораны Беларускі камітэт салідарнасці з сербамі. Гэтая грамадская арганізацыя, старшынёй якой выбраны І.Чыгрынаў, ставіць за мэту аказаць падтрымку братняму славянскаму народу, які «падвяргаецца генацыду».

Віншум Івана Гаўрылавіча. Што ж, «беларусы нічога не маюць», хай жа ім будзе ... сербскі камітэт.



Вы іх бачыце на правым здымку — лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь 1992 года ў галіне літаратуры і мастацтва. На ганку дома Вярхоўнага Савета, пасля атрымання дыпламаў і знакаў новага ўзору — дыпламаў і знакаў лаўрэатаў Дзяржаўнай прэміі незалежнай і суверэннай Беларусі, — сфатаграфаваліся на памяць Эдуард Агуновіч, Галіна Гарэлава, Сяргей Грахоўскі, Мікола Ермаловіч, Аляксандр Жук, Сяргей Законнікаў, Аляксандр Звонак, Уладзімір Кін-Камінскі, Уладзімір Кур'ян, Віктар Манаеў, Яраслаў Пархута, Мікалай Пінігін, Мікола Селяшчук, Васіль Сёмуха і Аляксандр Уліцэнак. Уручаючы ім знакі і дыпламы, Старшыня Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь Станіслаў Шушкевіч адзначыў менавіта гэта: яны — першыя лаўрэаты «зусім беларускіх» прэмій. На левым здымку С.Шушкевіч уручае дыплом лаўрэата старэйшаму нашаму паэту Аляксю Звонаку.



ПАРТЫЯ ФРОНТУ

Свой першы, устаноўчы, з'езд Беларускі народны фронт ладзіў «на эміграцыі», у Вільні. Другі — дома, у Мінску, на ўскраіне, у раёне заводаў і новабудоваў. Трэці — у самым цэнтры сталіцы, у будынку Купалаўскага тэатра, побач з гмахам колішняга ЦК КПБ / тут цяпер Прэзідыум Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь /. Нават гэтыя геаграфічныя акалічнасці выразна сведчаць, што Фронт набывае палітычную вагу.

Альбо такі факт. 19 чэрвеня 1991 г. Міністэрствам юстыцыі быў зарэгістраваны прыняты на Другім з'ездзе Статут БНФ. Аднак рэгістраваць эмблему Фронту — «Пагоню» — «таварышы» з міністэрства адмовіліся. Гэта пытанне мелася быць вызначаным у трохмесячны тэрмін. І сапраўды, 19 верасня 1991 года «Пагоня» была зацверджана ў якасці... Дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь.

Як вядома, з'езд прыняў Праграму БНФ. Пераказаць яе падрабязна не мае сэнсу, бо той, хто хоча, можа пагартыць апошні перадаз'ездаўскі нумар «Навін БНФ» — яна была там цалкам надрукавана. Істотных карэктыў на з'ездзе ў праграму ўнесена не было, у асноўным праўкі стылістычнага характару. Таму нагадаю толькі яе асноўныя палажэнні.

Праграма складаецца з шасці раздзелаў. Першы носіць назву «Беларускі народны фронт «Адраджэнне» і мае зместам вызначэнне Фронту як «народнага руху палітычнага цэнтру», які скіроўвае сваю грамадска-палітычную актыўнасць да Свабоды, Незалежнасці і Адраджэння. БНФ імкнецца быць у згодзе з маральнымі прынцыпамі Справядлівасці, Салідарнасці і Добра.

Другі раздзел — «Галоўныя каштоўнасці». Імі названы беларуская культурная традыцыя, маральнасць палітыкі, годнасць чалавечай асобы, вяршэнства агульнага добра, справядлівасць, салідарнасць, нацыянальная ідэя, незалежная дзяржава.

Трэці раздзел прысвечаны ўмовам раскрыцця асобы, чацвёрты — сацыяльнай рынкавай гаспадарцы /гэта пераказ эканамічнай праграмы БНФ/, пяты — дзяржаўнаму ладу Беларусі. Шосты — «Беларусь у свеце» /адлюстроўвае прынцыпы знешняй палітыкі, якія БНФ будзе праводзіць у жыццё пасля перамогі на парламенцкіх выбарах.

Гэта праграма, на падставе якой будзе фарміравацца перадыбарчая платформа руху. На маючыя адбыцца выбары зарыентавана і стварэнне ў межах Фронту партыйнай структуры. Бо існуе рэальная небяспека, што большавіцкая большасць у Вярхоўным Савета прыме дыскрымінацыйны закон, які пазбавіць грамадскія рухі права на ўдзел у выбарах. На гэты выпадак і створаны «юрыдычны парасон» над БНФ. Аднак, каб нават тэрэ-

тычна не дапусціць, што партыя БНФ распачне дзейнасць асобна ад руху БНФ, і партыя і рух маюць адзінае кіраўніцтва. Сойм БНФ — гэта адначасова і Сойм Партыі БНФ, Старшыня БНФ — і старшыня Партыі БНФ, і гэтак далей.

Па шляху трансфармацыі руху ў партыю, хай па іншых прычынах, ідуць летувіскі «Саюдаіс» і ўкраінскі «Рух». Лідэры гэтых уплывовых палітычных арганізацый Вітаўтас Ландсбергіс і Вячаслаў Чарнавіл былі гасцямі з'езда БНФ. Ведаючы прыхільнасць З.Пазняка і В.Чарнавіла да ідэі Балтыйска-Чарнаморскага Саюза, на прэс-канферэнцыі прагучала пытанне, ці не стане гэта сустрэча трох лідэраў апазіцыі з Беларусі, Украіны і Летувы для СНД тым, чым былі «Віскулі» для Савецкага Саюза. На што З.Пазняк запярэчыў: «Віскулі» рабілі людзі, якія маюць уладу, а тут сустрэліся апазіцыянеры». В.Чарнавіл нагадаў свае візіты ў Латвію і Эстонію і адзначыў узростную ў гэтых краінах цікаўнасць да ідэі БЧС. А ўвогуле лідэр «Руху» уяўляе гэты саюз, як эканамічнае аб'яднанне не толькі былых рэспублік СССР. На ягоную думку, «Балтыйска-Чарнаморская дуга» можа ахапіць тэрыторыю ад Скандынавіі да Адрыятыкі.

В.Ландсбергіс прызнаў ідэю БЧС слушнай, вартай увагі, але яшчэ не саспелай, над ёй трэба яшчэ доўга працаваць.

Былі на з'ездзе госьці з Малдовы, Польшчы. У першы дзень у зале прысутнічалі паслы Кітая, Расіі, Польшчы. З'езд віталі прэзідэнт Саюза прадпрыемстваў Беларусі, старшыня Каардынацыйнай Рады Беларускага Згуртавання Вайскоўцаў, прадстаўнікі партый блока «Рэфэрэндум».

Для мяне досыць дзіўна было пабачыць і пачуць на з'ездзе прадстаўнікоў Саюза палякаў Беларусі. Бо зусім нядаўна кіраўніцтва СПБ адкрыта дэкларавала свае шчыльныя стасункі з КПБ, выказвала агрэсіўную непры-

мірымасць да беларускага «нацыяналізму». Нават на рэфэрэндуме аб лёсе СССР сябры СПБ галасавалі за захаванне імперыі. А тут... Мабыць, кіраўнікі СПБ добра ўсведамляюць сваю палітычную вагу і хацелі б, каб нехта дужы /БНФ/ правёў іх у будучы парламент.

Пра небяспеку згоды з былой камуністычнай наменклатурой гаварыў на з'ездзе госьць з Малдовы, прадстаўнік Хрысціянскіх дэмакратаў.

Апладысмантамі, стоячы віталі дэлегаты з'яўленне на трыбуне з'езда В.Ландсбергіса. Ён прыгадаў канец 80-х гадоў, «гады нашага /БНФ і «Саюдаіс»/ палітычнага юнацтва», студзень 1991 года, калі дэлегаты Вярхоўнага Савета РБ ад апазіцыі БНФ прыехалі ў Вільню, каб аказаць маральную падтрымку летувіскім дэмакратам-незалежнікам. З прамоў спадара Ландсбергіса можна было зрабіць выснову, што сітуацыя вакол Летувы і Беларусі, непрадказальнасць у паводзінах колішняга «старэйшага брата» і агульнаеўрапейскія палітычныя тэндэнцыі вымагаюць больш шчыльнага супрацоўніцтва апазіцыйных сіл абедзвюх краін.

Спадар Чарнавіл /таксама цэла сустрэты залай/ гаварыў аб неабходнасці стварэння бяз'ядзернай зоны паміж Заходняй Еўропай і Расіяй. Балтыйска-Чарнаморскі Саюз, дзе не будзе народа /краіны/-гегемона, як у былым СССР, даць магчымасць краінам БЧС хутка і цывілізавана вярнуцца ў Еўропу.

Трэці з'езд БНФ прайшоў выключна арганізавана і пад знакам згоды ў шэрагах руху, пацвердзіў непахіснасць аўтарытэту З.Пазняка як лідэра БНФ, аўтарытэт ягонага бліжэйшага асяроддзя. Але з гэтага не вынікае, што не было спрэчак і дыскусій. Дэлегаты досыць жорстка выказваліся адносна сітуацыі пасля забароны рэфэрэндуму. На думку многіх, Фронт на той момант упусціў палітычную ініцыятыву, не здолеў абараніць інтарэсы і годнасць тых амаль паўмільёна грамадзян Беларусі, што паставілі свае подпісы за рэфэрэндум. Выказваліся меркаванні, што БНФ недастаткова працуе з моладдзю ды з ветэранамі. «Не ўсе ветэраны — «сталінскія сокалы», што прызямліліся ў нашым Вярхоўным Савета», — сказаў дэлегат С.Навумчык.

І ўсё ж такі за час ад з'езда да з'езда Фронт, яго кіраўніцтва не зрабілі стратэгічных памылак. Разам з тым інтэлектуальны патэнцыял БНФ дазваляе зрабіць правільныя высновы з тактычных пралікаў і выйсці на будучыя выбары з праграмай, патрэбнай і зразумелай людзям Беларусі.

П.ВАСІЛЕЎСКІ

КОЛА ДЗЁН

АДСТУПЛЕННЕ СКОНЧЫЛАСЯ?

Калі не браць у разлік абрыдлы яшчэ з часоў агульнасаюзных трансляцый партыйны рытуал адкрыцця, то другі з'езд ПКБ пачаўся з прамовы сустаршыні гэтай партыі Сямёнава. Сякія-такія моманты з яе могуць падацца нават цікавымі для людзей, далёкіх ад партыйна-палітычнай работы. Ну, хаця б такі пасаж: апазіцыя ўзяла нашы камуністычныя лозунгі, каб набраць палітычных дывідэндаў у народа; апазіцыянеры карыстаюцца ў сваёй дзейнасці ўсім, што было назірана за дзесяцігоддзі сацыялізму /!?!/.

На мове марксістаў-ленінцаў такія высновы, напэўна, называюцца дыялектыкай. А той жа народ, на які так любяць спасылкацца пэўныя таварышы, кажа ў такім разе лепей: бытаюць божа дар з яечняй.

Спрэчкі на з'ездзе былі непазбежныя — партыя камуністаў сёння далёка не тая, і да аднадумства ёй далёка. Але наўрад ці хто думае, што прадметам бурнага абмеркавання будзе такія чыста працэдурныя пытанні, як склад прэзідыума. Тут вылучыліся вядомы ў партыйных кругах артадокс-фундаменталіст Школьнікаў. Ён прапанаваў не выбіраць у гэты орган сустаршыню ПКБ Лашкевіча з прычыны прыналежнасці апошняга да варожага пралетарыяту класа камерсантаў. Выступіўшы ў абарону прадпрыемальніка-камуніста тут жа згадалі фабрыканта і заводчыка Саву Марозава і яго судовага асабіста адносіны з Леніным, а таксама прыналежнасць да камерцыйных спраў спадара Энгельса. У такім хаўрусе, зразумела, выкінуць Лашкевіча з прэзідыума было ўжо проста немагчыма. Але наперад з'езд зрушыў зусім ненадоўга. Спатыкнуўся ён зноў ужо на наступным пытанні — прызначэнні парадку дня. Да вызначэння аргкамітэтам парадку /даклады кіраўнікоў ПКБ, справаздача палітвыканкома, папраўкі і дапаўненні ў статут, прыняцце праграмы/ пасыпалася розная фракцыйная драбязя. Сярод іншага было прапанавана разгледзець персанальныя справы кіруючых асоб КПБ на прадмет іх асабістай адказнасці «за развал Саюза і партыі».

Са справаздачай аб працы ПКБ выступіў Лашкевіч. З яе запаміналася безапалітычнае сцягджэнне, што масавасць акцый ПКБ «заставіла ког-кого прыкусіць языкі, а неко-

торым політикам прыйшлося крута мяняць свае пазіцыі». А зацікавіла мяне асабіста інфармацыя аб тым, што ў ПКБ сёння вельмі мала рабочых, бо аднавіць давер да кампартыі з боку гэтага класа пакуль што не ўдалося.

Не абышоў увагай дакладчык і падрыхтоўку да будучых выбараў. Па яго словах, «палітычныя апаненты» /дэмакратычны рух/ запрашаюць да сябе настаўнікаў з-за мяжы. У камуністаў такой магчымасці няма, таму ўжо зараз неабходна разам з вучонымі /марксістамі?/ рыхтаваць кандыдатаў у дэпутаты.

Калі верыць дакладчыку, то да шматлікіх хвароб камуністычнага руху на Беларусі дабавілася яшчэ адна — мегаманія. Дыягнаставаць яе можна па міжнародных планах ПКБ: партыя плануе выступіць ініцыятарам міжнароднай нарады сацыялістычных і працоўных партый, дзе будзе абмеркаваны прычыны «часовага» паражэння камуністычнага руху ў сьвеце.

У чытача можа з'явіцца пытанне, чаму я так засяроджваюся на пачатку з'езда. Ды таму, што далейшы яго ход па камуністычнай звычцы быў абмежаваны рыторыкай на тэму таго, «як добра мы жылі пры сацыялізме і якое дрэннае жыццё зараз».

Адзінае, пра што сапраўды варта згадаць, — гэта спрэчкі аб дзяржаўнай мове. Першапачаткова прапанова змагацца за наданне дзяржаўнага статусу рускай мове была адхілена, пытанне перадалі на далейшую дапрацоўку ў кіруючыя органы. Прычыны, па якіх гэта было зроблена, называліся самыя розныя, але часцей за ўсё гучалі спасылкі на БНФ, які любіць праліць камуністаў у нацыянальным пытанні скарыстае ў сваіх мэтах. Такім чынам, было нарэшце прызнана, што народны фронт — рух вельмі ўплывовы.

Выбары кіруючых органаў — сямі сакратароў ЦК, бюро ЦК і самога ЦК ПКБ — праходзілі за зачыненымі дзвярцамі. Але вядома, што ні адзін з былых кіраўнікоў КПБ да кіруючых пасадаў дапушчаны не быў. Затое ў першым шэрагу партыйнай улады знайшлося месца ўсім былым сустаршыням. Да партыі «новага тыпу», якой стала ПКБ пасля аб'яднання з КПБ, перайшла не толькі ўся паўната ўлады, але і ўсе маёмасныя і юрыдычныя прэтэнзіі сваёй папярэдніцы.

Яўген ЛЮТЫ

АДРАДЖЭННЕ ПРАЗ ДУХОЎНАСЦЬ

На пытанні карэспандэнта «ЛіМа» адказвае галоўны рэдактар
выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі

Барыс САЧАНКА

— Барыс Іванавіч, пэўна, нялёгка было вам у такі складаны час рашыцца пайсці з выдавецтва «Мастацкая літаратура» і ўзначаліць выдавецтва энцыклапедычнае. Хоць бы таму, што засталася там ваша дзецішка — серыя «Скарбы сусветнай літаратуры», задумкі з выданнем твораў пісьменнікаў беларускай эміграцыі...

— Вы не памыляецеся, гэта праўда — нялёгка было рашыцца. Калі вясной мінула года зайшла размова пра тое, каб узначаліць БелЭН, я, падумаўшы, узважыўшы ўсе «за» і «супраць», зноў сваю кандыдатуру з прэтэндаўтаў, як, дарэчы, рабіў гэта неаднойчы і раней, калі мне прапаноўвалі розныя павышэнні. А такіх прапаноў — цяпер можна прызнацца — было нямала. Напрыклад, мне некалькі разоў прапаноўвалі ўзначаліць выдавецтва «Мастацкая літаратура». Першы раз з такой прапаноўвай звярнуўся да мяне адразу ж пасля смерці Міколы Ткачова П.У. Броўка. У час гутаркі з ім я параіў на гэтую пасаду вылучыць тады мала каму вядомага ў пісьменніцкім асяроддзі М.Ф. Дубянецкага. Прапаноўвалі мне пасаду галоўнага рэдактара штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва», часопіса «Беларусь»... Але я заўсёды ставіў вышэй за ўсё пісьменніцкую працу. Вядомыя словы героя паэмы А.Твардоўскага «Краіна Муравія» Маргунка: «Посееш бубочку одну, и та — твоя», я перайначваў на «посееш буквачку одну, и та — твоя». І сеяў гэтыя «бубочки» — буквачкі — пісаў, працаваў над сваімі творами. Пасля гэтага з творчасці, карміць сям'ю было нельга, я зарабляў на хлеб, займаючы самую сціпную пасаду літсупрацоўніка /«літраба»/ — два гады ў «Вожыку», шаснаццаць — у «Польмі». Чытаў, правіў, рыхтуючы да набору, чужыя рукапісы, а ўвесь астатні час прасяджаваў за кнігамі, сваім пісьменніцкім сталом і нічога лепшага не хацеў, не імкнуўся нават. Пісьменніцаў жа чытачы цэняць не за пасады, якія тыя займаюць, не за званні і прэміі, якія, карыстаючыся пасадамі і знаёмствамі, з «сильными мира сего», удаецца некаторым здабыць, а за цвярозы розум, веды, творы, што напісалі. Пасады ж адбіраюць час. І волю, незалежнасць — служыць жа трэба тым, хто цябе парэкамендаваў ці прызначыў. Навошта, калі можна і без усяго гэтага жыць. І я жыў, церпячы штурхалі і злева, і справа. К.Кірзенка, прыйшоўшы на працу ў «Польмі», прапаноўваў мне пасаду адказнага сакратара, потым — намесніка галоўнага рэдактара. Але ўгаварыць мяне яму так і не ўдалося. Тады ён вырашыў дзейнічаць інакш. І пра гэта я даведаўся ад сакратара ЦК КПБ А.Т.Кузьміна, які, паклікаўшы мяне ў апошні дзень з'езда пісьменнікаў на гутарку, сказаў голасам, які не дапускаў прэчэння: «Больш у «Польмі» ты працаваць не будзеш. Выбярэй — пойдзеш у сакратары партарганізацыі ці ў сакратары праўлення». Я пачаў, пачаў і выбраў з двух зол, як мне здавалася, меншае — сакратара праўлення. У «Мастацкую літаратуру» я прыйшоў пасля трохмесячнага вымушанага па волі таго ж А.Т.Кузьміна беспрацоўя, дзякуючы дырэктару гэтага выдавецтва А.І.Бутэвічу і галоўнаму рэдактару Серафіму Андрэюку. Ім хацелася падняць на новы ўзровень выданне перакладной замежнай літаратуры. Выбар іх дзеля здзяйснення мэта спыніўся на мне. Я ведаў, што значыць пераклады лепшых узраў сусветнай класікі на нашу мову.

І быў... упершыню ў сваім жыцці цалкам вольны, незалежны ні ад каго. І таму не адразу згадзіўся ўзначаліць рэдакцыю. Некалькі разоў супастаўляў свае погляды з поглядамі на гэтую справу А.І.Бутэвіча і Серафіма Андрэюка. На шчасце, яны ў многім супадалі. Агульнымі намаганнямі кіраўніцтва выдавецтва, супрацоўнікаў рэдакцыі і перакладчыкаў справа зрушылася, набыла належны ход. За пяць з паловай гадоў перакладзена, падрыхтавана да друку, выйшла ці неўзабаве выйдзе больш за 50 кніг сусветнай класікі, сярод іх такія, як «Метамарфозы», ці Залаты асеў Апулея, «Дафнісі Хлоя» Лонга, «Так казаў Заратустра» Ф.Ніцшэ, «Гроны гневу» Дж.Стэйнбека, «Па кім звоніць зван» Э.Хемінгуэя, «Доктар Фаўстус» Т.Мана, «Ферма» і «1984» Дж.Оруэла, апавесці і апавяданні П.Мерымэ, Гі дэ Мопасана, Шалама Алейхэма, С.Цвейга, Г.Беля, Г.Грына, Х.Лакснеса, С.Мазма... Нароўні з элітарнымі аўтарамі — Сартрам, Камю, Норвідам, Прэшэрнам, Шагалам, Маккалерс — пачалі выдаваць па-беларуску замежную фантастыку, дэтэктывы... І ўсе гэтыя пераклады з мовы арыгінала! Не, праца ў «Мастацкай літаратуры» мне падабалася, яна давала магчымасць не толькі займацца сваёй творчасцю, але і «прабіваць» тое, што гадамі замоўчвалася, не пускала ў свет янычарамі і апырчыкамі — з маіх экзэмпляраў былі факсімільна выданы «Матчын дар» А.Гаруна, «Спадчына» Я.Купалы, «Пад сінім небам» Н.Арсенневай, «Вязанка» Я.Лучыны; падрыхтаваў я і выдаў зборнік паэзіі Л.Геніюш «Белы сон» і анталогію паэзіі беларускай эміграцыі «Туга па Радзіме», не вельмі вядомы на час выхаду іх у свет творы М.Булгакава, Ф.Салагуба, Б.Пільняка, У.Набокава. Ды многім-многім дапамог выпусціць свае кнігі — М.Сяднёву, напрыклад, М.Гайдую, А.Барскаму...

На тое, што згадзіўся я пакінуць любімую працу, перайсці ў «БелЭН», паўплывала адна падзея, пра якую, хоць і не хочацца, але я вымушаны сказаць колькі слоў. Як вядома, пасля адыходу з выдавецтва А.І.Бутэвіча на пасаду дырэктара быў «спушчаны на парашуце» з ЦК КПБ, дзе працаваў у ідэалагічным аддзеле, В.Грышановіч. На гэтую пасаду калектыву выдавецтва вылучыў Серафім Андрэюка, быў аформлены адпаведны дакумент. Ды з нашай думкай не палічыліся. Не буду расказаць, колькі і чаго перажылі супрацоўнікі выдавецтва ад «парашутыста», бо ён веў справу так, каб разваліць гэты асяродак нашай культуры, не выдаваць беларускай літаратуры, якую ён не ведаў, а, верагодней за ўсё, не любіў. А што ўжо да перакладаў замежнай літаратуры на беларускую мову, гэтых самых «Скарбаў сусветнай літаратуры»... Лепш не ўспамінаць. Калектыву ўрэшце не вытрымаў. Адночы, калі В.Грышановіч аддаў чарговую свой загад, які фактычна ліквідоўваў выдавецтва, пазбаўляў працы тых людзей, на якіх, уласна кажучы, яно пры ім і трымалася, калектыву сабраўся на сход, і пасля дэтальнага бурнага абмеркавання, тайным галасаваннем выказаў недавер сваёму кіраўніку. Гісторыя з В.Грышановічам паўплывала на мяне. Падумаў я: «А што калі і ў «БелЭН» трапіць на пасаду галоўнага рэдактара чалавек выпадковы, чужы калектыву, хто любіць больш сабе, чым беларускую справу, працу, адраджэнне?»

А сярод тых, хто прэтэндаваў на гэтую пасаду, былі такія. І я сабою загарадзіў ім дарогу... Што ж да «Скарбаў сусветнай літаратуры», выдання твораў беларускай эміграцыі, дык, як казаў незабыўны Міхаіл Сяргеевіч, «працэс пайшоў». Сёння справа гэтая ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» знаходзіцца ў надзейных руках, яе ўжо ніхто не спыніць. Ды тыя людзі і ў больш змрочныя «грышановіцкія» часы не давалі гэта зрабіць, хоць сямю-тэму таго надта ж хацелася...

— Нядаўна я пачуў, што «БелЭН» знаходзіцца на гаспадарчым разліку. Няўжо гэта праўда? Прабачце, але які прыбытак могуць даць той жа біябібліяграфічны слоўнік «Беларускія пісьменнікі», першыя два тамы якога нядаўна пабачылі свет? А хіба, прабачце, заробіць грошы на дакументальных хроніках «Памяць»?

— Так, здзіўляецца не трэба. Маім папярэднікам, пэўна, працаваць было куды лягчэй, дзяржава забяспечвала выдавецтва ўсім неабходным — паперай, пералётнымі матэрыяламі, грашыма. Сёння ўсё інакш. Закончаецца першае паўгоддзе, а выдавецтву ніхто так і не выдзеліў ні кілаграма паперы, ні кілаграма кардону, ні метра плёнкі, іншых так неабходных матэрыялаў. Ніхто не прапаноўвае іх купіць і за грошы. Выкручвайся, як хочаш. Тая невялікая датацыя, якая даецца на беларускамоўныя выданні, не ратуе калектыву, у якім, дарэчы, працую каля 150 чалавек. Да таго ж, паліграфісты ды і ўсе, з кім звязаны мы сумеснай дзейнасцю, патрабуюць папярэдняй аплаты за нашы заказы, а нам за вышучаныя кнігі, скажам, Белкаапсаюз, таварыства «Кніга» ды і іншыя арганізацыі, што займаюцца гандлем, не плацяць гадамі. Інфляцыя з'ядае ўсе нашы прыбыткі, растуць не па днях, а па гадынах цэны на паперу, кардон ды і на ўсё іншае. За пяць апошніх месяцаў паліграфаслугі выраслі ў некалькі разоў. Што рабіць, які выхыць, захаваць высокапрафесійны калектыву інтэлектуалаў, які складаўся гадамі, як і далей ствараць і выпускаць так неабходную сёння нашаму грамадству літаратуру? Выдавецтва ж «Беларуская энцыклапедыя» такога тыпу адзінае ў Беларусі і не даць яму разваліцца, загінуць — задача не толькі нашага творчага калектыву. Утворацца ж велізарная яма ў нашай культуры, навуцы, духоўнасці. Хто дасць беларусам даведаную літаратуру пра свой край, сваю гісторыю, географію, прыроду, гарады і вёскі нашы, пра іншыя культуры, народы, краіны? Ды і спадчыну нашу, хто гэтак глыбока, з веданнем справы падыме?

— Тым не менш, справы ідуць. Вось і нядаўна выйшла яшчэ некалькі тамоў з эмблемай вашага выдавецтва...

— Кнігі, хоць і з цяжкасцю, але выходзяць. Як? Пра гэта можна цэлыя эпапей пісаць. Каб выдць другі том «Беларускіх пісьменнікаў» і кнігу «Памяць» Хойніцкага раёна, пра якія вы згадалі, калектыву выдавецтва давалася ствараць энцыклапедычны даведнік «Фотография», знайсці фірму «Сутокі», якая мела паперу, выдаць «Фотографию», атрымаць частку тыражу, абмяняць яго на паперу і пералётныя матэрыялы. Дзесяцікі сустрэч, размоў, напісанне дагавораў і іх узгадненне! Ды з такімі часам хапугамі, рвачамі, што аж дзіву

(Працяг на стар. 4)

ЯКОЙ БЫЦЬ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ШКОЛЕ...

У Мінску, у Доме настаўніка, прайшла нарада-семинар начальнікаў абласных і Мінскага гарадскога ўпраўленняў, загадчыкаў гарадскіх і раённых аддзелаў адукацыі на тэму «Шляхі стварэння нацыянальнай сістэмы адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь». На працягу двух дзён абмяркоўваліся надзённыя пытанні, зместам сваім звязаныя з далейшай беларусізацыяй.

З дакладамі выступілі міністр адукацыі В. Гайсёнак, намеснік міністра Г. Бутрым і іншыя. Адбыўся «круглы стол».

У рабоце нарады-семинара прынялі ўдзел намеснік Старшыні Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь М. Дзямчук, старшыня Камісіі Вярхоўнага Савета па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны Н. Глевіч.

ДЫРЭКТАРЫ-СЕМІНАРЫСТЫ

Пасля двухгадовых узважванняў ды прымерванняў ажыццявіўся сумесны праект Міністэрства культуры рэспублікі і Інстытута Гётэ з Германіяй: з 6 па 13 чэрвеня дырэктары тэатраў Беларусі, а менавіта спадары Вашкевіч, Маслюк, Андрэеў, Герасімовіч, Косцін ды Рагоўская кіруюцца ў Берлін для ўдзелу ў семінары /ён адначасова — і стажыроўка/ па тэатральным менеджменце. Семінару папярэднічала паездка на Беларусь двух прадстаўнікоў Інстытута Гётэ — камерцыйнага дырэктара Дзюсельдорфскага тэатра Ханса Кірхнера ды прадстаўніцы берлінскага сенату Каролы Фрыдландэр. Дзесяць дзён нямецкія калегі вывучалі кола праблем ды пытанняў, якія перадусім трэба было б вырашыць альбо распрацаваць з беларусамі тэатральнымі ў Берліне. Дзякуючы агульным намаганням ды разуменню патрэбы ў навучанні, беларускі бог схаўрусаваўся з нямецкім. Нашых спадароў чакаюць тыднёвыя спатканні ў тэатрах Берліна, а нямецкія ўзялі на сябе ўсе выдаткі — ад квіткоў на самалёт да харчавання. Ад 1 ліпеня ў Мінску распачынае працу філіял Інстытута Гётэ, які будзе ладзіць і развіваць кантакты між нашымі краінамі ў галіне інфармацыі, адукацыі і культуры.

АДРАДЖЭННЕ ПРАЗ ДУХОЎНАСЦЬ

(Пачатак на стар. 3)

даешся, дзе яны нарадзіліся, у якім асяроддзі выхоўваліся... Як пісьменніку мне ўсё гэта цікава, як галоўнаму рэдактару — не. Не дзеля таго я ішоў у Энцыклапедыю, каб займацца гэтакімі справамі. Ды што зробіш, калі ў нас цяпер такая дзяржава, такі парламент, які нават прыняты тым, камуністычным Вярхоўным Саведам, Закон аб мовах, хоча змяніць, паправіць. Жах, як пачуваецца, што тон і ў нацыянальным пытанні — далікатным, тонкім! — спрабуюць задаваць недаўкі і гарлапаны. Ды калі б у французскім, англійскім, польскім ці ў якім іншым парламенце выступіў дэпутат з патрабаваннем увесці яшчэ адну мову ў якасці дзяржаўнай, на яго паглядзелі б як на ідыёта. А ў нас, выяўляецца, гэтага не разумеюць! Бяда. Ды нахай, перажылі мы не тое, дай Бог, перажывём і гэта.

Сярод кніг, якія сёлета выйшлі, хацеў бы засяродзіць увагу на «Геаграфіі Беларусі». Ёю мы пачалі новую серыю энцыклапедычных даведнікаў для школьнікаў. Плануем выдаць іх некалькі. Ужо ў гэтым годзе з'явіцца на кніжных паліцах новай серыі «Геаграфічныя паняцці і тэрміны», потым, у наступным, «Падарожжы і адкрыцці», «Гісторыя Беларусі ў ілюстрацыях і дакументах»... А там — «Біялогія ў тэрмінах і паняццях», «Рыбы», «Беларуская мова», «Млекакормячыя», «Земнаводныя і рэптыліі», «Падарожжы па родным краі», «Літаратурная карта Беларусі»... Выдалі мы таксама надзвычай цікавыя «Народныя прыкметы», сабраныя і апрацаваныя вучонымі з Гомеля У. Анічанкам і А. Малюком, «Беларускую епархію» І. Грыгаровіча. Неўзабаве з'явіцца фундаментальныя працы, над якімі калектыву працаваў доўга, гадамі, такія, як «Архітэктура Беларусі», «Энцыклапедыя сельскага гаспадарства», «Археалогія і нумізматыка Беларусі», «Энцыклапедыя дзіцячага нейралага», «Чырвоная кніга Беларусі»...

— Пра папулярнасць выданняў «БелЭн» сведчаць і лісты, якія атрымлівае «ЛіМ». Праўда, чытачы занепакоены, што часам выданні вашы затрымліваюцца. Вось адзін з такіх лістоў, даслаў яго П. Казар з Оршы: «У снежні 1991 г. я падпісаўся на выданне «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі». Прайшоў год, але ніхто з падпісчыкаў не атрымаў першага тома і, наогул, нават не ведаюць пра лёс гэтага так неабходнага выдання, якое, я ўпэўнены, з невялікай часткай чакаюць многія — усе, хто хоча ведаць сапраўдную гісторыю сваёй Радзімы — Беларусі. Я разумею, што не да вас трэба было б звяртацца, але не ведаю дакладнага адраса ні рэдакцыі гэтага выдання, ні выдавецтва, якое ім займаецца...»

— Заклапочанасць і трывога чытачоў зразумелыя. Гэта праўда, нашы кнігі не так хутка даходзяць да адрасатаў, як таго б хацелася. «БелЭн» — адзінае выдавецтва, дзе кнігі не толькі выпускаюцца, але і ствараюцца. Гэта хутчэй за ўсё навукова-даследчая ўстанова з правам выдавецкай дзейнасці. Свой шлях яна пачынала як адно з падраздзяленняў Акадэміі навук Беларусі, і толькі потым — мусяць, каб акадэміі не мець лішніх клопатаў — была перададзена ў іншае ведамства. Працэс жа стварэння кнігі ой які доўгі, іншы раз цягнуцца гадамі, як, напрыклад, той жа «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі». Сапраўдная гісторыя Беларусі яшчэ, на жаль, не напісана, многае трэба падымаць з архіваў, вывучаць, даследаваць, а тое, што быццам вывучана і даследавана, асвятляць па-новаму. Не хапае вучоных па многіх тэмах і цэлых перыядах, а тыя, што ёсць, не заўсёды мысляць

па-сучаснаму, ніяк прызнаць не могуць некаторыя, што ў Беларусі, беларускага народа свая гісторыя, адметная ад гісторыі іншых народаў. Якая — гэта ўжо разбірацца трэба... Ды і гатовыя ўжо, створаныя кнігі, выдаваць нялёгка, нават калі на гэта маеш паперу, пераплетныя і іншыя матэрыялы. На фабрыцы каляровага друку толькі дзве машыны, якія могуць друкаваць энцыклапедычныя выданні, фабрыка не заўсёды спраўляецца выконваць усе нашы заказы. Ды і грошы ж патрэбны. І не малыя — кожны том нашага выдання цяпер каштуе 20—25 мільёнаў рублёў. Прадаём жа мы сваю прадукцыю часта не па сабекошту, а здаецца, як з кнігамі той жа «Памяці» /дарэчы, «БелЭн» выдала іх ужо 10, 6 падрыхтавала да друку/, у 4—5 разоў танней. Вось запланавалі мы выдаць трохтомны «Руска-беларускі слоўнік». Меркавалі, прынясе прыбытак. А ён, выявілася, стратны — кожны том дае мінус 10,5 мільёна рублёў. Чаму? Ды таму, што пакуль слоўнік набіралі, вычыталі, падняліся цэны на паперу, паліграфію. Каб запустыць яго ў вытворчасць і выдаць, як планавалі, 200 тысяч паасобнікаў, трэба паўтарыста мільёнаў рублёў! Дзе іх узяць? Прыняты Закон аб мовах, прынята Дзяржаўная праграма па яго ажыццяўленні. Здавалася б, што-што, а гэты слоўнік павінен быць у цэнтры ўвагі ўсёй беларускай грамадскасці. Не, такое не здарылася. Не толькі не рупяцца дапамагчы выдавецтву выдаць гэты слоўнік, а ўзяліся папраўляць, мяняць закон. Сяму-таму, няякім, не хочацца, каб Беларусь была суверэннай дзяржавай, а аўтаномнай рэспублікай Расійскай Федэрацыі, бо толькі там прымаюцца законы аб дзвюх дзяржаўных мовах — сваёй і рускай... Што ж да шасцітомнай «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі», дык першы том яе падпісаны ў друк, набыты пад яго пераплетныя матэрыялы і папера, і вельмі ж хочацца верыць, што да канца года ён выйдзе. Чытаем версты, карэктуры другога тома... Выданне гэтае цікавае, багатае і па фактуры, і па ахопленым, прааналізаваным матэрыяле, і па афармленні. Тыраж яго — 25 тысяч паасобнікаў...

— А якія яшчэ выданні па гісторыі Бацькаўшчыны маюць намер выйсці ў бліжэйшы час?

— Паміраць збіраюся, а жыць сей. Так казаў мой дзед, так казаў мой бацька, так кажучы ўсе беларусы. Мы паміраць не збіраемся нават ва ўмовах дзікага рынку, нацыянальнага нігілізму, неувецтва, а то і варожасці з боку некаторых службовых і неслужбовых асоб. Таму планы ў «БелЭн» вялікія. Падрыхтавана да выдання «Блакiтная кніга» — энцыклапедыя ўсіх нашых рэк, азёр, іншых вадаёмаў, унікальны аб'ёмны энцыклапедычны даведнік «Беларуская мова», чарговыя тамы шасцітомніка «Беларускія пісьменнікі». Рыхтуюцца да друку «Тэатральная энцыклапедыя», «Беларуская кухня», «Мысліцелі і асветнікі Беларусі», «Ветэрынарная энцыклапедыя», «Бытавая радыётэхніка», «Матэматычны слоўнік» /накшталь «Юрыдычнага», які выйшаў летась/. Нядаўна мы прыступілі да працы над аднатомнікам «Беларусь», які мае намер выпускаць не толькі па-беларуску, але і па-руску, англійску. Патрэба ў такім выданні вялікая, многае ж у тых выданнях пра нашу рэспубліку, што выходзілі раней, устарэла, а сёе-тое туды і зусім не трапіла. Змянілася і палітычная сітуацыя. Распала Савецкі Саюз, Беларусь стала, хоць, як некаторыя лічаць, на словах, але суверэннай, незалежнай дзяржа-

вай, яе прызналі каля 100 краін свету. Узніклі новыя партыі, новыя лідары... Усё гэта павінна быць адлюстравана ў гэтым выданні. Разам са Скарынінскім цэнтрам працуем над энцыклапедычным даведнікам «Беларускае замежжа», разам з Інстытутам этнаграфіі і фальклору АН Беларусі — над шматтомным выданнем «Гарады і вёскі Беларусі». Працягваецца праца над «Старажытным беларускім жывалісам», «Беларускім аддзеннем». Знаходзяцца ў вытворчасці «Гісторыя Беларусі» М. Доўнар-Запольскага, якая пралажала ў рукапісе больш за 50 гадоў, том «Живописной России», прысвечаны Беларусі, «Малая падарожная кніжка» Ф. Скарыны, «Міфалагічны слоўнік». Хацелася б выдаць і «Вайсковую энцыклапедыю», даследаванні «Беларусь у свеце», «Царква на Беларусі», «Беларусь і Расія», «Яўрэі ў Беларусі», «Літва-Беларусь», «Беларусь і Польшча» і інш. Ды і сярод кніг «Памяці» ёсць такія, якія хочацца выпускаць як найхутчэй, напрыклад, рэспубліканскую кнігу «Памяці». Набліжаюцца ж круглыя ўгодкі вызвалення Беларусі і Перамогі і выхад такой кнігі да гэтых дат быў бы вельмі дарэчы.

— Сёння гэта добра вядома кожнаму, хто па-сапраўднаму зацікаўлены справай нацыянальнага Адраджэння — вялікая патрэба ў самых розных слоўніках. Тут, як кажучы, «БелЭн» і карты ў рукі. Відаль, і ў гэтым кірунку выдавецтва распірававала шэраг планаў — і блізкіх, і перспектывных...

— Пра трохтомны «Руска-беларускі слоўнік» я ўжо казаў. Ён усё ж выйдзе сёлета, хоць, можа, і меншым тыражом, чым планавалі. Здадзены ў друк «Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы» ў двух тамах, аўтарам якога з'яўляецца адзін з самых дасведчаных у пытаннях лінгвістыкі вучоных з Гродна І. Я. Лепешаў. Мяркую, па-належаюму будзе ацэнены і «Руска-беларускі фізічны слоўнік» А. І. Болсуна, што павінен васьць-восьць выйсці з друку. У наступным годзе, калі будзе ў тым патрэба, паўторным выданнем трохтомнага «Руска-беларускага слоўніка». З новых выданняў можна назваць «Слоўнік замежных слоў», які падрыхтаваў для нас доктар філалагічных навук А. М. Булыка. Будзе прадоўжана выданне перакладных слоўнікаў для школьнікаў, якія вывучаюць англійскую, французскую, нямецкую, іспанскую мовы. Рыхтуюцца новае выданне «Слоўніка беларускай мовы» /Арфаграфія. Арфаграфія. Акцэнтацыя. Словазмяненне/, што выходзіў ужо ў нашым выдавецтве пяць гадоў назад пад рэдакцыяй акадэміка АН Беларусі М. В. Бірылы. Надзвычай цікавы атрымаўся слоўнік перакладальнай на рускую мову лексікі і выразаў беларускай мовы, які падрыхтавала І. Р. Шкраба. Ён таксама стаіць у плане выпуску на наступны год. Пра планы больш далёкія — на перспектыву — гаварыць не буду, бо яны ўвесь час удакладняюцца. Карэктывы ўносіць само жыццё і эканамічнае становішча выдавецтва. Будучы грошы, папера — будучы і новыя слоўнікі, кнігі...

— Здаецца, ужо нібы і няёмка ўспамінаць «старэйшага брата», але не мне нагадваць вам, Барыс Іванавіч, як шмат зроблена ў Расіі па выданні энцыклапедычных даведнікаў для дзяцей! Гэта і шматтомная дзіцячая энцыклапедыя, і энцыклапедыі па розных галінах ведаў — энцыклапедычныя слоўнікі юнага гледача, юнага астранома, юнага фізіка, юнага мастака і г. д. Няўжо мы не можам зрабіць нешта падобнае?

— І пра гэта таксама думаем.

Пра «Энцыклапедычную бібліятэку школьніка» я ўжо гаварыў. У бліжэйшыя гады выйдзе прыгожая і надта ж патрэбная кніжка для самых маленькіх «Беларусь — мая Бацькаўшчына». Рыхтуюцца кнігі для дзяцей пра выдатных людзей старажытнай Грэцыі і Рыма, пра славуных людзей Беларусі і Расіі. За стварэнне «Дзіцячай энцыклапедыі» браліся даўно, але выявілася: мала ў нас спецыялістаў, якія б умелі напісаць цікава, даходліва для юных грамадзян нашай рэспублікі. Няма ў выдавецтве і спецыяльнай рэдакцыі, якая б займалася падрыхтоўкай і выданнем такой энцыклапедыі, вяла б яе. Трэба такую рэдакцыю арганізаваць, чым цяпер і займаемся. Веру: «Беларуская дзіцячая энцыклапедыя» выйдзе. Вось толькі калі гэта будзе — сказаць не бяруся.

— Час, як кажучы, не стаіць не месцы. Апошнія ж гады былі асабліва імклівымі і зменлівымі. Вось і атрымліваецца, што колішняя дванадцяттомная энцыклапедыя, якая была прыхільна сустрэта ва ўсім свеце, устарэла... Значыць, час думаць пра чарговае выданне яе, больш поўнае, грунтоўнае і, мабыць, ужо не ў 12 тамах. Ці ёсць у выдавецтве нейкія планы наконт гэтага?

— Фактычна, падрыхтоўчыя работы да выдання новай Беларускай энцыклапедыі ўжо вядуцца. Напісаны лісты ў адпаведныя інстанцыі, зроблены падлікі, колькі і чаго трэба, каб пачаць гэтае выданне і паспяхова, у сцільны тэрмін завяршыць, колькі яно будзе каштаваць. Паводле нашай задумкі, гэта будзе прыціпова новая энцыклапедыя суверэннай, незалежнай Беларусі. Можна сказаць, першая ў яе гісторыі. Мяркую, пачаць выданне ў 1995 годзе і скончыць у 2000. Вядома, усё гэта будзе магчыма, калі дзяржава не пакіне выдавецтва сам-насам з усімі цяжкасцямі і праблемамі, акажа своечасова неабходную дапамогу. Дарэчы, энцыклапедычныя цэнтры нават у вялікіх, развітых краінах знаходзяцца пад асаблівай увагай і апекай грамадскасці, і, як правіла, на поўным дзяржаўным забеспячэнні. Прэзідэнты, парламенты, кіраўнікі ўрадаў, проста культурныя, дасведчаныя і выхаваныя людзі там разумеюць, што значыць для краіны і народа стварэнне і выпуск энцыклапедыі і энцыклапедычных даведнікаў. Дажыць бы, каб такое было і ў нас!

— Прачы — не прадыхнуць... Як жа ў такім разе маеша Сачанку-пісьменніку?

— Ёсць анекдот пра шаўца, які зрэдку я ўспамінаю. У тым анекдотце ў шаўца, старога хітрага яўрэя, спыталі, што б ён рабіў, калі б яго, да прыкладу, выбралі царом. Шаўцё не разгубіўся, адказаў: «Усё тое самае, што робіць і цар. І яшчэ трошачкі б шыў». Дык вось, мне «шыць» — «сеяць» «бубочки-бубочки» цяпер амаль не ўдаецца. Увесь мой час, усё мае сілы забірае «БелЭн». Ні пра што іншае думаць не магу — захаваць бы калектыв, выплаціць бы ў час зарплату, стварыць і выдаць бы тыя кнігі, без якіх нашае адраджэнне проста немагчыма. Шанц, дадзены Беларусі, трэба выкарыстаць...

— І ўсё ж якія вашы новыя творы прыйдуць да чытача ў бліжэйшы час?

— У выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць трохтомнік маіх выбраных твораў, ён не паўтарае, а дапаўняе раней выдадзены двухтомнік. Здаў я ў гэце ж выдавецтва і новую кнігу прозы і эсэістыкі «Гарадок на Палессі». Чакаю выхад у свет кнігі ўспамінаў і іншых аўтабіяграфічных матэрыялаў, якую я склаў з публікацый, што змяшчаліся ў эміграцыйным друку. Назва яе «На суд гісторыі». На старонках «Польмя» і «Маладосці», спадзяюся, неўзабаве з'явіцца мая новая апавесць і нарыс «Восень у Францыі». Але ўсё гэта напісана, зроблена да майго пераходу ў «БелЭн»...

Інтэрв'ю ўзяў
Алесь МАРЦІНОВІЧ

ПРОДКИ МНОГИХ СМАЛЯН — БЕЛАРУСЫ

ПА СТАРОНКАХ
СМАЛЕНСКАГА ДРУКУ

Смаленскія газеты і часопісы нарэшце адкрылі для сябе старую тэму: беларусазнаўства. Праз 60 гадоў змушанага маўчання ізноў уздымаецца праблематыка гістарычнай, этнічнай, нацыянальнай поліфаніі гэтага краю.

Летась у адным з вераснёўскіх нумароў абласной газеты «Рабочий путь» быў надрукаваны артыкул загадчыка аддзела абласнога дзяржаўнага архіва Анатоля Корсака «Беларусы». «Многія жыхары Смаленшчыны і не здагадваюцца, — кажа ён, — што ўводзілі ў зман дзяржаўныя і грамадскія ўстановы, калі пісалі ў графе «нацыянальнасць» — «рускі-руская». Насамрэч зусім недалёкія продкі многіх смалян — беларусы. Дагэтуль застаецца дыскусійным пытанне пра беларусаў у Смаленскай вобласці. Складанасць і забытанасць сітуацыі ў значнай ступені абумоўлена стаўленнем уладаў да гэтай нацыянальнасці».

Упершыню за ўсе пасляваенныя гады смаленскі аўтар без папулізму і эмоцый разглядае нацыянальна-культурны рух на Смаленшчыне ў 20-30-ых гадох.

У другім артыкуле сп. Корсака «На шматнацыянальнай Смаленшчыне», змешчаным у летась 9-ым нумары часопіса «Край Смаленскі», беларусы разглядаюцца ўжо ў кантэксце развіцця іншых нацыянальных культур і этнічных груп краю. Між іншым, аўтар згадвае, што супрацоўнікі гарадскіх архіваў рыхтуюць да друку навуковы зборнік па міжэтычна-нацыянальных дачыненнях у рэгіёне.

Яшчэ адна навінка друку канца 92-га года — кніга прафесара гісторыі Будаева ды архівіста Лявіціна «История живые голоса». Докладней, гэта зборнік нарысаў і артыкулаў пра родныя мясціны кампазітара Глінкі, пра сельскагаспадарчыя даследствы Энгельгарта, прыводзяцца новыя факты да біяграфіі ўраджэнцаў Смаленшчыны паэтаў Ісакоўскага, Твардоўскага, празаікаў Прышвіна і Фош. Непасрэднае дачыненне да Беларусі з гэтага зборніка мае артыкул Міхала Лявіціна «Азначаны тут Лувэвіч» пра Янку Купалу і смаленскі перыяд яго жыцця — 1918 год.

І апошняя публікацыя канца 92-га года. У 11-м нумары часопіса «Край Смаленскі» артыкул сп. Ю. Ч. пра жыццё ў Смаленску, творчасць і грамадскую кар'еру выбітнага беларускага Лявона Вітан-Дубейкаўскага. Гэты архітэктар пабудоваў калісь у Смаленску касцёл, шэраг іншых культурных, грамадскіх і прыватных будынкаў.

У рэдакцыі часопіса рыхтуюцца да друку творы Юркі Віцьбіча і артыкул пра Смаленскае беларускае студэнцкае зямляцтва 20-ых гадоў. Мусяць, і для іншых беларускіх матэрыялаў у 93-м годзе знойдзецца месца ў газетных і часопісных Смаленшчыны.

Алесь СЕМУХА

На павароце

У апошні час інтарэс да асобы чалавека пастаянна ўзрастае. Становіцца ўсё больш зразумелым, што менавіта ёй належыць галоўнае месца і ў эканамічным, і ў палітычным, і ў сацыяльна-культурным развіцці. Мы ўсё больш пранікаем ся свядомасцю адносна таго, што эканамічны базіс грамадства і ідэалагічная надбудова, куды да гэтага часу адносілі культуру і патрэбы чалавека, не існуюць асобна адзін ад другога. Ідэя г. зв. дэярмінізму на самай справе зніштажае і розум, і сумленне чалавека. Падобная трактоўка «свабоды волі» даўно ўжо стала палітычным і ідэалагічным сродкам уздзеяння на людзей. Хто паспрабаваў у свой час адысці ад існаваўшых дагматаў, той у поўнай меры спазнаў рэпрэсіўнае ўздзеянне з боку такіх устаноў, як ВАК СССР, Галоўліт СССР, Саюз пісьменнікаў і г. д. І гэта, напэўна, дробязь у параўнанні з тым, што перажылі навукоўцы і дзеячы культуры ў гады сталіншчыны.

Мабыць, па гэтай прычыне мы спаткаліся з такімі цяжкасцямі ў грамадскім развіцці, якія зведваем сёння. Але ж яны многаму і навучылі нас. Па крайняй меры, погляды А. Багданава і другіх філосафаў і сацыёлагаў, якія сцвярджалі ў свой час, што грамадская бытнасць людзей з неабходнасцю ўключае ў сябе дзейнасць свядомасці, не здаюцца сёння ўжо такой недарэчнасцю ці ўступкай ідэалізму. Мы яскрава пачынаем сабе ўяўляць, што выключэнне культуры з асноўных відаў дзейнасці: эканамічнай, працоўнай, педагагічнай, навукавай і г. д. на практыцы абярнулася для грамадства трагедыяй, загубленымі лёсамі многіх дзеячаў культуры і навукі, якія па прымусу з боку дзяржавы змушаны былі пакінуць краіну.

Аляксандр ЛЯЎКО,
доктар сацыялагічных навук

СКАРБ І НАДЗЕЯ

Выключэнне культуры, і перш за ўсё духоўнай, з ліку прадуктыўнай дзейнасці, абвешчэнне яе ніяк не звязанай з вытворчасцю і нашым эканамічным дабрабытам, але вымагаючай пастаянных фінансавых сродкаў, прывяло да многіх існуючых сацыяльных парадксаў нашага грамадства. Сёння ўжо нікога не здзіўляе, што малакваліфікаваныя рабочы часта зарабляе больш, чым прафесар, вядомы дзеяч культуры ці навукі, не гаворачы ўжо пра настаўнікаў, урачоў, бібліятэкараў, загадчыкаў клубаў. Не здзіўляе і тое, што больш за 70 гадоў, шукаючы адпаведны эканамічны механізм грамадства, мы да гэтага часу так і не змоглі яго знайсці. А можа, ён адсутнічае ўвогуле і ўся справа ў культуры кожнага грамадзяніна, падняць якую людзям, што знаходзяцца за рысай бядняцкага сацыяльнага стану, немагчыма? І ці не па гэтай прычыне мы ўсё больш папаўняем сёння інтэлігенцыю заходне-еўрапейскіх краін сваімі лепшымі мастакамі, музыкантамі, навукоўцамі, танцоўшчыкамі, тэатральнымі дзеячамі?

Тое, што ва ўсім цывілізаваным свеце цэнніца больш за ўсё і перш за ўсё, у нас аказалася непатрэбным грамадству. Інтэлігенцыя на працягу дзесяцігоддзяў разглядалася дзяржавай не толькі як сацыяльная праслойка, але і як нейкі баласт, які дорага ёй каштуе і кладзецца цяжкім грузам на плечы працоўных. Да таго ж яна прыносіць многа турбот, парухаў час ад часу спакойнае жыццё дзяржаўных чыноўнікаў. Гора ад розуму было характэрным не толькі для часоў Грыбаедава і Гогаля. Барацьба з ім у апошнія дзесяцігоддзі вялася пад сцягам зачысціна ідэалагічных догм, якія аказаліся вышэй самога іх сэнсу. Партыйныя і другія кіраўнікі так палохаліся ідэалізму, што ўся духоўная дзейнасць фактычна падпадала пад разрад падазронаў. І хаця ніхто не сумняваўся, што веды, кваліфікацыя і культура асобы неабходны для эканамічнага развіцця, яны ніколі не лічыліся галоўным фактарам грамадскага развіцця. Думаць так азначала парваць з матэрыялістычнай традыцыяй.

Традыцыя, паводле якой сфера эканамічнага жыцця аддзялялася ад духоўнай культуры грамадства, мае доўгую гісторыю. Грамадскае развіццё прадстаўлялася як асабліва аб'ектыўны працэс, не звязаны з патрэбамі і інтарэсамі людзей, іх свядомай дзейнасцю, падпарадкаваны толькі логіцы эканамічных законаў, якія ўяўляліся ўсеагульнымі і неабходнымі з жорсткай

дэтэрмінацыяй. Чалавек выступаў тут толькі як простая функцыя вытворчасці, для выканання якой і патрэбны былі адпаведныя прафесійныя веды. Сацыяльныя ролі маюць нібыта бязлікі характар, і чым у меншай меры пры іх выкананні працягваюцца самадзейнасць чалавека, тым лепш для сістэмы ў цэлым. Лічылася, што грамадства развіваецца само па сабе як самаразвіваючая сістэма, таму ў лепшым выпадку чалавек можа пазнаць законы гэтага развіцця і свядома кіравацца імі ў практычнай дзейнасці.

Адкуль такая недарэчная перакананасць? Адказваючы на гэтае пытанне, адны бачаць усе сённяшняе загані грамадскага развіцця ў самім марксізме, дыялектыка-матэрыялістычным падыходзе да рашэння праблемы. Другія — у яго вульгарнай інтэрпрэтацыі ў Расіі бальшавікамі і іх заганнай палітыцы. Трэція лічаць, што вінавата тут імперскае мысленне, экстенсіўная псіхалогія, скіраваная на знешняе развіццё дзяржаўнай сістэмы, дзе чалавек застаўся толькі функцыяй гэтай сістэмы, карані якой патрэбна шукаць у самім гістарычным развіцці Расіі, яе азіяцкіх традыцыях. Нейкая доля праўды, магчыма, маецца ў кожным з гэтых разважанняў, але, на мой погляд, галоўнай прычынай з'явілася тая сітуацыя, якая існавала ў Заходняй Еўропе і ЗША ў пачатку ХХ стагоддзя. Менавіта ў гэты час тут у тэорыі і на практыцы ўладарыў нарматыўна-рацыянальны падыход да арганізацыі грамадскага жыцця, у якім галоўная роля адводзілася бюракратыі. Лічылася, што поспехі грамадства цалкам залежаць ад сацыяльнага інстытута кіравання. У прамысловасці і сістэме адукацыі скрозь распаўсюджваўся тэйларызм з яго арыентацыяй на «навуковую арганізацыю працы». У грамадскіх навукх набіралі моц з'яўляючыся погляды на чалавека, якія зводзілі да нуля ролю культуры ў яго развіцці. Інтэлектуальныя і іншыя здольнасці асобы разглядаліся толькі праз прызму прыродных задаткаў, якія можна дакладна вымераць з дапамогай псіхалагічных тэстаў і на гэтай падставе вырашаць, якія грамадскія функцыі яна можа выконваць. У палітыцы галоўным фактарам грамадскага развіцця лічылася індустрыялізацыя, тэхнічны прагрэс.

Вядома, першыя рускія бальшавікі і другія марксісты, якія доўгі час прахвалілі ў эміграцыі, успрымалі і засвойвалі дыялектычны матэрыялізм праз прызму апошніх навуковых дасягненняў Заходняй Еўропы. Таму новае грамадства будавалася па заходне-еўрапейскім мерках, якія да сярэдзіны 30-ых гадоў істотна змяніліся. К гэтаму часу махавік гісторыі ўжо быў раскрычаны, а з Заходняй Еўропай існаваў надзейны «санітарны кардон». Мы ішлі сваім шляхам, але па чужым маршруце.

Доказаў таму — дастаткова. Гэта і адкрытыя выступленні А. В. Луначарскага і іншых дзеячаў таго часу супраць засілля «амерыканізму». Гэта і тэорыя і практыка Цэнтральнага інстытута працы, яго намаганні

па распаўсюджванні ў краіне тэйларызму. «Якая культура патрэбна рабоча-сялянскай дзяржаве?» — ставіў пытанне тагачасны дырэктар Цэнтральнага інстытута працы А. В. Гасцеў. І сам жа адказаў: «Нам патрэбна культура, якую можна выказаць адзіным словам — «спрыт». У гэтым жа напрамку вызначалася і палітыка індустрыялізацыі. У 20-ыя гады М. Бярдзеву, П. Сарокін, М. Лоскі, Ф. Сцяпун, Л. Карсавін і другія дзеячы навукі і культуры Расіі ў аднааковай арыентацыі толькі на тэхнічны і арганізацыйны бок вытворчасці і недаацэнцы ролі духоўнай культуры бачылі непазбежнае развіццё бюракратыі, спад прыватнай ініцыятывы, скасаванне правоў уласніцтва, нівеліраванне асобы, паступовае духоўнае абнішчэнне, падзенне нормаў і агрубленне пачуццяў. У такіх умовах, лічылі яны, свабода асобы ўжо непатрэбна, ёй тут няма чаго тварыць, а ідэалы і куміры вытворчасці, тэхнікі, дзяржавы і калектыву ставяцца вышэй каштоўнасцей чалавечай асобы. Толькі ўсе намаганні былі дарэмыні.

Не даводзіцца здзіўляцца сучасным разважанням аб пераважнай ролі ў развіцці нашай культуры ідэалізму, які з цягам часу зліўся б з матэрыяльнай рэальнасцю. На мой погляд, было б недарэчна ўсю праблему культурнага адраджэння бачыць толькі ў змене знаку ці напрамку ідэалагічных поглядаў, змяніўшы матэрыялізм — на ідэалізм, атэізм — на рэлігію, «законы» сацыяльнай сістэмы — на пераважнае развіццё індывідуальнасці асобы і, замест пошуку сваіх культурных асаблівасцей, вызначэння свайго ўласнага нацыянальнага шляху, зноў звяртацца да вопыту Заходняй Еўропы і ЗША. Усё гэта ўжо было. Час ужо зразумець, што духоўная культура існуе на толькі на ўзроўні грамадскай свядомасці, як нейкая сама па сабе існуючая рэальнасць, але і на ўзроўні кожнай асобы чалавека, у якой яна знаходзіць свае матэрыяльныя пачаткі развіцця. Жыццё чалавека толькі духоўным уздзеяннем не вызначаецца. Яго патрэбы пачынаюцца не з эстэтычных, а з самых што ні ёсць жывёльных ці фізіялагічных. Ды і розум і пачуцці яго з'яўляюцца перш за ўсё формай адваротнай /рацыянальнай і эмацыянальнай/ сувязі паміж гэтымі патрэбамі і ўмовамі іх задавальнення.

Другая рэч, што развіццё розуму і пачуццяў чалавека становіцца асновай развіцця яго культуры, а гэта значыць прынцыповага змянення ўсіх яго фізіялагічных патрэб, ператварэння іх у сацыяльна-культурныя патрэбы. Патрэба ў ежы, адзенні, даху над галавой у спалучэнні з гэтай духоўнасцю даюць нам нацыянальную кухню, архітэктурную, моду, эстэтычныя густы і г. д. Духоўнае развіццё змяняе саму прыроду чалавека, робіць яго сацыяльнай. І тут я ніяк не магу пагадзіцца з поглядамі, у адпаведнасці з якімі чалавек — нязменны, і віна бальшавікоў у тым, што яны ігнаравалі гэтую атрыбутыўную яго прыкмету — канцэнтрат духоўнасці, і спрабавалі растварыць яго ў сацыяльнасці,

хаця такія спробы і спраўды былі. Без святла духоўнага немагчыма жыць, але святло духоўнасці нельга адрываць ад самога ладу жыцця, які вызначаецца прыроднымі, кліматычнымі, сацыяльнымі, культурнымі і іншымі асаблівасцямі. Менавіта яны былі першапрычынай прывычак, норм, сімвалаў, рытуалаў, эстэтычных густаў і моўных асаблівасцей.

Нацыянальная культура на ўзроўні асобы чалавека ёсць пэўны ўнутраны стрыжань асобы. Адносіны паміж людзьмі вызначаюць асноўныя нацыянальныя рысы характару людзей. Калі англічан вызначае іх самастойнасць, немцаў — рацыяналізм, амерыканцаў — прагматызм, то беларусаў — іх талерантнасць. Па матывах дзейнасці людзей, іх патрэбах, здольнасцях мы можам самамылькова вызначыць тыя сацыяльна-культурныя ўмовы іх развіцця, якія тут адлюстроўваюцца. І калі ўзяць за аснову тыпалогію асноўных рэгіёнаў Беларусі саму асобу чалавека, сацыяльна-культурныя і эканамічныя абставіны яе развіцця, то можна весці не агульную размову аб беларускім менталітэце, а строга вызначыць рэгіянальныя асаблівасці беларускай культуры.

Праведзеныя Нацыянальным інстытутам адукацыі сацыялагічныя даследаванні ў гэтым напрамку дазваляюць сцвярджаць, што культура заходняй і цэнтральнай Беларусі, культура Палесся істотна адрозніваюцца. Ва ўсходнім і цэнтральным рэгіёнах рэспублікі культурнае развіццё асобы спраўды вызначаецца існуючымі тут эканамічнымі адносінамі. У рэгіёне Беларускага Палесся — сямейнымі і другімі традыцыямі, карані якіх узыходзяць да стараславянскай культуры. У заходняй Беларусі культура больш выступае ў выглядзе тых ці іншых духоўных каштоўнасцей і ў параўнанні з другімі рэгіёнамі мае не знешні, а ўнутраны характар. Адрозненне, напрыклад, паміж вучнямі ў гэтых рэгіёнах праяўляецца бадай што ва ўсім: у выбары асноўных напрамкаў будучай працоўнай дзейнасці, разуменні яе каштоўнасці для сваёй жыццядзейнасці і развіцця асобы, матывах выбару жыццёвага шляху, разуменні меры адукацыі, яе дастатковасці для жыцця ў даных умовах, жадаемых формах гэтай адукацыі, уменнях і навыках, якасця асобы, структуры працоўнага і волнага часу і г. д. Таму для культурнага развіцця і выхавання моладзі недастаткова арыентавацца толькі на агульначалавечыя і агульнанацыянальныя каштоўнасці. Якое ж гэта выхаванне, калі мы нават не ўлічваем, што любоў да працы і згуртаванасць, як свае асаблівасці якасці і характарыстыкі насельніцтва сваёй тэрыторыі, сярод вучняў Брэсцкай вобласці назвалі 63,1 і 41,2 %, сярод вучняў Магілёўскай вобласці — адпаведна 27,8 і 16,9 %, сярод вучняў Мінска — 28,5 і 17,7 %. Таму свой волны і працоўны час вучні тут выкарыстоўваюць па-рознаму. Больш 50 % старшакласнікаў Віцебскай вобласці не кантралююць свой волны час, а ў Брэсцкай вобласці такіх крывых больш за трэць. Адукаванасць насельніцтва як высокая ацэньваецца ў Мінску 42,2 % вучняў, у Магілёўскай вобласці — 21,5 %.

На жаль, дырэктывная педагогіка ў нас настолькі ўкрапаналася, што павярнуць яе да культурнага развіцця асобы вельмі цяжка. Забараніць, асудзіць, падвергнуць дысцыплінарнаму спяганню, паставіць на кантроль ці на ўлік у міліцыі, аказаецца, і прасцей, і прывычней, чым карпатліва фарміраваць самасвядомасць асобы на аснове далучэння яе да тых ці іншых культурных каштоўнасцей...

Для эканамічнага і сацыяльна-культурнага развіцця грамадства патрэбна перш за ўсё апераджальнае духоўнае развіццё асобы. І як бы мы ні ўспрымалі гэта з погляду тых ці іншых ідэалагічных уяўленняў ці палітычных праграм, аб'ектыўная сутнасць справы не мяняецца. А гэта значыць, што патрэбен зусім другі падыход не толькі ў разуменні асноўных заканамернасцей грамадскага развіцця, але і вызначэнні сацыяльна-эканамічнай палітыкі. Крытэрыі тут павінны быць зусім іншыя, чым існавалі да гэтага часу. Асноўныя рэзервы сацыяльна-эканамічнага жыцця наша рэспубліка мае толькі ў развіцці культуры, навукі, адукацыі, усяго таго, што духоўна ўзбагачае асобу кожнага чалавека. Яна не можа пахваліцца ні сваімі прыроднымі выкапнямі, ні працоўнымі рэсурсамі.

На жаль, такі падыход зусім не выкарыстоўваецца на практыцы. Асноўныя напрамкі грамадскага развіцця сёння па традыцыі вызначаюцца надзвычай проста. За аснову бяруцца патрэбы вытворчасці. Школа і адукацыя ўвогуле разглядаюцца не

(Працяг на стар. 12)

ПЭУНАГА самастойнага разгляду ў асіміляцыйных працэсах патрабуе праблема якання. Хоць на нашых абмеркаваннях у правапіснай камісіі ТБМ асіміляцыйнае яканне прызнана з'явай менш характэрнай, тым не менш, мяркуючы па сённяшняй газетна-часопіснай моватворчасці, яго распаўсюджанне перасягнула ўсялякія цвярозыя межы. Не вельмі ўспрымаюцца гэтыя новаформы: «бязадмоўна», «бяскарысна», «бяспадстаўна», «бяссаромна», «няшматлікі», «нячакана», «нятактоўна» і да т.п.

Урэшце, я за тое, каб гэтую ўсё ж характэрную асіміляцыйную рысу беларускай мовы распаўсюдзіць на іншыя магчымыя выпадкі нацыянальнай лексікі, калі толькі ёю не зацямяецца сэнсавы бок слова, не парушаецца мілагучнасць яго гукавога малюнка.

знаходзяць водгуку, удзелу ўсе іншыя гаворкі нацыі.

Абсурднасць чыста вымаўляльнага прынцыпу ў правапісе добра разумее Якуб Колас: «Фанетычны прынцып — пісаць так, як вымаўляецца. Паступовае правядзенне гэтага прынцыпу зрабіла б непатрэбным і сам правапіс. Але правапіс дакладна гэты прынцып нельга, бо той правапіс, які будзе фанетычным для аднаго дыялекту мовы, можа не быць фанетычным для другога дыялекту тае ж мовы. Датрымаць фанетычны прынцып да канца — немагчыма. Немагчыма гэта ўжо дзеля таго, што няма такой азбукі на свеце, каб можна было дакладна перадаць на пісьме ўсе гукі нашай мовы».

Ён скільны быў вылучаць у беларускім правапісе, апрача фанетычнага, яшчэ этымалагічны прынцып, прынцып традыцыі, прынцып напісання чужаземных слоў і інш.

ўтрыманні многіх старажытных рысаў. Ці адпавядае гэта сённяшняму прагрэсу моў, што з часу падзення адкрытага складу перафарміроўваюцца на аснове новага, больш эканомнага кансантантызму і з'яўляюцца, з паскладовага прагрэсіруюць да патактавога тэмпу маўлення, сцвярджаюцца на сілавым націску і інш.

У дадзеным выпадку для правільнага вырашэння пытання асіміляцыйнае змякчэнне, што ўяўляе сабой толькі сістэмна ўскосную прыкмету з'яўляюцца, важна разглядаць як своеасаблівую пераходную /прыпадабняльную/ якасць гукі. Вядома, што ў навуковай літаратуры тэрмін змякчэнне — гэта нон-сэнс, умоўны знак для папулярнага наймення, што перавандравала са школьнага выкладання. Паводле фаналагічнай тэрміналогіі Е.Д.Паліванова, Р.О.Якабсана, С.Б.Бернштэйна, П.Векслера, нарэшце, Я.Ф.Карскага і Ф.М.Янкоўскага, з'ява гэта

Але ўводзіць гэтае правіла дзевяццацца не ў фармулёўцы Б.Тарашкевіча ці нават яго паслядоўнікаў — Янкi Станкевіча ці Валяняны Пашкевіч. Правіла ў такім выглядзе нагадвае балота, у якім загразлі і не могуць выбрацца з памылак ніводнае з сённяшніх выданняў, якія паспрабавалі карыстацца ім.

І тут прычына не ў карэктурах, нават не ў распрацаванасці правіла, а ў неразуменні адценняў самой праблемы.

Уласна аб гэтым у свой час папярэджаюць Якуб Колас: «Асобных назіранняў патрабуе ўсведамленне ўражання так званай мяккасці і цвёрдасці зычных. Справа ў тым, што хоць яшчэ ў час навучання па лемантары дзеці знаёмяцца з пастаноўкай мяккага знака, але ўсведамленне мяккасці гукі справа настолькі тонкая, што не толькі большасць навучальнікаў не разбіраюцца ў гэтым пытанні, узятым у яго злучнасці /сістэмнасці, як мы б казалі сёння. — А.Я./, але нават і асобы, якія складаюць падручнікі, тут часам робяць памылкі».

Як пераконваемся, ацэнка прыпадобнай, гэта значыць няўстойлівай асіміляцыі і тым больш фіксацыі яе ў правапісе вымагае новых даследчых метадык, менавіта разгляду словаўтварэння як працэсу, а самой лексічнай адзінкі як дынамічнага гукавога комплексу ў ім.

Падзялюся сваімі меркаваннямі па гэтым пытанні. Пры ўвядзенні мяккасці, на маю думку, патрэбна толькі пазіцыйнае яе пазначэнне. У дадзеным выпадку вельмі істотна толькі першая пазіцыя. Паводле навейшай акустычнай канцэпцыі — гэта пазіцыя прыступу, пазіцыя пробная. На ёй мы сапраўды прымерваемся, выбіраем асноўны тон, якім мы будзем прамаўляць слова.

Педагагічны эксперымент /паводле дадзеных В.К.Раманцэвіч/ паказвае, што калі не пазначыць змякчэнне ў пачатковай пазіцыі /с'мех, с'нег, с'пэвы/, то яно і не ўспрымаецца чалавекам, які змалку не выходзіць з беларускамоўнага асяроддзі.

На далейшым прасцягу слова, калі энергія прыступу ўвайшла ў свае берэгі, узяты тон і само гукавое асяроддзе амаль беспамылкова падказваюць, як прамаўляць збег сібілянтаў. Нават з лепшай дакладнасцю, чым мы гэта разгледзелі б правіламі. Магчыма, у пазіцыях шматскладовых слоў са шчыльным збегам зычных тэмپ вымаўлення штоосьці і не дазволіць як след змякчэнне, але ж мы сапраўды не ведаем сілы змякчэння ў дадзеным выпадку. Так, у слове «шчаслівы» сібілянт у сярэдзіне памяткаюць мяккім знакам, але ці патрэбен ён тут, калі на складах прыступу са збегам фактычна двух зацвярдзелых зычных /афрыката/ заддзена якраз цвёрдае прамаўленне асноўнага тону. Пазначэнне ж мяккасці «с» у сярэдзіне прымушае вымаўляць «шчаслівы», паводле ўкраінскай артыкуляцыйнае сістэмы.

Пазіцыйнае вызначэнне мяккасці толькі пры пробах асноўнага тону вызваліць нас ад нашпigoўвання слова мяккімі знакамi там, дзе трэба, а больш дзе не трэба. Правіла Б.Тарашкевіча і яго паслядоўнікаў — гэта пакуль што суцэльны транскрыптаваны запіс, які ён, збіраючыся ў будучым упарадкаваць сваю арфаграфію, безумоўна, перагледзеў бы.

Ну ці ж не недарэчнасць гэта — пазначыць асіміляцыю ў пазіцыях падвоеных зычных /насенне, з'мяненне, нават здарэнне/, калі папярэдняя, асабліва наступная мяккасць і самі ўжо разбегам асноўнага тону ў слове змякчэнне, як нельга лепш, прадвызначана. Дадатковае ж пазначэнне яго на пісьме тут не бяскрыўднае, гэта не проста марнатраўства моўных сродкаў. Мне невыпадкова давялося свае прапановы папярэдзіць тэарэтычнымі выкладамі. Вось яскравы прыклад той акамадацыі, размывання гукаў, на якую нам падказваюць лінгвістычныя аўтарытэты збоку. Ці ж не адчуваецца на слых, што пры напісанні з мяккім знакам «насення», «цярпеньня», «галашэння» «н» размываецца ў хвало, належным чынам не фіксуецца як фанемаадрозная адзінка.

Калі ж мы ва ўсіх, апрача пачатковай, пазіцыях даверымся пачуючы асноўнага тону, з якім прамаўляецца дадзенае слова, яно згодна з нашым унутраным слыхам не дазволіць нам ні пісаць, ні вымаўляць «дарвінізьме», «камунізьме», «матэрыялізьме» /ёсць і такія прапановы/. Скрытая граматыка падказа нам, што запазычаны, нават адаптаваныя, жывуць па сваіх трохі іншых законах.

Зноў жа пытанне — як пазначыць гэтую пазіцыйную мяккасць на пісьме. Ва ўсякім выпадку — толькі не ерам /ь/. Нам мог бы тут прыдацца вопыт К.Каганца, які ўважліва вивучаў славянскую, лацінскую, арабскую і іншыя алфавітныя сістэмы, шукаючы пры-

ПРАВАПІС: ВЯРТАННЕ ЦІ ЎСЁ Ж УДАСКАНАЛЕННЕ

**Алесь ЯСКЕВІЧ,
вядучы навуковы супрацоўнік
Інстытута літаратуры імя Я.Купалы,
доктар філалагічных навук**

Хоць з ёю, як і ў выпадку са скразным аканнем, мы і губляем многае — істотна звужаем спектр галосных у нашай мове.

Але ж у прапанаваным рэфарматарамі фронтальным перанясенні гэтай асіміляцыі ледзь не на ўсю запазычаную лексіку замежнае слова цалкам пазаб'яляецца яго характэрнага каларыту, робіцца не надта з'яўляюцца, часам сэнсавы размыты. Законы фанетыкі і мілагучнасці замежнага слова ўсё ж іншыя, воль адгада, чаму не лепшым чынам успрымаюцца і наўрад ці прыжывуцца формы: лягенда, мядаль, сязон, гяктар, кянтаўр, кянгуру, Хярсон, Гярманія.

І дазвольце зусім не пагадзіцца з падпарадкаваннем яканню злучнікаў і асабліва часціцы «не». Гэта ж асобныя, хай сабе і службовыя часціцы мовы. І перанос на іх асіміляцыі з асноўнага слова стварае праблему клітычнага націску, неўласцівага беларускай мове, змушае прачытваць іх злітнімі з асноўным словам, што стварае мноства новых граматыка-сіntaxічных праблем. Асабліва няможна асіміляцыя па яканні для часціцы «не», якая ў выпадку асімілявання арфаграфічна далучаецца да слова, што пры яе раздзелным напісанні стварае цяжкасці для навучання. У большасці ж выпадкаў /пры дзяслоўных формах і інш./ часціца «не» не можа падпадаць пад асіміляцыю таму, што адмаўленне адносіцца не да паасобнага слова, а да ўсяго сказа, невыпадкова ў многіх мовах яно адасабляецца ў канец фразы.

Загіпнатызаваныя міфам аб фанетычна-вымаўляльным характары нашага правапісу, мы чамусьці зусім забыліся, што арфаграфія па-сапраўднаму эфектыўная толькі поруч з арфазпіяй. Гэта ўзаемадапаўняльныя адна другую галіны, што паасобку, пры неразвітанасці адной з іх, існаваць не могуць. У нас жа арфазпія закінута, маўляў, усё ўвабраў у сябе наш унікальны правапіс: як вымаўляецца, так і пішацца, хоць вядома, што правапіс без дасканала прадстаўленай арфазпіі — правапіс неразвіты, гэта ўсяго толькі пачатковая яго ступень.

Дыялектыка ўзаемадзеяння тут простая. Калі за правапісную норму ўзяты прынцып «як вымаўляецца», то гэта значыць у нацыянальнай арфаграфіі замацавана вымаўляльна дыялектная форма нейкай адной, хай і найбольш характэрнай для нацыі гаворкі. Тут мы церпім па меншай меры дзве страты, ці, дакладней, два спрашчэнні.

Вядома, што дыялектнае вымаўленне дзеля эканоміі, якую дупускае размоўная дыялагава сітуацыя вуснай гаворкі, спрашчае, асімілюе, акамадуе большасць пазіцый моўнага вакалізму. Да таго ж, як мы ўжо адзначылі, у вымаўляльным прынцыпе правапісу, хай сабе і класічна прадстаўленым цэнтральным дыялектам, не ўкладваюцца, не

Значыць, правапіс у прынцыпе не можа будавацца паводле фанетычна-вымаўляльнай мадэлі, бо яго задача крышталізаваць, узбуінаць, ідэалізаваць агульнамоўныя рысы, каб у ім месціліся, знаходзілі сваё роднаснае, хоць і ідэалізаванае, усе нацыянальныя гаворкі. Толькі тады ён зможа ўзімаць з дыялектнага стану, аранжыраваць, высакародзіць і саму арфазпію. Невыпадкова стала літаратурная мова мае сваёй мэтай выпрацоўку высокаўзорнага літаратурнага вымаўлення.

Пры гэтым заўважана, што розніца паміж напісаннем і вымаўленнем проста неабходна, артыстычнасці, высокага стылю, пародзістасці нацыянальнай мовы мы не дасягнем, слепа трымаючыся прынцыпу: як вымаўляецца, так і пішацца. У гэтым выпадку мы міжваолі будзем сцягваць мову ў дыялектны стан, а не ўзвышаць да літаратурнай аранжыроўкі, ідэалізацыі. Таму ў арфазпіі хай і застаецца, як вымаўляецца «ня буду», у паўночна-ўсходніх «ні буду», у палескіх і брэсцкіх гаворках «ны буду» ці яшчэ як, у правапісе ж павінна выразна фіксуравацца адмаўленне «не буду», не размытая акамадацыяй форма якога і павышае стылявы рэгістр выказвання.

Найбольш складаным у сённяшнім правапісе мне ўяўляецца пытанне асіміляцыі па мяккасці, хоць многім яно здаецца амаль ужо вырашаным.

Правільнае вырашэнне яго якраз залежыць ад сістэмнага бачання нашых моўных асаблівасцей і ў першую чаргу іх гістарычнай абумоўленасці, нарэшце, яскравага ўсведамлення, што ж уяўляе сабой гэтае змякчэнне ў сваім першасным выглядзе, менавіта на ўзроўні артыкуляцыйнага моватваральнага працэсу, каб мы маглі яго дакладна ідэнтыфікаваць у перыядычнай структуры нацыянальнага алфавіта.

Памылкова асіміляцыю па змякчэнні сібілянтаў «з», «с», «ц» перад наступным мяккім атажасмліваюць з мілагучнасцю нашай мовы. На справе мілагучнасць — сістэмнае ўтварэнне, што падтрымліваецца кантрастам, фонам, характарам націску і іншымі моўнымі з'явамі.

Калі ж весці гаворку пра фіксацыю на пісьме нашай характэрнай асіміляцыйнай мяккасці, дык яе трэба разглядаць у сістэме з нашай зноў жа не менш характэрнай зацвярдзеласцю зычных. У выніку ўзрастання гукавой паларызаванасці ў межах сістэмы мы маем павелічэнне амплітуды вагання ў гукалучэнні, адсюль заваполенасць моўнага тэмпу, адсутнасць рэдукцыі, гэта значыць моцнае аканне ў ненаціскных пазіцыях і іншыя характэрнасці нашай мовы.

Прадмет асобнай гаворкі, ці павінны мы быць зацікаўлены ў павелічэнні супрацьпастаўлення па цвёрдасці-мяккасці, што кансервуе ўнутрымоўныя працэсы на

носіць назву палаталізацыі, своеасабліва напружанае, няўстойліва-прападобнае ўтварэнне гукі. Б.Тарашкевіч называў гэта прыпадабненне пад уплывам наступнага мяккага «сиччасасцю» гукі, сённяшняй фаналагі карыстаюцца менш удалым тэрмінам «шапалывасць».

Асіміляцыйнае змякчэнне на пераходзе ад адкрытага складу зведзілі многія мовы, для якіх характэрна зведзілі на цвёрдасці-мяккасці. Яшчэ ў XIX ст. славянафіл К.С.Аксакаў, даволі аўтарытэты па тым часе мовавед, супрацьпастаўленне цвёрдых і мяккіх зычных лічыў «эмблемай і вянкам» гукавой сістэмы рускай мовы. У апошняй змякчэнне толькі выпадкова не замацавалася ў правапісе, магчыма, пад уплывам еўрапейскай філалагічнай культуры. На хвалі захаплення заходніцтвам В.К.Трэзьякоўскі, К.М.Бацюшкаў, наадварот, бачылі ў гэтым рысу, чужую еўрапейскаму густу, якім залішняе змякчэнне, палаталізаванасць гукі ўспрымаецца з негатывым адценнем, выкарыстоўваецца для ўтварэння ўніжалных слоў.

Пры выпрацоўцы майго асабістага погляду па гэтым пытанні не можа не ўплываць аўтарытэт Акадэмічнай канферэнцыі па рэформе беларускага правапісу і азбукі 1926 г., правапісна камісія якой у складзе С.Некрашэвіча, А.Багдановіча, Я.Лесіка, В.Ластоўскага, П.Бузука, Я.Бялькевіча, У.Чаржынскага, К.Міцкевіча /Я.Коласа/, Я.Луцэвіча /Я.Купала ў прыватных гутарках вагаўся ў гэтым пытанні/ прыняла за норму наступнае правіла: «Перад мяккімі зычнымі і ётавімі галоснымі «я, е, ю, ё» пасля «з, с, ц» /што з «т»/ і «дз» «ь» не пішацца». З сённяшніх распрацовак па гэтым пытанні мне ў цэлым імпаану пазіцыя А.І.Падлужнага. Наш вядомы фаналаг, узяўшы за аснову рашэнні камісіі 1926 г., для аблягчэння правіла прапаноўвае абыходзіцца без мяккага знака і ў выключэннях этымалагічнага характару /пісьменнік, Кузьме, цямяны, ледзве, вазмі/ пры захаванні яго сэнсаваадрознай маркіроўкі ў аснове /пісьмо, Кузьма, цяма, ледзь і г.д./.

Правіла б у такім выглядзе атрымала паслядоўную уніфікацыю.

На жаль, артыкул, напісаны паводле даклада на канферэнцыі па правапісе 1992 г., яму ніяк не выпадае змясціць у перыядычным друку. Што ж, калі сёння запанаваў аматарскі погляд і зусім ігнаруецца навуковае абгрунтаванне пытання.

І ўсё ж выпадкі ўмацавання нацыянальных рысаў не кожны год надараюцца, і таму я прытрымліваюся пазіцыі аб дапушчэнні асіміляцыі па мяккасці ў якасці правапіснай нормы. Пазней, калі гэтая асаблівасць адпрацуе на самацвярджэнне айчынай мовы, грамадскасць па больш сталым узроўні правапісу без цяжкасці зможа адмяніць гэтае правіла.

датныя для ідэнтыфікацыі беларускіх гукаў знакі. У дадзеным артыкуле няма магчымасці пагаварыць шырэй пра наданне ім своеасаблівых значэнняў славянскім літарам, е, ё, ъ, ш і ўважэнне новых е, ъ, у у прапанаваны ім алфавіт. Адораны незвычайным талентам самавук адчуваў усю важнасць паўнаты нацыянальнай алфавітнай сістэмы і звязанага з ёй перыядызму, што пропусак, недахоп у ім патрэбны літар старажытнай алфавітнай шкалы будзе скоўваць мову на гукавыя адценні, патэнцыяльна аслабіць яе энергію.

З прапанаваных ім знакаў гасравы //, кароткасі //, мы б маглі выкарыстаць яго знак мяккасці //.

У такім выпадку сіблянты, пазначаны знакамі //, носбітам мовы будзе ўспрымацца як толькі пазіцыйнае прыпадабненне, «сычачасць» гучу, зрух «с» у бок «ш», «э» адлавадна да «с», «ц» — у бок спецыфічна беларускага афрыката. Трэба мець на ўвазе, што палаталізацыя сіблянты — пазіцыйна неўстойліва, сапраўды толькі пазіцыйнае прыпадабненне. Выкарыстанне мяккага знака для пазначэння палаталізацыі — гэта пазначэнне залішне моцнае, яно можа ў гаворках, якім невядома «сычачасць», замацаваць такое вымаўленне як «сінег», «сівет». Я зусім не ўтрырую сітуацыю. Гэта дадзеныя спецыяльных даследаванняў. З сучаснага пункту погляду пры палаталізацыі на зычныя бы накладваецца галосны //.

Да таго ж, ідучы за Б.Тарашкевічам, за яго, па сутнасці, яшчэ прабным вопытам, неабудна злоўжываючы змякчэннем як нацыянальнай акрасай, мы дасягаем часам адваротнага. Так, распаўсюджванне палаталізацыі на злучнікі «эз», «безэ», «це-разэ» /згодзен, што ў вусным дыялектным маўленні яны сустракаюцца/ мы, не заўважаючы, зрушваем беларускую характэрную звонкасць у бок рускага аглушэння, прамаяўляецца ж не «эз», а глосна «с».

Сённяшняе рэфармацыйнае якасць надзіва безагляднае — абы змяніць, не зважаючы на вынікі. Так, побач з асіміляцыйным змякчэннем сіблянты прапануецца правесці шэраг пацярджэнняў, пераважна ў сферы запазычанай лексікі: 1/ «е» на «э» — пэнсія, пэрыяд, праспэкт, пэрац, бэзін, музей, газета, Амэрыка; 2/ «і» на «ы» — сыстэма, унівэрсытэт, апазыцыя, сынагога, азымут; 3/ «ю» на «у» — этуд, нактурн, бардур. Затое суфікс «ум», з яго трывалым тэрміналагічным значэннем, наадварот, перайначваецца: кансіліум, радыёс, тады, відаць, будзе і генералісімус.

Пра небясплеку далейшага нарошчвання палаталізацыі па цвёрдасці-мяккасці мы ўжо гаварылі, з пункту погляду сучасных моўных тэндэнцый апошняе павінна адназначна ацэньвацца як з'ява рэгрэсіўная.

Што ж датычыцца ўдасканалення беларускага кансанантызму, гэта значыць адэкватнага адлюстравання на пісьме сістэмы зычных гукаў у іх сучаснай збегавшчыльнасці ў мове, то сёння такога напрапанавана, што нікай ужо граматычнай логіцы не падпарадкоўваецца.

Віны Б.Тарашкевіча тут няма, фанетычна-вымаўляльнага прынцыпу ён прытрымліваўся толькі адносна галосных, у правапісе ж зычных яго хутчэй можна назваць абаронцам граматычнага пачатку.

Пад выглядам, што так вымаўляецца, прапануваецца пісаць «падпішчык», «вошчык», «пяшчаны» — маўляў, прыжыліся ж «вашчына», «пяшчота» і іншыя мадэлі вуснай мовы. Бясспрэчна, з дыялектнай мовы час ад часу будуць узнімацца ў літаратурную словы з мадэлямі вуснага маўлення і прапісвацца ў ёй — толькі пры асабліва ўдалай сваёй эўфаніі. Агульнае ж правіла для пісьмовай мовы — захаванне карнявога сэнсадрознага /этымалагічнага/ канчатку на збегу з флексіяй, каб не ўносіць элементу двухсэнсоўнасці ў правапіс. Сапраўды, «падпішчык» — гэта слова ад «падпіскі» ці нейкага там «пішчыка», або хто пазнае ў напісанні «вошчык» карань «воз», а не «вашчыну», скажам.

Не могуць выклікаць асабліва зацікаўленасці прапановы пісаць паводле вымаўлення «лэчык», «смясся», «імчыся», у якіх хоць яшчэ ўгадваецца этымалогія, але нада ўжо патыхае дыялектызмамі, небяспэкай сцягання літаратурнай мовы ў прастамоўе.

Ігнараванне прынцыпу этымалагічнай сэнсамаркіраванасці на канцы караня прыводзіць да зацямнення ці ўвогуле страты сэнсу ў рэфармаванні напісання: «рыжскі» на «рыскі» /што тут у карані — «Рыга» ці «рыска»/, «андалускі», «валіскі», «сурскі» — разгадвай, ці гэта прыметнік ці штосьці іншае.

(Працяг на стар. 14)

З пошты "LiMa"

СЛОВА АБ КАЛЕНДАРЫ-1993

У продаж паступіў Беларускі календар 1993 года /выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя», тыраж 25000 асобнікаў, рэдактар І.Хаўратовіч/. Выданне адрасавана ўсім, хто цікавіцца мінулым і сучасным. Гэта сапраўды энцыклапедыя давадкі. Чаго тут толькі няма — звесткі з гісторыі, этнаграфіі і фальклору, літаратуры, культуры, астраноміі, архітэктуры, мастацтва... Тут прыкметы надвор'я, беларуская даўніна /кравецтва, шавецтва, пляценне, ганчарныя і шклянныя вырабы/, народны гумар, загадкі, прымаўкі, парады, песні — усяго не пералічыць! І ўсё гэта багата ілюстравана.

Але чытач павінен быць вельмі пільным і не ва ўсім спадзявацца на энцыклапедычнасць ведаў складальнікаў выдання. Хаця «Беларуская энцыклапедыя» — гэта адначасова выдавецтва і навуковая ўстанова, яе аўтарамі павінны быць вельмі дасведчаныя людзі.

У календары змешчаны звесткі аб пяці кнігах Бібліі Рускай Ф.Скарыны пражскага выдання 1518 года. Адрозніваецца ў вочы недакладнасць імітацыі скарынаўскага пісьма. У адным толькі сказе «Зупольне выложены на рускій язык доктором Франціскам Скарыніным сыном с Полоцка» чатыры памылкі /гл. 2 студзеня/. Словы з канцавымі зычнымі «язык», «доктаром», «сыном» напісаны без літары «ъ» /язык, доктором, сыном/, а слова «Полоцка» без літары «ь» /Полоц-

ка/. Прытым выраз «с Полоцка» ў адным выпадку даецца як «с Полоцка» /гл. 2 студзеня/, а ў другім «з Полоцка» /гл. 9 студзеня/. Выраз «изь славнаго града» перадаецца то як «из славнаго града» /гл. 19 студзеня/, то як «изь славнаго града» /гл. 10 жніўня/, а то, нарэшце, як «изь славнаго града» /гл. 20 снежня/. Спрэччя, на мой погляд, і подпісы пад гравюрамі на тытульных лістах згаданых кніг, якіх у Скарынавым выданні не было. Маю на ўвазе гравюру «Саламон і царыца Саўская» на тытульным лісце кнігі «Еклезіяст», гравюру «Благаслаўленне» на тытульным лісце кнігі «Премудросць Божья», ці гравюру «Асада Іерусаліма» на тытульным лісце 4-й кнігі «Царства».

Скажце, якія дробязі. Ну не! Яны ствараюць навуковы імідж складальнікаў тэкстаў.

Таксама складаецца ўражанне адсутнасці папярэдняга рэцэнзавання гістарычнага матэрыялу. Ніяк не можа задаволіць звестка аб Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі БСДП як выяўляючай «інтарэсы дробнай буржуазіі» /гл. 5 лютага/. Старое мысленне. Не пашкодзіла б згадаць аб адраджэнні яе ў наш час. Альбо вось звестка аб Нясвіжскім замку /гл. 9 лютага/. Ну хіба да разбурэння і рабавання замка мелі дачыненне адны толькі шведы? Калі б гэта было так, то ў расейскіх сховішчах не было б бібліятэкі, архіва /метрыкі літоўскай/, твораў мастацтва і шмат чаго яшчэ з замка.

АД ЛЮТАГА ДА ТРАЎНЯ

З БЛАКНОТА КРЫТКА

1. Нейкі дзіўны саюз чалавек заключыў з Богам. Саюз уступак, прыстасаванню сябе да атама цывілізацыі. Галоўнае — выжыць. І з кожным годам ланцугом раўнадушнасці прыкоўвае сябе да зямлі. Ён бязвольны назіральнік усіх зямных колераў. А што гэта за колеры, варта толькі паглядзець навокал — і згадаеш у пазычным радку.

Ва ўлоўванні і адлюстраванні на паперы душэўнага болю дасягнуў дасканаласці... і абленаўся. А што там далей, які космас хаваецца? Гэта яшчэ добра, калі да сарказму ёсць моц падняцца.

Яго вялікасць выпадак анестэзіруе лёсы. У якімсьці нерэальным «зрушаным па фазе» свеце зліваюцца ў адно нацыянальныя вобразы. У спешцы намацаваецца хвора душой выпадковая метафара, якая асацыіруецца з болем.

Паззія ператвараецца ў від спорту — хто якое каленца арыгінальнай выкіне. А спаборніцтвы ідуць пры паўпустых трыбунах. Звязваюцца нас у адно ніць пераціраецца.

2. А ў паззіі нас звязвае душэўнае супержыванне. Пачуццё, народжанае пазычнай думкай, яркім агеньчыкам адлюстроўваецца ў душы чытача. Нярэдка думка вядзе дыялог напраму без эстэтычнай недагаворанасці, абыходзячыся ў размове мінімумам мастацкіх сродкаў: метафар, параўнанняў, алегорый. У пазычнай форме зацвярджаецца факт. Набліжаецца старасць. Але яшчэ адчуваецца той узрост, калі і назад і ўперад баіся глядзець.

3. А, можа, гэта вартасць нацыянальнай паззіі? Адным позіркам ахапіць усю Бела-

рус, адным штрыхом — палёт, а каляровае ўспрыманне ўжо ў нашай падсвядомасці. І выводзіць лагічна-паэтычны вывад нацыянальнае адраджэнне.

Толькі даты паўтараюцца адны і тыя ж. 4. Лёгка і звонка ліецца медзь слоў у душу чалавека.

Дэз-будысцкая філасофія вучыць: «ісціна павінна быць перажытай, а не выкладзенай». Але жыццё адкусвае ад яе самы смачны кавалак. Ух, колькі ратоў з асалодай шапялявца ісціну!

5. Паззія, якая будзе вежу ці разбурае яе, навязвае правільны гульні мечанымі картамі. Пануючае сумненне выціснула на задворкі паззіі Радасць.

6. Леанід Бежын заўважыў: «Эпоха XXI ст. будзе эпохай духоўнага рэалізму», — гэта значыць праўдзівага, я падкрэсліў бы, прыроднага адлюстравання душэўнага стану.

Свет, які ратуе нас, нягледзячы на нашы грахі, памяншае пякучасць болю.

Ці адчуваеш глыбіню болю, паэт? Ці ўлоўліваеш толькі настрой чытача?

7. Жыццё дапамагло вызначыць, што трэба чытаць. Але так мала ў ім, жыццё, эстэтыкі. Нам засталася ганарыцца толькі тым, што пасля дасталася.

Ці кожны паэт задумаўся хоць раз у жыцці аб этымалогіі слова «адраджэнне»? Чаго тут болей — канстатацыі ці мары, юнацтва ці сталасці?

8. Паэт — гэта хірург, які тонкім скальпелем-словам намацавае бунтуючыя клетачкі душы, якімі кіруе не ідэя, не эгацэнтрызм, а

А чаго вартыя матэрыялы, якія тычацца Беларускай народнай рэспублікі /БНР/. Гл. 19 лютага, 25 сакавіка. /Іх іначай, як фальсіфікацыя, і не назавеш. Я толькі дадам, што адносна таго, ці распалася Рада БНР пасля вызвалення Беларусі ад нямецкіх акупантаў, раў бы прачытаць артыкул Пятра Крачэўскага «Мандаты БНР», змешчаную ў часопісе «Спадчына» /N 1, 93 г./.

Трэба быць больш дакладнымі і ў адносінах да незаконна рэпрэсіраваных. Мала цяпер назваць прозвішчы і даты жыцця тых, што сталі ахвярамі рэпрэсій 1930-х гадоў. Трэба ўдакладніць з судовых спраў даты іх арышту і смерці, рэабілітацыі, таксама ўвесці ва ўжытак слова «расстрэляны», а то «загінуў» /Ластоўскі/, «памёр» /Герцкі/ і г.д.

На першы погляд, дзіўна, што ў календары знайшлося месца і для Бэндэ Л.А. /1903—1961/, які «палітычна дыскрэдытаваў Я.Купалу, Я.Коласа, З.Бядулю, літаратурныя аб'яднанні «Узвышша» і «Польмя», абвінавачваў іх у буржуазным нацыяналізме, варожасці да савецкай улады і г.д. Але народ павінен ведаць не толькі аб ахвярах, але і аб іх катах, савецкіх антыгерах. Імі можна запоўніць не адну энцыклапедыю. Туды ж просіцца і сучасны пісьменнік В.Мыслівец з яго «Блявоцінай».

Так што, нягледзячы на заўвагі, Беларускі календар 1993 г. усё ж каштоўнае, патрэбнае выданне і яго складальнікам трэба выказаць вялікі дзякуй. Пакуль ён ёсць у продажы, раю хутчэй набыць не толькі для сябе, але і для сваіх родных і знаёмых, асабліва для тых, што жывуць па-за межамі Беларусі.

Аляксандр КАРЫЗНА

прырода.

Вяснова радасць прыроды перамагае ідэю, апануюць у восень.

9. «А ў чым прырода вінаватая? І чаму мае раздражненне — духоўнае — павінна абражаць гэтую прыгажосць?» — зазначыў Сяргей Новік-Пяюн.

Павольна праплывае вечнае над людскімі перажываннямі, слязмі.

Смехам аднаўляецца Гармонія.

Паззія — гэта стан душы, узровень, ніжэй якога нельга апускацца.

Паззія — гэта мастацтва праз жыццёвыя краты ўбачыць дэталі свабоды і па ёй аднавіць гармонію быцця.

У кожным пазычным слове — надзея. Пачуў я сёння жаўрука, Што песняй звонка заліваўся, Прамень убачыў сонца я, Што чула з неба усміхаўся.

Надзея ў сэрцы ажыла, Што скончыцца мае цяргенне, Вясна жаданая прыйшла, І прыйдзе, пэўна, вызваленне...

/С.Новік-Пяюн/

Многія сталыя паэты праз восень ідуць да вясны. Але восень нешта каштоўнае забірае. Ці можна без гэтага каштоўнага любоўю ўзняцца над рэчаіснасцю?

Мара — творца, а не бязвольны плывец па быццю.

Шчаслівы будзе той заўсёды, Вясну хто ў сэрцы захаввае, Душу хто маладою мае, Шчаслівы будзе той заўсёды.

10. Душа падуладна аднаму гаспадару — самому сабе. Нельга яе паланіць. Яна жаўруком пляе, заліваецца. Чакайце, Вясна ідзе!..

Яўген КРЫЦКІ

Наш календар

60 гадоў польскаму пісьменніку, крытыку, доктару філалогіі **Збігневу ЖАКЕВІЧУ** спаўняецца 6 чэрвеня. Маленства правёў на Маладзечаншчыне і Смаргоншчыне. Шмат у якіх яго творах гучаць беларускія матывы. Зборнік жа эсэ «Людзі і краіны» /1970/ з'явіўся ў выніку наведвання Беларусі, сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі.

60 гадоў з дня з'яўлення першага нумара «Беларускай газеты», што была легальным неафіцыйным органам КПЗБ. Выходзіла ў Вільні на беларускай мове з 8 чэрвеня 1933 па 30 студзеня 1934 года. Змяшчала літаратурныя старонкі, друкаваліся творы П.Пестрака,

А.Дубровіча, М.Васілька, П.Граніта, М.Явара і іншых. Па ініцыятыве «БГ» 10 снежня 1933 года прайшоў з'езд заходнебеларускіх пісьменнікаў, на якім быў створаны Літаратурны фронт сялянска-рабочых пісьменнікаў Заходняй Беларусі.

190 гадоў з дня нараджэння пісьменніка **Адольфа ЯНУШКЕВІЧА** спаўняецца 9 чэрвеня /1803—1857/. Нарадзіўся ў Нясвіжы. Удзельнік паўстання 1830—1831 гадоў.

125 гадоў з дня нараджэння **Уладзіслава ВЯРЫГІ** спаўняецца 9 чэрвеня /1868—1916/. Польскі філосаф і этнограф. Апублікаваў 25 беларускіх народных песень, запісаных у Лідскім павеце. У кнізе «Беларускія паданні» /Львоў, 1889/ змясціў 32 беларускія народныя казкі з Лідскага павета.

300 гадоў з дня выдання М.Вашчанкам

/1693/ у Магілёўскай брацкай друкарні кнігі «Акафісты і каноны» спаўняецца 11 чэрвеня.

85 гадоў з дня нараджэння крытыка і літаратуразнаўцы **Сцяпана МАЙХРОВІЧА** спаўняецца 21 чэрвеня /1908—1981/. У друку выступаў з 1930 года. Аўтар манаграфій «Янка Лучына. Жыццё і творчасць» /1952/, «В.І.Дунін-Марцінкевіч» /1955/, «Максім Багдановіч. Жыццё і творчасць» /1958/, «Янка Брыль» /1961/, «Іван Шамякін» /1978/ і іншых, «Нарысаў беларускай літаратуры XIX стагоддзя» /1957/.

410 гадоў з дня выхаду /1583/ у друкарні Мамонічаў у Вільні «Служэбніка» спаўняецца 24 чэрвеня.

80 гадоў з дня заканчэння Янкам Купалам у Акопах паэмы «Бандароўна» спаўняецца 24 чэрвеня.

Паэзія

Алег САЛТУК

ЦЯРПЕННЕ

Родныя кнігі — ў макулатуру,
Для цэлолозы — ў кацёл.
Нахабная маскультура
Задрапа да шыі падол.

Мільгаюць грудзі, азадкі
І свістапляска ног...
Усюды і без аглядакі
Гандлююць парнухай, віном.

Забыліся пра шнатлівасць
Дзяўчаткі амаль усе.
Падлёткі яшчэ саплівыя
Ідуць у кіно, дзе секс.

З нянавісцю і жудою
Гляджу на разгуд дзяржа:
Страчана ўсё святое,
Бацькаўшчыны як бы й няма.

Дык дзе яно,
Алраджэнне?

На рынку —
Старайся паспець...
Вучылі нас доўга цярпенню.
Напэўна, ўжо хопіць цярпець!

КРЫХУ ПРА КОЛЕРЫ

У прыроды — фарбаў албаўляй:
Белья, чырвоныя і сінія,
Жоўтыя —
Любую выбірай,
На сваю патрэбу іх асівай.

Для кузурак, птушак і звяроў
Колер лесу, гаю, рознай квецені
Дараваны даўніной вякоў,
Ворагі каб толькі не прыкмецілі.

Меншых разумею я братоў.
Люду маляванаму не веру я,
Хто на тыдзень некалькі разоў
Колеры ўсялякія прымервае.

Быў чырвоным, бачыш, белым стаў.
Партакрат сцягнуў у дэмакратыкі
І далей, спрытнага, паскакаў
Гэткім добрым шэра-белым зайчыкам.

КРЫХУ ПРА ВЕЧНАЕ

Калі пра вечнае падумаць,
Калі пакаяцца, калі?
Сляпімі сталі нашы душы,
Да дна бязвер'ем зараслі.

Адзін другому мы не рады —
Жыццё зваліла, дык трывай!
Ні дапамогі, ні спагады —
Свая ўцалела б галава!

Мы нешта дзелім, дзелім, дзелім
І не падзелім між сабой.
Згубілі ўсё, усё, што мелі
Ад нашай спадчыны святой.

Не навучылі нас маліцца,
Грашыць было ж каму вучыць...



Проза

УСЁ ПАЧАЛОСЯ ў тую зламчасную
раніцу.

Капітан Пстыр ішоў па апусцелай ка-
зарме, паглядаючы, ці не трапіць дзе пад
руку недарэка-салдат, што спазняецца на
зарадку, ды ці не пашанце даць яму як
след ніжэй спіны. Раптам ён пачуў плёскаць
вады ва ўмывальні. «Зусім ад рук адбіліся,
— прабурчэў Пстыр. — Вось што значыцца
быць і за камандзіра і за яго намесніка
адразу».

Ён зазірнуў у пакой, дзе над ракавінамі
сагнуліся чалавек сем неслухаў, якіх страш-
на не страш, яны ўсё адно нічога не баяцца. І
раптам капітан заўважыў сярод салдат но-
вую патыліцу. На ёй нават і шчэцце яшчэ
не паспела адраці. «Ага, салага! —
узрадаваўся Пстыр. — І ён туды ж... Ну,
пачакай!»

Таварыш намеснік па палітычнай част-
цы, як кот, падкраўся ззаду, набраў у грудзі
паветра і выдыхнуў:

— Гэта што такое?! Чаму не на зарадцы?

Не даючы апамятацца здзіўленаму тва-
ру, што павярнуўся на яго голас, капітан
схапіў з падлогі гумавы шланг і паднёс яго
да носа парушальніка.

— У-у! — сказаў капітан Пстыр. — А
гэта бачыш?

Але тут адбылося тое, чаго Пстыр не
чакаў. Салага, гэта значыць салдат, які
служыць першы год і ў якога яшчэ пер'е не
вырасла, раптам выхапіў у капітана шланг
і таксама патрос ім перад Пстыровым
носам:

— У-у! Зараз пайду ў штаб і скажу, што
таварыш капітан мяне пабіў... Так, Мукам-
бетаў? Пацвердзіш?...

Мукамбетаў яшчэ больш прыжмурыў
вочы-шчылінікі і сказаў пакрыўджана:

— Таварыш капітан, вы мне тры рублі
вінаваты. Калі аддасце?

І нарэшце самае непрыемнае здарылася
ў наступны момант, акурат пасля слоў
Мукамбетава.

Дзверы ўмывальні расчыніліся — і на
парозе з'явіўся невядомы афіцэр. Малады
старшы лейтэнант, які стаяў перад
капітанам, меў тры асаблівасці, бачныя
простым вокам, як тры маленькія зорачкі
на яго пагонах. Першая — для мужчыны ён
быў да непрыстойнасці прыгожы. Другая
— з-за маладога ўзросту ён яшчэ і выпінаў
гэтую сваю прыгажосць гладка ўлітаю фар-
маю, новымі перакрэжванымі рамянямі,
бліскучым глянцавым ботаў — сапраўдная
лялька. Трэцяя — ён адкрыта радаваўся і
свайей прыгажосці, і новым рамяням на
спіне, і асабліва таму, што ён, а не стары
няўкліода-капітан, прызначаны каманд-
ваць ротай. Зараз ён паказаў, як трэба
па-сапраўднаму наводзіць парадак.

— Курбанчыч Бурбахавіч Шырбабаеў!
— падаўся ён насустрач Пстыру. — Будзем
разам працаваць.

Абодва раптам са здзіўленнем заўважылі,
што на ўмывальніку яны засталіся адны —
салдаты-парушальнікі нібы растварыліся ў
промянях сонца, што шчодра ллюся праз
нямагтае акно. І калі толькі паспелі вы-
шымыгнуць...

— Трэба, трэба ўмацоўваць дысцыпліну
ў падраздзяленні, — сказаў Шырбабаеў,

калі яны разам праходзілі паўз дзівальна-
га. Той, на сваю бяду, забыўся пра пільнасць
і старанна калушаў у носе.

— Вы што! Як стаіце? Чаму не даклад-
ваеце? — накінуўся на яго Шырбабаеў.

— Тры нечарговыя нарады! — густым
басам дадаў з-за яго спіны капітан Пстыр
і прыклаў руку да скроні. — Паўтарыш!

Так пачалі супрацоўнічаць малады стар-
лей, які адразу атрымаў мянушку Бурбахай,
і яго стары намеснік. Апошняму ніякія
мянушкі непатрэбны былі, Пстыр — ён і
ёсць Пстыр.

Палітычна-выхаваўчая работа ў воінскім
падрадзяленні — гэта вам не фіглі-міглі

Ігар ВАЛАСЕВІЧ

КАПІТАН ПСТЫР

АПАВЯДАННЕ

якія. Асабліва ў такім, як будатрад, дзе
воіны-будаўнікі ведаюць рускую мову не ў
поўным аб'ёме, ды і з таго «аб'ёму» больш
былі навучаны брыдкім словам, бо часта,
каб лепш засвойвалася палітрамата, капітан
ужываў менавіта такія словы, якія
будаўнікам у ваеннай форме былі больш
зразумелыя.

Палітзаняткі праводзіліся раз у тыд-
зень, у сераду, у шэсць гадзін раніцы. Тыя
салдаты, што вярталіся з начной змены,
перш чым легчы спаць, павінны былі так-
сама выслухаць капітанавы заўвагі наконт
выгляду іхніх твараў, якія ён чамусьці
назваў «свінячымі рыламі».

І ўсё ж Пстыр быў не самы дрэнны
афіцэр палка. Ён не бегаў скардзіца на
салдат у штаб, губляў брудныя паперкі, на
якіх запісваў аб'яўленыя нарады, а
нападнітку расказваў аб прыгодах Ванькі-
купца, які ехаў на кірмаш, або пра
персідскага цара і пра нейкага Чэку, які
вызначаўся сваімі неверагодна слаўнымі
мужчынскімі якасцямі.

Шматнацыянальны калектыў воінаў-
будаўнікоў слухаў зразумелыя яму
выключна рускія словы і захапляўся. Воіны-
будаўнікі наогул народ своеасаблівы, не
тое што нейкія там артылерысты ці, крыў
божа, танкісты. Калісьці, даўным-даўно,
тагачаснае начальства планавала нават увесць
савецкі народ зрабіць такім вольным і
будаўніком. Але не паспела, бо прыйшло
другое начальства і вырашыла, што хопіць
з нас і адных будатрадаў. Так што некаго-
рым моцна пашанцавала, бо
воіны-будаўнікі, у адрозненне ад тых жа
танкістаў, атрымліваюць нармальную зар-
плату. Праўда, выдаюць яе аж праз два
гады, калі скончыцца служба, але ўсё адно
будатрадаўцы — народ значна багацейшы

нават за воінаў-чыгуначнікаў. А кажуць,
што раней былі яшчэ і воіны-асенізатары...

Шырбабаеў і Пстыр пачалі
супрацоўнічаць добра, але ўсё добрае, на
жаль, хутка мінае.

Малады старшы лейтэнант, мусіць, ад-
чуваў сябе няёмка побач са старэйшым па
ўзросце і званні намеснікам. Таму, каб
даказаць сваю годнасць, ён узяўся
ўмацоўваць дысцыпліну ў ротце. Рабіў ён
гэта спачатку сам, надаваў, як кажуць,
направа і налева пазачарговым нарадаў,
тупаў нагамі, крычаў, а радавога
Ісамадзінава нават пасадзіў на гаўптвахту
за тое, што ён замест таго, каб ісці на працу

магутным працуханшам, пасля якога ён
вырашыў змяніць металы выхаваўчай ра-
боты.

Аднойчы ў нядзелю салдаты са
здзіўленнем убачылі на сцяне «Баявы
лісток». Побач з ім вісела яшчэ некалькі
аркушаў паперы, спісаных вершамі. Нехта
пачаў уголас чытаць:

Воіны з будбата
Смелыя рабаты.
Будуюць добра, многа
Дамы, слупы, дарогі.
Але ёсць такія галы,
Што той працы не рады.
Па тых нібы качаргоў



страйвым крокам па дарозе, пералез праз
плот і спрабаваў дабрацца да будплячоўкі
па лясной сцежцы.

Праз тыдзень, адчуваючы, што яго
намаганні марныя, Шырбабаеў прызваў на
дапамогу Пстыра. Але ад капітана мала
было карысці. Салдаты ад яго проста
ўцякалі, а некаторыя нават дазвалялі сабе
паказваць яму непрыстойныя жэсты. Тады
Пстыр вырашыў праявіць ініцыятыву.

Проста з ранішняга разводу ён прывёў
на пляч пяціх самых ціхіх і паслухмяных
байцоў — аднаго шафёра, кранаўшчыка і
трох бетоншчыкаў.

— Шаг-о-о-м... а-а-р-ш! — скамандаваў
Пстыр. — Р-р-а-з! Р-р-р-а-з! Левай... ле-
вай!... Бірбіграмаў, ты што, хадзіць не
ўмееш? Чаму тупаеш правай?! Тры нечар-
говыя нарады!

Так ён выходзіў сваіх падначаленых з
паўгадзіны, а потым і салдатам і яму само-
му ўсё гэта абрыдла. Яны селі на лаўку.
Капітан «стрэльнаў» папыросі і толькі хацеў
расказаць пра Чэку, як раптам з боку
штаба пачуліся спачатку крыкі, а потым з-
за вулга вылезлі і сам начальнік штаба
падпалкоўнік Бурляка.

— Устаць! — закрычаў ён шадэна. —
Чаму не на рабоце? Там усё стаіць! Хто
загадаў? Марш адсюль!...

Пасля гэтых слоў падпалкоўнік
павярнуўся да Пстыра. Вочы яго мітусліва
шнырылі па зямлі, мусіць, каб знайсці
якую камяночку і трэснуць недарэку па
галаве.

— Вы хоць зразумелі, што нарабілі? —
спытаў ён злавесна. — У адным месцы
брыгада стаіць без кранаўшчыка, у другім
не падзелі матэрыял, у трэцім — не пра-
цуе цэлае звяно бетоншчыкаў... А тут...
Сам генерал Камароўскі прыехаў!...

І каб здубянеў Пстыру лепш дайш-
ло, закрычаў:

— Да вы паралізавалі будоўлю важнага
дзяржаўнага аб'екта! Зайдзіце ў штаб!

Падпалкоўнік пабег да штаба,
азіраючыся, ці выконвае Пстыр ягоны за-
гад.

Справа гэтая скончылася для Пстыра

Трыма нарадамі па-за чаргоў!

— Які дурань іх напісаў? — здзіўляліся
воіны. — Памылка на памылцы.

Але тут нечакана з-за калоны выскачыў
аўтар, які ўкрадкай назіраў, як воіны буд-
дуць рэагаваць на вершы, замахаў рукамі і
закрычаў:

— А ну марш адсюль! Бач, пазбіраліся...
Пайшлі, пайшлі...

Ён садраў са сцяны свае творы і моцна
здумався: якою дарогаю ісці далей? Якую
новую выхаваўчую працу яшчэ прадумаць?
Якой трасцы ім усім трэба?...

А жыццё між тым цякло само па сабе і
ніхто нават не здагадаўся аб Пстыровых
цвяжксіях. Салдаты раніцаю мылі падлогу,
вечарам чысцілі бульбу, днём укладвалі
бетон у формы і нават вазілі са склада ў
мясцовы рэстаран піва і кілбасу, грузілі-
разгрузалі.

Нальшоў нарэшце дзень, калі і сам
камандзір Шырбабаеў устурбаваўся
проблемамі палітычнага выхавання воінаў-
будаўнікоў.

— Інспектарская праверка хутка будзе,
— сказаў ён неяк Пстыру. — Давай разам
падумаем, што рабіць.

Яны доўга сядзелі адзін насупраць дру-
гога, і калі сваім абліччам капітан Пстыр
быў падобны на тых далёкаўсходніх ідалаў,
сярод якіх ён праслужыў большую частку
свайго жыцця, дык твар старшага лейтэ-
нанта Бурбахавы час ад часу мяняўся.
Спачатку вочы яго былі трывожна-
пакутлівымі — за што, о ўсемагутны алах,
ты паслаў мне гэтага прышурка? Чым я
правініўся? Але паступова яны пачалі
блішчэць усё ярчэй, і нарэшце нейкая
шчаслівая думка ўскінула яго з-за стала, і
ён падбег да шафы.

— Ёсць ідэя! — сказаў ён радасна і
таёмніча. — Дару, гэта па тваёй частцы. Па
палітычнай.

Ён паклаў перад Пстыром атлас
аўтамабільных дарог, дзе, акрамя карт
рэспублік і рэгіёнаў, былі і схемы буйных
гарароў.

— Бачыш назвы вуліц? Амаль усе яны
аднолькавыя. Вось вуліца Леніна ў Душан-

Даведка пра аўтара: Ігар ВАЛАСЕВІЧ скончыў будаўнічы тэхнікум і інстытут
замежных моў. Працаваў геадэзістам, рабочым на будоўлі, настаўнікам. Зараз —
начальнік участкі на заводзе буйнапанельнага домабудаўніцтва ў Мінску.

Яго апавяданні друкаваліся ў «Маласці», у рэспубліканскіх газетах, у калектыўным
зборніку. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» рытуецца да друку першы зборнік яго
прозы.

Счарнелы твар глядзіць з бажніцы,
Глядзіць сурова і маўчыць.

СМУТАК

Хоць банальна, але зноў не спіцца,
А яшчэ далёка да відна.
Толькі спяць нямыя камяніцы,
Зайздрасць спіць, спакуса і мана.

Пасмуткую ж па гадах мінулых,
Па сваёй бязвоблачнай пары.
На балконе ластаўка заснула,
Воран гаспадарыць на двары.

Пагарую светла і трывожна
Па той далі, дзе бацькоўскі дом.
Матчынае фота асцярожна
Вытру ёю тканым ручніком.

Памалюся долу і нябёсам,
Вып'ю, закушу і закуру

І заплачу скрушна, безгалоса
На сваю святальную зару.

СЁСТРАМ

Бываем дома ўсё часцей
І ўсё часцей з вялікім сумам...
Не пакідае мяне дума
Наконт запозненых гасцей.

Вось мы прыехалі сюды,
Калі сталы ўжо разабралі
І песні хорам адспявалі,
І разышліся хто куды.

А мы разгублена стаім
У апусцелай раптам хаце:
Няма любімай нашай маці
І свята тут ані прычым.

Я ПАЧУЎ

Мама!
Паміраючы,
Ты нешта хацела мне сказаць,
Ды так і не змагла.
Найродная мая!
Я ўсё пачуў тады,
Калі цябе ўжо не стала...

СОН

Мне прыснілася, што памёр,
Што душа адляцела ад цела
І ўзяцела ажно да зор,
Ды застацца там не схачела.

І вярнулася на зямлю,
Уздыхнула і ціха сказала:
— Тут я ўсё непазбыўна люблю...
Засмяялася
І...
Прапала.

бе, у Харкаве, у Мінску... Вось Карла
Маркса ў Кіеве, Алма-Аце, Першамайская
ў Львове, Камсамольская ў Кішыніёве,
Вільнюсе... Зразумеў?

Петыр адзіцэла развёў рукамі. Бурбахай
наклаў перад ім чысты аркуш паперы.

— Парадак і аднолькаваць! Ва ўсіх
гарадах вуліцы называюцца аднолькава...
Ну? Няўжо і цяпер не даходзіць? Дзе ты
жывеш?

Петыр праглынуў сліну. Ідэя старшага
лейтэнанта нават і блізка яму не падсвеч-
вала.

— Ты жывеш у ваенным гарадку. Напішы
рапарт і прапануй назваць нашы безымен-
ныя прысады так, як названы вуліцы ва
ўсіх іншых месцах. Які будзе выхавальны
эфект! Няўжо наш ваенны гарадок горшы
за гэтыя цывільныя шпакоеўні?

Ён пачаў ліхаманкава чарціць на папе-
ры план палка, казарм і праходаў між імі.

— Вось гэта галоўная — будзе, вядома,
вуліца Леніна. Вось гэта — Карла Маркса...
Вось гэтую, дзе прыбіральні, прапаную
назваць Камунальнаю. А далей ты ўжо сам
дадумвай...

Перад тым, як занесці старанна вычар-
чаны план ваеннага гарадка ў штаб, Петыр
паказаў яго Бурбахай і спытаўся нясмела:

— Я тут некалькі вуліц назваў імёнамі
Варашылава, Будзёніна і Жданова, га? Як
мяркуеш?

Бурбахай гарача адобрыў Петырову
ініцыятыву.

Праз некалькі дзён яго выклікаў да сябе
ўсё той жа падпалкоўнік Бурляка, доўга
глядзеў на Петыра грэбліва і здзіўлена,
быццам той быў без штаноў, і нарэшце
працадзіў са злосцю:

— Я прадачу, капітан, што вы самі на
пенсію не пойдзеце...

— Чаму? — не зразумеў Петыр.

— Таму, што вас выклікае асобы адзел
упраўлення! Каб на тое была мая воля, я б
вас туды адправіў пад канвоем...

Хоць капітан Петыр і не першы раз у
сваім жыцці апынуўся за жалезнымі дзвя-
рыма асобага аддзела, але менавіта сюды ён
трапіў упершыню. На магучым чорным
стале ён убачыў спачатку старадаўні
чарнільны прыбор з двух крышталёвых
кавалкаў, пакрытых бронзавымі шаломамі,
а за імі ўжо маёра, якога спачатку не
пазнаў. Той націснуў на нос акуллары і
старанна нешта пісаў, высунуўшы кончык
языка. Пісаць, мусіць, не было ягоным
улюбёным заняткам. Бывала, Петыр су-
тракаў яго ў вясёлых кампаніях, дзе ён
заўсёды выдаваў сябе гэтым «душа-хлоп-
цам», але чамусьці ніколі не п'януў.

Маёр не запрасіў капітана сесці і адразу
ж узяў, як кажуць, быка за рогі:

— Я вам зараз задам тры пытанні. Ад-
казваць хутка, без хітрыкаў.

Маёр вылез з-за стала і пагрозна
наблізіўся да Петыра, які стаяў смірна,
задраўшы ўтару нос.

— Хто вам дазволіў маляваць план ваен-
нага аб'екта? Гэта р-раз! Можна, вы з каго,
ці з чаго здзекуецеся? Д-два!

Тут перапалоханы капітан дазволіў сабе
перапыніць маёра і нясмела ўставіць не-
шта накіталт ідэалагічна-выхаваўчага
значэння, якое ён меў на ўвазе, складаючы
план. Маёр жа прашыпеў проста ў яго
безабаронны твар:

— Некаторыя блятаюць ідэалогію са
сваімі дурнымі, малаграматнымі выдумкамі!

І нарэшце, калі капітан ужо быў ля
дзвярэй, маёр паптам успомніў пра сваё
трэцяе пытанне.

— Скажыце, — спытаў ён стомлена,
быццам размова з Петыром забрала ў яго

апошнія сілы, — вы сапраўды такі дурны ці
прыкідваецеся?

Петыр гарача заверыў маёра, што ні аб
якім прыкідванні ён і ў сне не сніў, і думаць
не думаў.

Па дарозе ў казарму капітана турбавала
думка аб тым, як ён сустрэнецца з Шырба-
баевым, і што скажа, і як паглядзіць таму
ў вочы, быццам гэта не Бурбахай падстроіў
яму вялікую подласць, а наадварот, ён,
Петыр, паставіў таго ў няёмкае становішча.

Але раздумаць яму часу не было. Нас-
тупнай раніцай пачалася так званая
інспектарская праверка.

Незнаёмы маёр абыходзіў пастроеных
Петыром і Шырбабаевым салдат і
настойліва пытаўся, ці ёсць у каго якія
скаргі. Такіх праверак у жыцці Петыра
было мільён, ніколі яны нічым асаблівым
не вызначаліся і рабілі іх звычайна, каб
толькі паставіць «птушачку» ў плане выка-
нання мерапрыемстваў. Так было заўсёды
і, мусіць, таму Петыр страціў пільнасць.
Хто б мог падумаць!

У маёра быў поўны, жаўтаватага адцен-
ня твар — можа, ён хварэў на язву. Маёр
раз-пораз маршыраваў уздоўж шарэнгі,
нешта запісаў у кніжачку, аб нечым раіўся
з Бурбахай.

Потым ён раптам падцягнуўся, быццам
перайшоў да галоўнай часткі свайго
прадстаўлення, і апошні раз спытаў:

— Ну дык што? Няма пытанняў?

І ў той момант, калі Петыр збіраўся ўжо
з палёгкаю ўздыгнуць, сярод салдат пачу-
лася: «Пул гірыфтэт...» І раз, і другі, і трэці
пачуліся гэтыя словы.

Петыр ведаў, што гэта азначае: «Браў
грошы...»

Першым выйшаў крываногі таджык і
сказаў маёру:

— Міно таварыш капітан дзесяць рублёў
браў. Калі аддаваць будзем?

І з усіх бакоў загучала: «Міно тры рублі...
Міно пяць...»

Капітан Петыр мог паклясціся дзецьмі,
што столькі ён не пазычаў, і што гэта ўсё
«прадзелкі» Бурбахая, але ж не спрачацца
было з салдатамі... Ён моўчкі,
налізмуўшыся, глядзеў на смуглыя твары,
на якіх нельга было прачытаць ні злосці, ні
дабрні, большасць з іх наогул не разуме-
ла, што адбываецца навокал. Бедны Петыр!
Ён правёў далонню па ўспанелай шыі і
азірнуўся на старшага лейтэнанта. Бурба-
хай нерухома танцаваў на месцы. Здавалася,
ён вась-вось узяціць у паветра.

— Зайдзіце ў штаб! — голасам
падпалкоўніка Бурляка сказаў Петыру пра-
вяраючы маёр. — Трэба падсумаваць вынікі
праверкі...

Вынікі праверкі, а разам з імі і абмерка-
вання, на якіх Петыру слова не далі, былі
такімі: пара таварышу капітану ісці на
пенсію. Дзяржава яго не забудзе.

Вяртаючыся ў казарму, дзе ў Петыра
было яшчэ шмат спраў, ён завітаў на хвіліну
ў санчасць да свайго сябрука, таксама
капітана, Патраўнага, пасядзеў з ім колькі
і крыху папырскаў на важную падзею, якая
мелася адбыцца ў ягоным жыцці.

Потым ён сапхнуў з высокага ганка
табурэт, той, што ў цёплае надвор'е дапа-
магаў капітанаваму азалку падпіраць дзверы
казармы, і вырашыў напаследак пабачыць
Бурбахая: спытаць, чым гэта ён, капітан
Петыр, не прыйшоўся смаркатаму стар-
лею?

Петыр патузаў зачыненыя дзверы
канцэлярны і ўжо хацеў адыйці, як раптам
у пакоі нешта бухнула, быццам пачуліся
крокі — можа, Бурбахай не хацеў адчы-
няць? «У-у, свалата, — падумаў капітан. —

Зачыніўся, баішча, мусіць...»

— Бурбахай, адчыні! — крыкнуў Петыр.
— Выходзь!...

Ён адступіў некалькі крокаў назад і з
усяе сілы сваім стокілаграмовым целам
урэзаўся ў дзверы. Тыя не паддаліся.

— Адчыняй! — зноў закрываў капітан,
наліваючыся злосцю. — Адчыняй, гад!

Ён зноў разганяўся і зноў абрынуўся на
дзверы, але ў той момант, калі ягонае
плячо дакранулася да філёнкі, дзверы не
вытрымалі, і Петыр, нібы снарад, збіваючы
сталы і крэслы, уляцеў у пакой і расцягнуўся
на падлозе.

— Умрал, — сказаў нехта з таджыкаў,
якія ўжо даўно назіралі за змаганьнямі Петы-
ра з дзвярыма. — У-у, чушкана гуш, свінчае
мяса...

І адразу ж у памяшканне, дзе не было
ніякага Шырбабаева, уваліліся Сатараў,
Ікрамаў, Усманаў, Шоў, яшчэ нехта, і
хацелі ўжо падхапіць таварыша капітана за
рукі і ногі і аднесці ў ложак, як раптам ён
з лаянкаю, адапхнуў таго, хто быў бліжэй,
і закрываў:

— А ну марш адсюль! Бач, чаго захачелі!
Атры нечарговыя нарады не хочаце? Я вам
пакажу!

Напалоханы салдаты пахаваліся між
сваімі двух'яруснымі ложкамі і адтуль
выглядалі, як ускалмачаны Петыр сігануў
да выхаду і як у той момант ён ледзь не збіў
з ног Шырбабаева, што ўваходзіў у казар-
му.

— Р-р-эта, смірна! — завершчаў дня-
вальны. — Р-р-аў-ненне на таварыша
капітана!

І тут усе ўбачылі, што замест абрыдлага
старага капітана Петыра ў роту прыйшоў
малады капітан Шырбабаев, які толькі што
начапіў на залатыя пагоны па чацвёртай
зорачцы.

Капітан Шырбабаев крутнуўся на абца-
се раз, і зорачка зазьяла пад электрычнай
лямпачкай. Крутнуўся другі — і ярчай
зорачка бліснулі яго д'ябальскія зубы.

Потым ён адчыніў дзверы казармы і запра-
шальным рухам галавы паказаў вонкі.

Па доўгай алеі, якая так і засталася
безыменнай і якая заварочвала каля
прыбіральні на галоўны пляч палка, шоў
капітан Петыр.

Па ягонай пакамежанай гімнасіёрцы,
што моршчылася ззаду, нібы жабрацкая
торба, па шырокіх несучасных галіфе і па
глыбока засунутых у кішэні руках нават
самаму нікемліваму воіну-будаўніку было
зразумела, што гэта сыходзіць з часці
апошні нефармал і дысцэнт, жывое пару-
шэнне парадку і аднастайнасці ў
ваенна-будаўнічых войсках. Гладкай дарогі
яму і лёгкага ветру...

— У-у, адамі ганда, — сказаў Ікрамаў. —
Такі дрэнны чалавек. Дзесяць рублёў не
вярнуў...

Ён аддана паглядзеў у вочы капітану
Шырбабаеву. Зусім іншая справа. Малады,
прыгожы, поўны новых ідэй па ўмацаванні
дысцыпліны, ён яшчэ ўсім паказаў... Каб
толькі маёра ў намаліты не прыслалі...

Цяпер ужо капітан Шырбабаев раніцаю
стаіць на высокім ганку і пакрыквае:

— На зар-радку! Хто там мар-рудзіць?!
Станавіся!

І праз яго, як калісьці праз ягонага
папярэдніка, нібы хвалі праз каменне, пе-
ракочваецца ад роты нумар адзін да роты
нумар дзесяць:

— Тры нечарговыя нарады!...

Кажуць, капітан Шырбабаев таксама
спрабуе пісаць вершы, але знатакі сівяр-
джаюць, што яму да Петыра далёка.

Нічога, не адразу і Масква будавалася.
Прывідае час і ён набудзе майстэрства.
Усяму свой час...

Мікола КУТАС нарадзіўся на
Стаўбіоўшчыне. Скончыў Нясвіжскую шко-
лу-інтэрнат і Мінскі педінстытут імя
Горкага. Працаваў дырэктарам школы.
Зараз — на прафсаюзнай рабоце: стар-
шыня прафкома калгаса «Абадоўцы» ў
Вілейскім раёне.

Вершы друкаваліся ў розных перыядыч-
ных выданнях.

Мікола КУТАС



ЖЫВУЦЬ СУСЕДЗЯМІ ВЯКІ

Жывуць суседзямі вякі
На гулкіх вуліцах Нясвіжа.
На досвітку у промнях рыжых
Уша люляе паплаўкі.

На астраўку ёсць замак тут —
Зусім не памяць Радзівілу —
У дойдстве выказваў сілу
Народ, што не сцягне пакут.

Вось Будны бронзавы у скверы
З кагорты першадрукароў,
З тых, дужых, хто умеў паверыць,
Што край наш вечны, як любоў.

Здалося: Колас малады
Спяшаецца у семінарыю...
Жыві, Нясвіж. І праз галы
Квітней пад небам незахмараным.

□
Маўчыце, спідолы і ружжы.
Хай лес у стазвонах вятроў
З туману вытканы кужаль
Развешвае між ствалоў.

□
Ён справай сумленнай заняты,
І хоць суніц для ўсіх,
І выцяць птушаняты
З-за пазухаў дуплаў сівых.

□
Узнёслаць велічнай мілы,
З прывабнай красою наўсцяж
Лес верыць ва ўласныя сілы
І ў розум спагальтвы наш.

□
Споведзь першых пралесак
Прагна слухаю зноў...
Кветкі — мудрая вестка,
Што жыць не губляе выноў.
Кожнай рысай яны даспадобы,
Ім сур'ямі ззяць на мяжы...
Ці была б душа наша добрай
Без такіх перазоваў, скажы?!

ТАЛЕРАНТНАСЦЬ НААДВАРОТ

У жыцці я
Серадняк, —
Добра гэтак,
Добра й так.

□
Не кажыце, што ілгу, —
Мешчу за абразу.
Я й пакрыўдзіцца магу,
Толькі не адразу.

□
Сысціся не на год, а на ўсе сто —
Такі наш выбар, ну і наша справа.
І нас на ўсіх абшарах анішто
За гэта папракнуць не мае права.
Калі каханне нам даецца Богам,
Дык і няма над ім суда зямнога.

□
У кожнага любоў хоць і свая,
Ды ў нечым з іншай мае падабенства.
І кожны закаханы — мне сваяк,
І быццам мы знаёмы ад маленства.

□
Вітаю ўсіх, хто ўмее берагчы
Святы агонь на пуцявінах зорных.
Каханне не успрымае колер чорны,
Таму яно нам свеціць і ўначы.

У МАЛАДЗЕЧНЕ РОБЯЦЬ «КРУТА»!

Сёння пачынаецца Першы фестываль беларускай песні і паэзіі

Наўрад ці мы паведамім зараз чытачу штось нечуваннае. Да свята, якое ладзіцца ў Маладзечне, ён, чытач, падрыхтаваны ўжо даўно. Са штодзённых газет, з радыё-рэпартажаў, тэлеінтэр'ю ведае: фестываль чакаецца, як цяпер кажуць, «круты».

На прэс-канферэнцыі для мінскіх журналістаў мастацкі кіраўнік свята песні і паэзіі, кіраўнік Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Беларусі Міхаіл Фінберг зрабіў грунтоўнае і ўражлівае паведамленне. Аказваецца, для ўвасаблення ідэі нацыянальнага песенна-паэтычнага фестывалю не ставала «драбнечы»: невялікага горада, здатнага прыняць яго ўдзельнікаў і гасцей. Нарэшце, праблема вырашылася: ідэю музыкантаў падтрымаў старшыня Маладзечанскага гарвыканкома народны дэпутат Рэспублікі Беларусь Генадзь Карпенка. Заснавальнікамі сталі таксама Міністэрства культуры, газета «Рэспубліка», ТБМ імя Ф. Скарыны, Беларускі інстытут праблем культуры.

Падрыхтоўчая творчая, адміністрацыйная, гаспадарчая праца доўжылася каля чатырох месяцаў. Цэласную канцэпцыю свята вызначылі яго галоўны рэжысёр Б. Бахціраў ды галоўны мастак — Г. Холад. Шчыравалі аранжыроўшчыкі, музыканты Дзяржаўнага канцэртнага аркестра, імі падрыхтавана каля двухсот партытур размаітых твораў, падабраных паводле прынцыпу: апроч добрай музыкі, у песні павінна быць і высокая паэзія.

4, 5, 6 чэрвеня Маладзечна будзе жыць па фестывальных законах. На стадыёне, дзе мае адбыцца апрабаванне складанай канструкцыі — збудаванай па лепшых замежных узорах канцэртнай пляцоўкі, — пройдуць галоўныя канцэрты. Напачатку — конкурс выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Арганізатары маладзечанскага фестывалю, зацікаўлены ў з'яўленні новых імён на беларускай

эстрадзе, правялі папярэдні адборачны тур. Са 152 удзельнікаў яго прайшлі 18 маладых выканаўцаў з розных мясцін Беларусі. Спартыўнае яны будуць у даўжэйшых узростах групам: ад 13 да 18 і ад 18 да 25 гадоў.

Канкурсанты выступяць сёння ўдзень. А ўрачыстае адкрыццё фестывалю адбудзецца пазней — а 22-й гадзіне: выступяць «Песняры», «Сябры», «Верасы», салісты Дзяржаўнага канцэртнага аркестра, гасцямі будуць лаўрэаты іншых эстрадных фестывалю ды конкурсаў — «Юрмалы», «Голасу Азіі», «Славянско-го базара», сочынскага ды ялцінскага. У наступныя дні Дзяржаўны канцэртны аркестр пад кіраўніцтвам М. Фінберга і яго салісты прадставяць праграму «Беларуская музычная спадчына» з лепшых песень 50—70-ых гадоў, створаных нашымі кампазітарамі. Будзе канцэрт сучаснай беларускай песні — паказ усяго лепшага, што ёсць у гэтым жанры на дзень сённяшні. Адбудзецца і прэм'ера новага цыкла І. Паліводы «Беларушына», складзенага з 12-ці песень на Купалавы вершы, якія доўгі час не друкаваліся. Брацтву і еднасці ўсіх людзей, якія жывуць сёння на Беларусі, прысвячаецца праграма «Песні нашай рэспублікі». Плануецца таксама канцэрт «Джаз апоўначы», які будзе доўжыцца аж да рання. Традыцыйны гала-канцэрт збярэ «зорак» эстрады і пазнаёміць публіку з новымі лаўрэатамі — тымі, каго вылучыць журы конкурсу «Маладзечна-93». Журы, дарэчы, складаюць вядомыя нашы кампазітары і выканаўцы, якія, напэўна, ужо вылучылі ды зацвердзілі адкрытым галасаваннем кандыдатуру свайго старшыні.

Падчас фестывалю ў Маладзечне будзе гучаць беларуская паэзія і народная музыка: чакаюцца канцэрты Акадэмічнага хору імя Г. Цітовіча ды аркестра

жыновічаўцаў, ансамбля «Бяседа» ды беларускіх рок-музыкантаў, бардаў ды самадзейных спевакоў. Гаспадары прадставяць сваё мастацтва канцэртамі гуртоў «Маладзечна»/кіраўнік Г. Сушко/ ды «Спадчына»/кіраўнік І. Сушко/.

Галоўны рэжысёр свята Б. Бахціраў на сустрэчы з журналістамі выказаў спадзяванне, што першы нацыянальны фестываль песні і паэзіі ўвойдзе ў ранг міжнародных /чакаюцца госці з Украіны, Казахстана, Літвы, Расіі.../ і выкліча масавую цікавасць. Ён падкрэсліў, што ў падрыхтоўцы і арганізацыі свята мэр Маладзечна паказаў узор працы з камерцыйнымі структурамі: ён стварыў спрыяльныя ўмовы для іх функцыянавання, і вось цяпер адчуваецца аддача — маладыя камерсанты дапамагаюць фінансаваць культуру.

А сам Г. Карпенка, між іншым, паведаміў, што фестываль абыходзіцца гароду амаль у 100 млн. рублёў, аднак амаль усе сродкі выдаткавалі камерцыйныя структуры. Яны нават наладзілі паміж сабою штосьці накшталт слаборніцтва: хто дасць на фестываль больш багаты прыз. Сярод прызоў — «Жыгулі» ды імартная відэатэхніка, тэлевізары і пральныя машыны...

Беларускі інстытут праблем культуры, пра што раскажаў ягоны рэктар У. Скараходаў, арганізуе ў рамках фестывалю творчую дыскусію аб шляхах развіцця і сучасным стане беларускай эстраднай песні.

Маладзечанскімі мастакамі зроблены прыгожы пераходны прыз: у ім злучыліся абрысы сімвала Маладзечна, Багдановічавага васілька ды Купалавай папараць-кветкі. Камусьці пашанцуе... А фестываль штодня ў эфіры.

С. ВЕТКА

Тэлебачанне

Магчымасць паставіць тэатральных акцёраў перад камерай ад пачатку тэлевізійнае эры набыла няшмат варыянтаў-увасабленняў. Самыя распаўсюджаныя: чытанне вершаў, распавяды пра жыццё /у тым ліку і гэтак званыя творчыя партрэты/ ды запіс спектакляў — усё больш

МАЛЕНЬКІ ПАРАДОКС ПРА ТЭАТРАЛЬНАГА АКЦЁРА

Колькі слоў пра перадачу «Патаемны намер»

«пры тэатральным асвятленні». У найноўшым, дакладней, найсвежым выглядзе старую, як тэлебачанне, магчымасць /гэтым разам — гульні-імпрэвізацыю/ рэалізавала суполка ў складзе вядучага і аўтара сцэнарыя Генадзя Давыдзкі, рэдактара Алены Ліёны, рэжысёра Надзеі Гаркуновай; мастаком перадачы выступіла Алена Шкава. Акцёрскія гульні перадусім мусілі весяліць тэлепубліку, хоць аб'ектаў не засталася і ў самой студыі. Дастаткова прыгадаць аб'яцанне гасцей перадачы Аляксандры Клімавай ды Зінаіды Браварскай узяць удзел у будучых імпрэвізацыях. Нагадаць прыязную зацікаўленасць Аляксея Дударова, аб'яўляючы радасць Мікалая Пінігіна, пажаданні Расіслава Янкоўскага. Альбо — шматлікія прызы сур'ёзных гандлёвых ды вытворчых фірмаў, вядучых беларускіх выданняў...

Чутка-навіна перасекла межы студыі, пырхаючы з тэатра ў тэатр: нам ёсць куды пайсці!.. Нам ёсць дзе сябе паказаць!.. Лялечнікі жарталіва вадзіліся з акцёрамі

на рукаласы з партнёрамі «каменнай дэсницей»...

«Вяршкі» тэатральнае грамады патраплялі пад пільнае вока тэлекамеры не ў шарагова-адпрацаванай якасці. То згадвалі мінуўшчыну, то імпатна дасціпнічалі, то выдавалі нешта накшталт бурбалак, то ліхаманкава шукалі спосаб пераўвасаблення ў прапанаваную ролю і часам то, перапрашаю, скісалі, то нека... расцякаліся... Патаемная акцёрская настрэненасць панавала ў студыі. Нават чалавек ля экрана мог адчуць яе. Наталыранасць, хоць і без аніякага агрэсіўнага /абарончага/ намеру, псавала гонту на даху найнавіткага тэлебудавання пад назваю «Патаемны намер». Збудаванне вымагала з тэатральных кватарантаў нейкага інакшага, не звыкла-тэатральнага ўмельства, бо само адвольна і пакрысе набывала буйны маштаб. Рэжысёрка з рэдактаркаю, самааддана адзвіхаўшыся вакол гасцей, мудравалі над мантажным сталом. Кола жадаючых з намерам



ПАДЧАС МУЖЧЫНСКАГА ПАНАВАННЯ

3 21 па 25 красавіка Мінск прымаў II Міжнародны фестываль жаночага кіно

Хочацца свята. Таццяна Логінава, Ірына Пісьменная, Эла Мілова, Жана Мікалайчук, Наталля Мірановіч са студыі «Таццяна» кінулі кліч: трэба ўзнавіць прафесійныя сувязі, якія абарваліся з развалам СССР. Хто падтрымае? Падтрымаў Саюз кінематаграфістаў Беларусі і акцыянернае таварыства «ВІТТ» на чале з прэзідэнтам Валерыем Мацулевічам. /«ВІТТ» стаў галоўным спонсарам, а яшчэ сродкі ўклалі БелАвія, Прыёрбанк, ТАА «Хелена Валеры», ТАА «ЛЛЛ» г. Гомеля/. Так, несанкцыянаваны ўладамі, з'явіўся буйны досвед злучэння намаганняў беларускага бізнесу і творчай арганізацыі.

Удзельнічалі ў фестывалі ігравыя, дакументальныя, навукова-папулярныя, анімацыйныя стужкі з 12 краін — якраз пароўну з бліжэйшага і далёкага замежжа. Але геаграфія была шырэйшая, бо ў

рамках фестывалю праводзілася канферэнцыя «Жанчына, грамадства, цывілізацыя напрыканцы XX стагоддзя». Калі пачыналася дыскусія, кінематаграфісткі пакідалі абедзве залы кінатэатра «Масква» і спыталіся на сустрэчы з Галінай Старавойтавай, Казімерай Прунскай, а таксама іх апанентамі і аднадумцамі з розных краін Еўропы.

...Жаночае кіно ў краінах былога СССР асацыіруецца з фільмамі адэсіткі Кіры Муратавай, грузінкі Ланы Гагаберыдзе, масквічкі Алы Сурыкавай /прыгадаем і нябожчыц Ларысу Шапіцька і Дзінару Асанаву/. Сацыяльныя змены ў краінах СНД дадалі новых імёнаў у ігравым кінематографіе /у дакументальным і навукова-папулярным іх было некалькі дзесяткаў/. Мінскі фестываль сабраў не ўсіх прым-пачаткоўцаў, але значную колькасць. Вельмі ўразлівы журы і крытыкаў

фестывальныя дэбюты. Лідзія Баброва /Санкт-Пецярбург/ выбрала месцам дзеяння кубанскую станицю ў пару «росквіту застою». Яна зняла назіранне за сваякамі і знаёмымі. Атрымалася стужка, процілеглая «Кубанскім казакам» — пра амаль жабрацкае жыццё, пра абрыдлае існаванне нашчадкаў казакоў. Фільм глядзіцца са змешаным пачуццём горычы, усмешкі, спачування. Думка яго празрыстая — грамадскія ўмовы могуць рабаваць, але ніхто і нішто не здольны вытрусіць жывую душу рускага чалавека. Лідзія Баброва атрымала другі асноўны прыз фестывалю /«Вікторыя»/ і прыз вытворчага аб'яднання «Гарызонт».

А побач з гэтай стужкай /якая, дарэчы, мае міжнародны ўзнагароды/ — яшчэ адзін майстэрскі дэбют у рэжысуры вядомага галандскага драматурга

Фроўке Фокема. Чаму яна назвала фільм «Сіла»? Мо гэта пра моц каханя паміж фермерам і мастачкай? А мо сіла прыцягнення смерці — фільм пачынаецца і завяршаецца пахаваннем? Шматслаёвую, пластычна вобразную, з некалькімі натуралістычнымі эпізодамі карціну Фокема стварыла па ўласным сцэнарыі.

Дакументальнае і навукова-папулярнае кіно, якое робяць жанчыны, — глыбокае і вобразнае. Менавіта па вобразнасці яно на некалькі пунктаў вышэй за амерыканскае і еўрапейскае — гэта прызнаюць і самі заходнія кінематаграфісткі. У Мінску сабраліся прэтэндэнткі, якія звычайна спаборнічалі на ўсесаюзных кінафестывалях неігравага кіно. Мая Меркель, Таццяна Скабард, Надзея Хворова, Ала Таргала, Алена Гекер, Святлана Загоскіна /Масква/, Жана Раманава

патрапіць у студыю імкліва пашыралася...
...У лісце, што быў дасланы ў «ЛіМ» з Віцебска, «Патаемны намер» хрысцілі «расейскім халопствам» і вельмі абураліся рускаю моваю, на якую раз-пораз пераходзіла Стэфанія Станюта. Газета «Добры вечар» падала ліст дэпутаткі гарсавета Галіны Вашчанкі, які засведчыў, што ў мастацтве разбіраюцца ўсе, хоць сабе і блытаючы вырашэнне эпизоду з задачамі выканаўцаў. Тон лістоў — суровы. Намер — які? Калі відавочны — перадачу трэба закрыць. А калі — патаемны?

З намерам і я б хацела прыпыніцца — на агульных развагах. Чалавек на тэлебачанні наўрад ці можа, як падаюць падручнікі, іграць самога сябе. У большыні выпадкаў ён прапануе камеры так бы мовіць, стаўленне да самога сябе, бачанне сябе — вобразаблічча... Уяўнае, падгляджанае ў люстэрку, у кінастужцы, альбо зымправізаванае. І таму першае абвінавачванне — «у расейскім халопстве», як і ў невалоданым роднаю моваю, мусіць высоўвацца абавліва. Паважліва роднаю яна сталася... хіба для майго чатырохгадовага сына, для тысячы-другой /! / малечы ды падлеткаў. Інтэлектуальныя гульні не тое каб не стасаваліся з ёю доўгі час — не практыкаваліся. Не надараліся. Дваццаць гадоў таму беларускага і беларускамоўнага атачэння ў Менску не было /пра вольнасць духу гаворкі няма й цяпер/. Стаўленне ж сённяшніх вядучых акцёраў прыпала менавіта на тую часіну. Я таксама /мне трыццаць два/ заспела яе. Несвабоднае валоданне моваю не лічылася тады дрэнным тонам у тэатральным асяродку, як нікога не абражала і маскоўскае маўленне народнага артыста БССР на нацыянальнай сцэне. Але акцёрскі густ усё яшчэ дупускае памылкі, а гаворкі й няўцямны сэнс: мова толькі-толькі набывае паважлівае стаўленне як перадумова прафесійнасці! Ды мова, зрэшты, не адна стварае вобраз акцёра на тэлебачанні...

Патаемныя намеры перадачы ўбачыліся мне такімі: утварэнне раскутай, распрыгоненай атмасферы для грамадавання, для лёгкага творчага дыхання, нязмушанасці, адмысловае вынаходлівасці, вяртанне артыста у гульню, зварачэнне да артыстызму... Намеры-звышзадачы пераўзышлі самую мастацкую ідэю перадачы! Менавіта таму ідэя засталася... няспраўджанаю. А формы яе ўвасаблення пачалі пакрываць назалца. Мо намер стваральнікаў перадачы якраз меў на ўвазе своеасаблівае /па-добраму! / ацэньванне акцёрскай здольнасці? Перадусім — у вачах калег? Або магчымы паказ перад камерай — як заяўку на ролю? Але не забудземся: перадача — тэлевізійная, прызначаная для самых розных вачэй, ад крывага да крытычнага. Клубныя акцёрскія міжсабоі, вынесеныя ў пазатрафесійны асяродак, вымагаюць ад удзельнікаў жорсткай самаацэнкі. Самаацэнка ж часам надта розніцца ад ацэнкі калег. І я рызыкну заўважыць, што перадачы дужа не стае ацэнчнага роду тэатральнае звады, вытанчанага інтрыгі ў інтрызе, прадугледжанай і сцэнарыйем, і паводзінамі вядучага. Бракуе таго

няўгледнага «падводнага каменя», таго «каменьчыка за пазухаю», які пасляхова мог бы перакідацца з тэлевізійнага «гародчыка» ў тэатральны і назад. Але найперш шкодзіць выяўленню «Патаемнага намеру» брак дыктоўнае драматургіі. Іншымі словамі, так званыя правілы, паводле якіх гульня нібы ўдаецца, а гульцы не пачуваюцца з асалодаю. Праўда, правілы дасканалыя хутка. Як і патрабаванні гледачоў, якія, пераключыўшы каналы, маюць магчымасць параўнаць. А што далей? А далей з беспамылковаю жорсткасцю камера выкрывае намеры спанатраных тэатральных людзей, — спанатраных і наладчонах дзейнічаць на тэатральнай пляцоўцы. Пляцоўка тэлестудыйная, як даведзена не намі, вымагае і іншага ўмельства! І не толькі акцёрскага... Вось стваральнікі перадачы і мусяць вырашаць, для каго гульня-імпрывізацыя перадусім ладзіцца /для тэлегледача альбо для акцёраў — правілы будуць розныя! /, ды што паказваць потым у эфіры: з «патаемным намерам» аголенага калегу з тэатра альбо яго самога у самым найвыгодным тэлевізійным асячэнні? Апошняе ж вымагае працы спецыялістаў /ад псіхолога да мастака па ўтварэнні тэлеобраза /, чые з'яўленне на БТ не заплававана на бліжэйшыя... шмат гадоў...

«Патаемнаму намеру» варта было б змяніцца — ад назвы да формы, паколькі ўсе ягоныя намеры ў лістах ды публікацыях ужо выкрылі. Але не кідаць цяперашні звышзадач. Не звужаць кола ўдзельнікаў, згадаўшы пра самыя несталічныя тэатры. Давесці, што, пускаючы тэлекамеру за кулісы, тэатр застаецца тэатрам, ладзячы закулісны спектакль. Не «распранаць» акцёра, а шукаць яму тэлеобраз. Не агаліць, прапануючы ў поўным сэнсе слова імпрывізацыю /часам не самага адметнага кшталту /, а ўтвараць «абарончае поле» з творчых акцёрскіх загатоўак. Не прасталінейна рэкламаваць вуснамі Генадзя Давыдзкі /«выдатны акцёр», «чудоўная актрыса» /, а, скажам, прыхаваючы да гэтай працы спецыялістаў — крытыкаў, адпаведна размеркаваўшы ролі і сярод іх /можна і не перад камерай /. Кепска адно: увесь шэраг маіх парад мае кшталт хатніх-свойскіх. Народнымі й дэпутацкімі сродкамі ў выпадку з перадачай не адбудзеш, бо яна вартая доўгага працягу. Але, перапрашаю за магчыма павучальны тон, будзем зыходзіць з таго, што людзі перад камерай не будуць іграць саміх сябе...

Жана ЛАШКЕВІЧ,
рэдактар аддзела тэатра, кіно і тэлебачання

P. S. *Упэйнілася ў гэтым канчаткова, пакуль брала ўдзел у пятай перадачы. Фрагмент яе падрыхтоўкі вы бачыце на здымку Галіны МАСКАЛЕВАЙ.*
Студыйная гасцёўня. Сярод запрошаных: рэжысёр тэлебачання В. Акімушкін, актрыса ТЮга Л. Горцава, мастацтвазнаўца Г. Барышай, айтарка матэрыялу, акцёры Альтэрнатывнага тэатра І. Забара, Г. Лягчылава і А. Шуляк. Спідарства ў гуморы...

Ж. Л.

ЯНЫ ЛЮБЯЦЬ БАЛЕТ...

Беларускае дзяржаўнае харэаграфічнае вучылішча справіла наваселле

Ліў дождж, дзьмуў халодны вецер... Але тыя, хто з'ехаўся ў Мінск на наваселле Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага вучылішча, не зважалі на надвор'е. Не толькі таму, што гасцей прымалі, як кажуць, на вышэйшым узроўні: душэўная шчодрасць, цеплыня Людмілы Каробкінай, дырэктара вучылішча, і яе супрацоўнікаў спрыялі асаблівай атмасферы добразычлівасці і сяброўства. Людскія сэрцы быццам заспявалі ва унісон, нараджаючы чудоўную мелодыю ўзаемаразумення, аднадумства, гарманічнай чалавечай супольнасці.

Усё гэта найлепш адпавядала мэце арганізатараў балетнага свята, якія зноў, як і на леташнім фестывалі «Я люблю балет», абвясцілі дэвіз: «Праз прыгажосць — да згоды!» Свята, якое ператварыла афіцыйнае адкрыццё новага архітэктурнага комплексу мінскай балетнай школы з лакальнай урачыстасцю ў сапраўды мастацкую падзею харэаграфічнага свету, значную, несумненна, не толькі для Беларусі.

На прэзентацыю новага балетнага дома з'ехаліся пасланцы харэаграфічных вучылішчаў Расіі, Украіны і Малдовы, Казахстана і Азербайджана, Латвіі і Літвы, госці з Германіі, Швейцарыі і Польшчы, Бразіліі і Чэхіі... Усе адчулі сябе адзінай балетнай сям'ёй, якая жыве ў многім агульным клопатамі і падобнымі эмацыянальнымі перажываннямі.

Чудоўныя балетныя залы, сцэна зайздроснага для многіх вучэбнага тэатра, агульнаадукацыйныя і музычныя класы, дзе шчыруюць беларускія педагогі ды іхнія выхаванцы, — усё гэта адзначыў пільны позірк найволітных практыкаў. Па набалелых праблемах прафесійнага навучання і выканаўчага майстэрства вялася гаворка на семінары, дзе сваімі думкамі падзялялі дырэктары, мастацкія кіраўнікі і педагогі харэаграфічных вучылішчаў, вядучы метадыст Міністэрства культуры Расіі Я.Капцэлава, выдатны майстар балетнага тэатра Г.Комлева, вядомы балетмайстар Г.Маёраў, крытыкі. Абмяркоўваліся праблемы метадыкі навучання і інтэрпрэтарскага стылю, захавання шэдэўраў класічнай спадчыны, уключаючы і народна-сцэнічныя ўзоры танца.



Сцэнічны экзерсіс.

Фота У.ПАНАДЫ

Закраналіся таксама юрыдычныя і эканамічныя аспекты выхавання кадраў для харэаграфіі. Прысутнасць загадчыцы аддзела часопіса «Балет» Г.Бяляевай-Чаламбцкі ды загадчыка аддзела часопіса «Тэатр» А.Іняхіна дазваляе разлічваць на адлюстраванне гэтай гаворкі ў друку.

Яркімі фарбамі ўпісаліся ў палітру свята вернісаж «Імгненні танца» і канцэрт выхаванцаў Беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага вучылішча. Яны паказвалі «Сцэнічны экзерсіс» у пастаноўцы мастацкага кіраўніка А.Калядзкі, а таксама праграму класічных твораў, падрыхтаваных пад кіраўніцтвам Л.Бржазоўскай, К.Малышавай, М.Пятровай, Г.Сісельнікавай, Л.Халецкай, Л.Чахоўскага, В.Швацовой. Цэлы блок народна-сцэнічных танцаў азартна і тэмпераментна выканалі вучні Ю.Шуркіна. А потым на сцэну выйшлі захопленыя госці, і гучалі шчырыя віншаванні, глыбокая ўдзячнасць школе, яе таленавітым і працавітым вучням і педагогам, дырэктару Л.Каробкінай, спонсарам

І.Клюева, А.Лашкевічу і Я.Ерахаўцу...

Магутным заключным акордам прэзентацыі стаўся гала-канцэрт «Зоркі сусветнага балета — Беларускаму харэаграфічнаму вучылішчу» ў перапоўненай зале ДАВТа. Горача вітала публіка славетных артыстаў: Л.Семянюку і Ю.Васючэву, А.Яўцэву і І.Хакімаву, Л.Бейрыс і П.Скірмантова, І.Душкевіч і У.Камкова, М.Кулік і В.Кіма, В.Мядзведзева, С.Феца і Л.Мухамедгалева... Любімым публіцы яшчэ з леташняга фестывалю «Я люблю балет» стаў Айдар Ахметаў, які з Ганнай Дораш завяршыў канцэрт «Зорак» агністым па дэ дэ з «Дон Кіхота». У сусор'і талентаў зноў ззяла імя мастацкага кансультанта вучылішча, галоўнага балетмайстра ДАВТа Валянціна Елізар'ева.

Александр МАКСАЎ,
карэспандэнт
часопіса «Балет»

г.Масква

/Санкт-Пецярбург/. Ніколі не заставалася без фестывальных прызоў Алена Саканян з «Цэнтрауфілм». Яна магла б прэтэндаваць на Гран-пры, але атрымала спецыяльны прыз журы за перастварэнне паэтычнага свету Веліміра Хлебнікава ў стужцы «Падарожжа з двайніком». Наперад выйшла галандская стужка Ірэн ван Дзітшуйзэн «Трансфармацыя» /Гран-пры/ і ўкраінская карціна Валянціны Рудэнкі «Гагарын, я вас кахала!»

Рудэнка прызнаецца не толькі ў каханні да былога куміра пакалення. Фільм — спроба на мяжы звычайна дазволенага вынесці вонкі сямейныя тайны Гагарыных, развянчаць міфы, што склаліся вакол іх. А ўвогуле — гэта фільм пра адзіноту Валянціны Гагарынай /прыз «Вікторыя» /...

Удзельнічала ў конкурсе некалькі стужак беларускіх кінематаграфістаў. Неблагіх. Але... іх пакінулі без узнагарод. Як і іншыя, на мой погляд, годныя. У прыватнасці, адна з нашых самых прызнаных дакументалістаў Мая Меркель /Масква/ зняла нядаўна двухгадзінны фільм «Руская» /сцэна-

рый Элы Максімавай і рэжысёра/. Аўтары падрабязна, мо часам залішне падрабязна, назіраюць за жыццём стараверкі Дар'і-Дароці Панамеаф, якая праз паўстагоддзя наведала радзіму /жыве яна ў невялікім амерыканскім горадзе Эры/. Заможна жыве руская амерыканка, але на сэрцы няма спакою... Стужка пра нягучны патрыятызм — напэўна, такім чынам можна вызначыць унутраную тэму фільма.

Што ж яшчэ выбраць са шматлікіх падзей фестывалю? Жанчыны вельмі любяць здымаць палітычныя стужкі і фільмы рэлігійныя. Таму прыйшлося ў час падрыхтоўкі абмяжоўваць выбар і пакінуць некалькі стужак для конкурснай праграмы. Вельмі прываблівае фільм масквічкі Алы Таргала «...Я вас выбраў...» — пра нялёгка лёс Валянціна Война-Ясянецкага, доктара медыцынскіх навук, святара, найчысцейшае душы чалавека, які з мінулага завяшчае чысціню думак і служэнне айчыне без мітусні і слоў.

Ну а стужка Хельке Зандэр «Вызваліцелі і вызваленныя» — на мяжы сенсацыі. Яна мае падзагаловак «Вайна — гвалтаванне — дзеці». Тыя, каго зняла Зандэр, 46 гадоў маўчалі; між тым,

размова з імі адбылася. Пра гвалтаванні савецкімі афіцэрамі і салдатамі нямецкіх дзяўчат і жанчын у першыя тыдні Перамогі. Факты нельга абвергнуць: тут і медыцынскія дакументы, і сведчанні пацярпеўшых, і — дзеці. Я глядзела гэтую даўжэзную карціну /ідзе тры гадыны/ у Санкт-Пецярбурзе разам з гледачамі. Абмяркоўваць засталася шэсць чалавек. Чацвёра жанчын-пенсіянерак спачатку імкнуліся кідаць каменні ў рэжысёра. Але пасля эмацыянага, даказальнага маналога мужчыны-інжынера, якому ў канцы вайны было 14 і які чуў пахвальбу афіцэраў якраз пра масавае гвалтаванне немак, змянілі агрэсіўнасць на пытанні да прадзюсера стужкі Хільдэгарт Вестбелд.

Хельке Зандэр разам з сааўтарам, гісторыкам Барбарай Іёт менш за ўсё хацела зрабіць «рэваншысцкі» фільм. Яе хваляваў лёс кабетны падчас вайны. Дарэчы, Барбара, удзельніца III Міжнароднага фестывалю неігравага кіно ў Санкт-Пецярбурзе, паляцела з Расіі ў Югаславію, каб узяць удзел у маніфестацыі супраць гвалтаванняў жанчын на ваюючых тэрыторыях.

Хельке Зандэр не хавае свайго амаль пракурорскага стаўлення да «мужчын-

скага свету», па віне якога пачыналіся і пачынаюцца ваенныя дзеянні. Забыццё — лічыць аўтар — мае вельмі сур'езныя вынікі ў грамадстве, працягвае пакуты жанчын і дзяцей у наш час.

Трэба сказаць, што ў журы жаночага фестывалю таксама панавалі мужчыны: рэжысёр, акцёр Уладзімір Мяншоў, уладальнік «Оскара», якім ён узнагароджаны амерыканскай Акадэміяй кінамастацтва за стужку «Масква слязам не верыць»; былы савецкі падданы, а з 1971 года — грамадзянін Ізраіля, абнаўляльнік-шасцідзсятнік Міхаіл Калік; наш Вячаслаў Нікіфараў, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР за «Бакі і дзеці». Гэта ў раздзеле ігравага кіно. У дакументальным і навукова-папулярным — Віктар Касакоўскі з Санкт-Пецярбурга /атрымаў Гран-пры ў 1993 г. за стужку «Бяловы» /, Юры Хашчавацкі і Міхаіл Жданоўскі з Мінска. Ну а пра анімацыйнае кіно трэба пісаць асобна артыкул. У гэтай намінацыі ў беларускіх кінематаграфістаў ёсць першы прыз — яго атрымала Алена Пяткевіч за чудоўную казку «Месяц».

Ала БАБКОВА

З пошты "LiMa"

«ХАЙ ХОЦЬ МОВА НАС АБ'ЯДНОЎБАЕ...»

Прачытаў паведамленне «Кур'ез тыдня» ў «ЛіМе» ад 30.04.93 і не магу стрымацца, каб не выказаць сваю думку на заяву нашых палешукоў. Я сам палешук і не саромеюся таго, што я палешук, што мова мая палешуцкая, трыяснянская, якая ўвабрала ў сябе словы і выразы ўсіх суседзяў усходу і захаду, поўдня і поўначы. І не мы інаваты, што стагоддзямі нас імкнуліся абрусіць ці апалычыць.

Не ведаю, чаго больш, маёй віны ці бяды ў тым, што яшчэ зусім нядаўна мая свядомасць беларускаці раўнялася нулю, што я лічыў сябе саўком, рускім — чытаў «Известия», «Литературную газету» і «Аргументы и факты». Але калі цяпер адкрыта сталі пісаць і гаварыць, колькі лепшых людзей Беларусі змагалася ў мінулым і змагаецца цяпер за нацыянальную незалежнасць, суверэннасць і мову, то зразумею, што каб быць патрыётам, трэба пачынаць з малога, любіць сваю сям'ю, сваю вёску, свой раён і, зразумела, сваю рэспубліку.

Рэспубліка ў нас адна — Беларусь — і мова адна — беларуская — зразумелая /маю на ўвазе літаратурную/ усім, і магілячанам, і віцебчанам, тым больш нам, палешукам, якія карыстаюцца трыяснянскай мовай. Таму лічу, што вельмі добра зрабіў Вяроўны Савет, прыняўшы закон аб адзінай дзяржаўнай мове, і пераглядаць яго няма патрэбы. Літаратурная беларуская мова павінна заняць дастойнае месца ва ўсіх навучальных установах — ад дзіцячага садка да вышэйшых навучальных устаноў, а таксама ва ўсіх дзяржаўных установах. Прыватныя навучальныя установы могуць быць рускімі, польскімі ці татарскімі. Гэта справа ўласніка.

Сорамна і крыўдна за тых нашых палешукоў, што 70 год жылі бяспраўнымі, беззямельнымі, бяздомнымі і бязшпартнымі, а сёння, калі атрымалі незалежнасць і суверэннасць, пачынаюць убываць кліны ў наша адзінства.

Думаю, што нам ніхто не забараняе гутарковай мовай карыстацца ў любым кутку Беларусі, а літаратурная мова павінна быць адзінай дзяржаўнай. Няхай хоць мова нас аб'ядноўвае.

У.КАНДРАЦЕНЯ

В.Будча Ганцавіцкага р-на

КВОЛЫЯ ПАРАСТКІ ПРАРАСТУЦЬ...

Нядаўна мне давалося пабываць у службовай камандзіроўцы ў вельмі прыгожым мястэчку нашай Беларусі, а дакладней — у горадзе Верхнядзвінску, і пазнаёміцца з цікавымі людзьмі.

Дарога прывяла мяне да канторы лясгаса. З першага погляду прыемна здзівіла яе знешняе афармленне — над уваходам у будынак прыцягвае погляд вялікая маляўнічая выява Дзяржаўнага герба — нашай слаўтай пагоні — на фоне бел-чырвона-белага сцяга. У сваім прасторным кабінце мяне сустрэў і сам гаспадар — дырэктар лясгаса Павел Ягоравіч Івашчанка. Тут і адбылася наша зацікаўленая размова. Калі пазнаёміўся бліжэй з Паўлам Ягоравічам, зразумею, што гэта неардынарная асоба, што надлісы ў кабінетах лясгаса — гэта не паказуха, а, як кажуць, покліч душы, асэнсаваны крок свядомага беларуса.

Амаль чатыры гады працуе на пасадзе дырэктара лясгаса П.Івашчанка. За гэты час шмат зроблена для ўмацавання гаспадаркі. Заваяваў аўтарытэт новы дырэктар сярод калектываў лясгаса сваёй дзелавітасцю, стаўленнем да людскіх клопатаў. Але не аб працоўных здабытках мне хочацца расказаць. Найбольш у гэтым чалавеку мяне ўразіла шчырасць, боль за нацыянальнае адраджэнне, развіццё і вяртанне нашай мовы. Пасля выхаду закона аб дзяржаўнасці мовы ў лясгасе адразу пачалі ажыццяўляць яго, уся справаздача, дакументацыя пачала весціся на беларускай мове, і працэс гэты тут — незваротны.

Павел Ягоравіч актыўна ўдзельнічае ў раённай суполцы ТБМ імя Ф.Скарыны, якую ўзначальвае таксама адданы сваёй справе настаўнік-гісторык Алесь Мікалаевіч Крук. Шмат што аб'ядноўвае гэтых людзей. П.Івашчанка з'яўляецца своеасаблівым фундатарам, даламагае матэрыяльна суполцы ТБМ, у якую ўваходзіць каля 30 чалавек, прадастаўляе памяшканне для сходаў усіх дэмакратычных аб'яднанняў раёна. У горадзе намаганямі гэтых энтузіястаў створаны клуб цікавых людзей, там яны праводзяць розныя мерапрыемствы: ад спартыўных да грамадска-палітычных. Створаны таксама курсы беларускай мовы, якія дзейнічаюць ужо амаль тры гады.

Але намаганняў энтузіястаў недастаткова. Людзі ў асноўным абыякава ставяцца да ўсіх гэтых працэсаў, нібы староннія назіральнікі. Каб былі відавочныя зрукі, грамадства трэба абудзіць ад летаргічнага сну. Тут, думаецца,

толькі адно выйсце — новыя датэрміновыя выбары вышэйшых і мясцовых Саветаў як мага хутчэй. І вось тут павінны адыграць сваю ролю мясцовыя дэмакратычныя сілы, якія аб'ядноўваюць прыхільнікаў нешматлікіх ТБМ, БНФ, БСДГ і іншых дэмакратычных партый і рухаў.

І ўсё ж кволыя парасткі дэмакратызацыі і абнаўлення на шматпакутнай зямлі Беларусі прарастаюць, пераадоўваючы нацыянальны нігілізм і супраціўленне аджыўшых структур.

Анатолий МЯСНИКОВИЧ,
інжынер

г.Мінск

«БІЦЬ ПАКЛОНЫ БОГУ, А НЕ СУСЕДУ...»

У вашым штотыднёвіку, асабліва апошнім часам, паяўляюцца артыкулы прадстаўнікоў праваслаўнай царквы. Гэта і не дзіўна, бо праваслаўе — асноўная канфесія ў Беларусі. Здзіўляе другое. У артыкуле «Насустрэч крок нялёгка» /«ЛіМ» за 16.4.93/, таксама як і ў іншых, робяцца спробы даказаць, што пераход да аўтакефаліі вельмі і вельмі цяжкі. Да яго трэба ісці гадамі, а то і дзесяцігоддзямі, што царква чакае лепшых часоў і г.д. Я, як праваслаўны хрысціянін, часта бываю ў царкве. І кожны раз, праслухаўшы набажэнства, задаюся пытаннем: ці гэта мая царква, ці гэта царква майго народа?

Шлях беларускай праваслаўнай царквы да аўтакефаліі цяжкі і крываваы. Мы памятаем Беларускаю аўтакефальную царкву ў першыя гады савецкай улады, у ваянны час. Мы тут, у Магілёве, сустрэліся з кіраўніком дзеючай сёння Беларускай аўтакефальнай царквы на Захадзе мітрапалітам Мікалаем, гаварылі з ім. Гэта наш чалавек. У кожным яго слове мы чулі родны дух, свайго чалавека.

Чаму ж тады ў нас, калі Беларусь стала незалежнай краінай, наша праваслаўная царква практычна і пальцам не паварушыла, каб што-небудзь зрабіць у гэтым напрамку? Дзе на беларускай мове біблія, стары і новы запаветы, малітоўнікі і г.д.? Я мяркую, што біць паклоны трэба Богу, а не суседу, працягваючы гэтым самым русіфікацыю. І не трэба рабіць выгляд, што гэта вельмі цяжка. Службу ў царкве можна праводзіць і на царкоўнаславянскай мове, але пропаведзі і малітвы павінны быць на роднай, беларускай.

Н.ШПАКОВИЧ,
пенсіянер

г.Магілёў

Новыя выданні

«BELARUSSIAN REVIEW»

Нішто не робіцца так проста і не цэніцца так дорага, як разумная аператыўная і аргументаваная інфармацыя. Гэта, бадай што, аксіёма для тых, хто прафесійна займаецца журналістыкай, рэкламай і іншымі аналагічнымі рэчамі. Нават у наш складаны час, калі цэны мяняюцца амаль штодня, эфект ад прадуманага выкарыстання інфармацыйных сістэм значна перавышае ўкладзеныя на першым этапе сродкі.

Ні для каго сёння не сакрэт, што і палітыку, і бізнес, і асабліва знешнеэканамічную дзейнасць ва ўсім свеце ў многім цягне за сабой імклівы экспрэс інфармацыі. Дастаткова добра, напрыклад, ведаючы і ўнутраны, і вонкавы інфармацыйны рынак Летувы, пачынаеш разумець, колькі цудоўных перспектыв, магчымасцей, у рэшце рэшт, валюты мы губляем!.. За кароткі ў гістарычным плане тэрмін дзяржаўнай незалежнасці нашы суседзі здолелі пабудаваць досыць лагічную і добра працуючую сістэму інфармавання сваяй краіне. Зараз, практычна ва ўсіх развітых дзяржавах свету, у афіцыйных установах, рэкламных агенцтвах, даведніцкіх структурах, нават у аэрапортах можна пазнаёміцца з летувіскімі выданнямі на важнейшых еўрапейскіх мовах, а таксама з канандаўствам, каталогамі прадпрыемстваў, раскладам цягнікоў і самалётаў, на якіх можна дабрацца да Вільні, каардынатамі гатэляў, службаў сервісу і кансалтынгавых фірм.

А што ж наша Беларусь? На вялікі жаль, і тут яна засталася далёка заду. Выданні, з якіх свет мог бы хоць штосці дазнацца аб рэспубліцы, можна літаральна пералічыць па пальцах. Гэта бізнес-гіды Гандлёвай палаты і Міністэрства замежных спраў, часопіс «Беларусь і прадпрыемліцтва», што выдаецца на нямецкай мове фірмай «Дело» пры дапамозе нашага пасольства ў Германіі, — вось бадай што і ўсё... Галоўныя прычыны тут — адсутнасць прагматычнай дзяржаўнай палітыкі і дзяржаўнай дапамогі. Ды гэта ўжо тэма асобнай гаворкі. Зараз жа хацелася б паравацца аб тым, як можна хоць напачатку і даволі хутка паспрабаваць выправіць становішча.

Размова пойдзе пра ўдзел беларускай эміграцыі ў гэтай надзвычайнай сёння справе, а калі больш канкрэтна, то пра адно шырока вядомае за мяжой англамоўнае выданне — «BELARUSSIAN REVIEW» /«БЕЛАРУСКИ АГЛЯД»/. Заснаваў і распаўсюджвае яго вось ужо многа год наш суайчыннік з ЗША /штат Каліфорнія/ Язеп

Арцюх. «АГЛЯД» атрымоўваюць фактычна ўсе важнейшыя дзяржаўныя ўстановы, многія буйныя фірмы і навучальныя ўстановы ЗША, Канады, Аўстраліі і шэрагу іншых краін.

На цудоўнай ангельскай мове ў ім змяшчаецца эканамічная, палітычная, дзелавая, культурная інфармацыя з Бацькаўшчыны, друкуюцца грунтоўныя матэрыялы па гісторыі, даюцца справаздачы аб дзейнасці ўрада і парламента, разумна і тактоўна прапагандуюцца дасягненні рэспублікі.

Попыта часопіс пасля знікнення СССР расце з кожным месяцам, пашыраецца і колькасць чытачоў, і геаграфія, але, на жаль, павялічыць наклад немагчыма: выданне існуе на сродкі спадара Арцюха і ахвяраванні эміграцыі, а яны — даволі абмежаваныя. Добра было б, каб урад, Міністэрства інфармацыі, прадпрыемліцкія колы дапамаглі б у гэтай вельмі патрэбнай і актуальнай справе. Тым больш, што размова не ідзе пра вялікія грошы. Безумоўна, куды больш значныя сродкі спатрэбіліся б /як гэта рабілі літоўцы/ для заснавання і распаўсюджвання нечага аналагічнага, напрыклад, у тых жа Злучаных Штатах...

Можа, улады не ведаюць пра існаванне часопіса? Не, ведаюць і даюць, але ж пакуль што нічога не робяць дзеля яго падтрымкі, хутчэй за ўсё баючыся яго «эміграцыйнага» паходжання. А шкада, таму што супольнымі намаганямі нашых суайчыннікаў у ЗША і зацікаўленых устаноў і асоб на Беларусі «Агляд» можна было б у хуткім часе зрабіць візітнай карткай рэспублікі ў вонкавым свеце...

Час ідзе, але мала што мяняецца. Як і шмат гадоў назад тым, хто выяжджае за мяжу, каб адказаць на пытанне, дзе ж яна, Беларусь, у большасці выпадкаў даводзіцца браць глобус і тыкаць пальцам амаль што ў самы цэнтр Еўропы...

P.S. Тыя, хто хацеў бы нейкім чынам дапамагчы «Беларускаму Агледу» або змясціць у ім рэкламу, могуць звяртацца па мінскіх тэлефонах: 21-77-40, 27-19-40, 29-16-80.

Вацлаў БАГДАНОВІЧ

СКАРЬБ І НАДЗЕЯ

(Пачатак на стар. 5)

як інстытут сацыяльнага наследавання культуры і асноўная ўмова яе развіцця, а як нейкая майстэрня па падрыхтоўцы працоўных рэзерваў для народнай гаспадаркі. Менавіта з гэтага пункту погляду вызначаецца, колькі нам патрэбна тых ці іншых навучальных устаноў, які павінен быць прыём у гэтыя ўстановы і па якіх адпаведных спецыяльнасцях. І такі падыход быў узят за зыходны пункт пры распрацоўцы новага Закона аб адукацыі, які панізіў узровень абавязковай адукацыі моладзі на той аснове, што існуючая не выкарыстоўваецца дастаткова, а прымітыўная тэхналогія большасці прадпрыемстваў не вымагае ніякай адукацыі. Да

гэтага часу лічыцца, што патрэбы асобы фарміруе развіццё самой вытворчасці і эканомікі ў цэлым. Чалавеку застаецца толькі ісці следам за развіццём вытворчасці, і таму ён павінен мець столькі ведаў, столькі культуры, колькі мы зможам пабудаваць і ўтрымліваць школы, тэатраў, дамоў культуры ў той ці іншай мясцовасці. А паколькі эканамічнае становішча цяжкае, то эканомія ідзе перш за ўсё за кошт культуры і сацыяльнай сферы. Закрываюцца дзіцячыя садкі, уводзіцца конкурс для паступлення ў 10 клас, скарачаецца прыём у ВУН, непатрэбнымі становяцца многія ПТВ...

Уся гаворка аб нацыянальна-культурным адраджэнні сёння фактычна зводзіцца да адраджэння роднай мовы, нацыянальнай

самасвядомасці. Справа гэта сапраўды важная, але не яна адна вызначае напрамку грамадскага развіцця ў рэспубліцы. У такім падыходзе крыецца пагроза, што наша нацыянальна-культурнае адраджэнне можа спаткаць той жа лёс, што і навукова-тэхнічны прагрэс. Шуміха вакол гэтага пытання ў свой час была разгорнута неверагодная. Нават сакратары райкомаў, гаркомаў, міністры і іншыя кіруючыя службовыя асобы павінны былі мець тэхнічную адукацыю, а на самай справе ўсё заставалася на тым жа ўзроўні. Бюракратычны апарат выкарыстаў гэту ідэалогію надзвычай выгадна для сябе. Ён узяў ініцыятыву распрацоўкі асноўных напрамкаў развіцця навукі і тэхнікі і рабіў усё магчымае, каб яшчэ больш укараніць сваю ўладу, падпарадкаваць сабе нават творчую дзейнасць навуковых устаноў і асобных вучоных. Усё вызначалася ў міністэрскіх кабінетах, а не ў навуковых лабараторыях. Патрэбны былі толькі нейкія навуковыя абгрунтаванні ўжо прынятых рашэнняў і адпаведнымі кіруючымі ўстановамі. І

трактаваўся такі «навуковы» падыход да асноўнага пытанняў грамадскага развіцця, як свядомае выкарыстанне кіруючымі ўстановамі яго асноўных заканамернасцяў.

Ідэя ўспрынятага дэтэрмінізму, такім чынам, на практыцы абярнулася таталітарызмам. І яго сутнасць анік не зменіцца ў залежнасці ад таго, на якой мове будучы размаўляць чыноўнікі, якія атрымалі ў выніку дзяржаўнай незалежнасці неабмежаваныя паўнамоцтвы і па-ранейшаму ўіскаюць развіцця культуры ў пракрустава ложа сваіх цыркуляраў.

Развіццё культуры, як галоўнай умовы грамадскага развіцця, вымагае свабоды творчасці, зусім іншай школы і настаўніка, адукацыі і выхавання. Яна вымагае адмовы ад той маральнай устойлівасці асобы, якая вызначалася ўсеагульным канфармізмам, адсутнасцю свайго погляду і думкі, бездакорным выкананнем усіх запатрабаванняў з боку кіруючых устаноў. Хацелася б спадзявацца, што не гэта разумеецца сёння пад беларускай ментальнасцю і талерантнасцю кіраўнікамі нашай дзяржавы.

ЛіМ - часопіс

ПРЭЗЕНТАЦЫ

ФІНАНСАВАЦЬ КУЛЬТУРУ — ВЫГАДНА

12 мая ў Дзяржаўным тэатры музычнай камедыі адбылася падзея, якая мела шырокі рэзананс сярод музычных і тэатральных дзеячаў. На валютныя сродкі, якія выдзеліў Мінгарвыканком, для тэатра былі набыты музычныя інструменты вядучых замежных фірм і навішшая радыётэхнічная апаратура. У сімвалічнай цырымоніі перадачы тэатру гэтага дару ўдзельнічаў старшыня гарвыканкома народны дэпутат Рэспублікі Беларусь А. Герасіменка. Дырэктар і мастацкі кіраўнік тэатра С. Косцін у сваёй прамова падкрэсліў уважлівыя адносіны кіраўніцтва горада да праблем тэатра, культуры ў цэлым. Гэта кіраўнікі новага пакалення, адзначыў спадар дырэктар, бо яны добра разумеюць, што, падтрымліваючы культуру сёння, мы закладваем падмурак заўтрашняга дня.

Гэта была даўняя мара — забяспечыць аркестр тэатра выдатнымі інструментамі лепшых замежных фірм і абавязкова замяніць радыётэхнічную апаратуру ў ўсе акустычнае абсталяванне па прычыне іх нізкай якасці. Не прайшло і трох месяцаў з дня першай размовы дырэктара з мэрам горада, як усё абсталяванне, на суму 200 тыс. долараў, было дастаўлена ў тэатр. Тут і вялікая аперацыйнасць кіраўніцтва, і высокі прафесіяналізм пасрэднай фірмы, якая ўзяла на сябе абавязальства выканаць заказ. Гэта — сумеснае беларуска-эстонска-амерыканскае прадпрыемства «БелЭСТМІ» /дырэктар П. Марголін/. Гэта прадпрыемства наладзіла кантакт з амерыканскай фірмай «БОРДА Інкарпарэйтэд», якая, у сваю чаргу, у кароткія тэрміны выканала заяўку на камплектаванне акустычнага абсталявання і музычных інструментаў, звязаныя з многімі вядомымі фірмамі свету. Па раздзеле «Музычныя інструменты» кансультантамі былі музыканты і кіраўнікі лепшага ў ЗША камернага аркестра. Музычныя інструменты /духавыя медныя і драўляныя/ пастаўлялі такія сусветна вядомыя фірмы, як «BACH», «Ludwig», «Selmer» і інш.

Завяршылася прэзентацыя вялікім гала-канцэртам. Аркестр тэатра ўрачыста размясціўся на сцэне. У той вечар ён папоўніўся музыкантамі з іншых калектываў, бо ў праграме былі творы з опернага рэпертуару. Дырыжоры-пастаноўшчыкі канцэрта — А. Лапуноў і А. Сасноўскі. Вядучыя салісты тэатра выконвалі і оперныя партыі, і нумары са свайго звыкллага рэпертуару; выступілі таксама артысты балета. У канцэрте ўдзельнічаў кампазітар І. Лучанок, чые песні ў выкананні маладога саліста тэатра А. Ісаева ўдала ўвайшлі ў праграму. Канцэрт вялі званыя артысты Н. Гаіда і А. Ранцаў. У арганізацыі канцэрта-прэзентацыі бралі ўдзел шматлікія спонсары тэатра, якія лічаць, што ўкладваць сродкі ў культуру заўсёды выгадна і пачэсна.

Зоя ЛЫСЕНКА

«НАРОДНАЯ ДЫПЛАМАТЫЯ»



Прэзентацыя таварыства з такой назвай адбылася ў Мінску. Гэтая грамадская арганізацыя, якая абвясціла сябе незалежнай, неўрадавай, непалітычнай і некамерцыйнай, была створана ў лютым. Яе мэта — актыўнае садзейнічанне развіццю і ўмацаванню ўзаемаразумення, даверу і дружбы паміж народамі ўсёго свету. Грамадства адае перавагу супрацоўніцтву ў галіне эканомікі, навукі, культуры, адукацыі з грамадскасцю і асобнымі грамадзянамі розных краін. З гэтай мэтай будучы арганізаўваць сімпозіумы, выстаўкі, фестывалі, аўкцыёны, а таксама азнамяльныя павязкі па Беларусі і ў іншыя дзяржавы.

На здымку: прэзідэнт таварыства, генеральны дырэктар Міжнароднага інстытута менеджмента Віктар Цярэшчанка, драматург Аляксей Дударай і віцэ-прэзідэнт таварыства Галіна Аверкіна.

Фота Аляксандра ТАЛОЧКІ, БЕЛІНФАРМ.

ПРЫЦЯГНЕННЕ ВЫТОКАЎ

«Трэба дома бываць часцей...» Гэтыя словы народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна даўно сталі хрэстаматычнымі. У іх і прывязанасць аўтара да родных аселіц на Ушаччыне, і ўвогуле прыцягненне тых вытокаў, што лучаць чалавека з радзімай, Бацькаўшчынай, а сёння — з суверэнай Беларуссю. Неждарма паэт гэты крылаты выраз узняў і ў якасці назвы аднаго з сваіх выбраных твораў, што нядаўна выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура».

Прэзентацыя кнігі «Трэба дома бываць часцей...» днямі адбылася ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі. Здавалася б, паэзія Р. Барадуліна сама гаворыць за сябе, тым не менш старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі В. Зубенку, міністру інфармацыі Рэспублікі Беларусь А. Бутэвічу, пазу-перакладчыку Г. Артанаву, артысты Г. Дзягілевай удалося знайсці словы, іншымі ішчэ не сказаныя, каб перадаць яе вабнасць, непаўторнасць, пастаянную нерушавасць.

І, вядома ж, гучалі вершы Р. Барадуліна. І ў выкананні Г. Дзягілевай, і ў перакладзе на рускую мову. І, вядома ж, з вуснаў самога паэта.

Н. К.

АДРАДЖЭННЕ

ВЯРТАННЕ «ВОЛЬНАЙ БЕЛАРУСІ»

Кааперацыйна-выдавецкая суполка «Адраджэнне» ў асобе Алеся і Святланы Жынікіных падрыхтавала факсімільнае выданне першага нумара газеты «Вольная Беларусь». Чатыры сціпла аформленыя старонкі вяртаюць чытача ў 1917 год.

Багаты ў «Вольнай Беларусі» /а рэдагаваў яе Я. Лёсік/ інфармацыйны блок матэрыялаў. Змешчаны ў першым нумары і літаратурныя матэрыялы, шэраг публіцыстычных выступленняў рэдактара, некролаг на смерць М. Багдановіча, напісаны З. Бядулем.

І сёння, відаць, актуальнымі застаюцца словы з праграмага артыкула Я. Лёсіка: «Нам трэба паслаць да Сейму такіх людзей, якія парупяцца пра тое, каб Беларусь мела шырокае краёвае самаўпраўленне ды ўпраўлялася самімі беларусамі, шчырымі дзецьмі сваёй зямелькі, а ні тымі, хто адракаюцца ад нас і мовы нашай ды лічаць нас за расейцаў, ці палякаў...»

А. КАРЛЮКЕВІЧ

ЛІТКУР'ЕР

НА РАДЗІМЕ БАРЫСА МІКУЛІЧА

Невялікая вёска Церхавічы, што бліз Лагойска, упісана сціплым радком у гісторыю беларускай літаратуры. З гэтай вёскай звязана жыццё і творчасць таленавітага празаіка Барыса Мікуліча. Сюды прыежджаў пісьменнік у першыя пасляваенныя гады і жыў у свайго дзядзькі Вінцэса Мікуліча.

Памяць пра пісьменніка ўшанавана ў музеі «Літаратурная Лагойшчына», што створаны пры Лагойскай СШ №1. Стваральніца музея В. Саўрыцкая сумесна з загадчыкам аддзела культуры А. Навіцкім прыклалі намаганні, каб адкрыць на хаце ў Церхавічах мемарыяльную дошку. Адкрыццё яе адбылося ў прысутнасці сваякоў празаіка, вясцоўцаў, школьнікаў. Успамінамі пра сустрэчы з Барысам Мікулічам падзяліўся былы рэдактар раённай газеты Б. Сасноўскі. Выступіла таксама пляменніца пісьменніка М. Тарайкоўская.

В. НЕСЦЯРОВІЧ

«І МУЗЫКАЙ ДУША НАПОЎНІЦА...»

так называлася вечарына беларускай паэзіі і эстраднай песні, якая прайшла 20 мая ў Доме літаратара. Гаспадарылі на ёй паэты Аляксей Бадак, Віктар Шніп і Леанід Дранько-Майсюк, на чые творы гучалі песні, якія на сённяшні дзень з'яўляюцца самымі папулярнымі ў слухачоў. Сярод іх «Крывічанка», «Заварожаная фея», «Хлопчык з гітарай» — на словы А. Бадака, «А ў гасях...», «Усе мы родам з дзяцінства», «Песня Адраджэння» — В. Шніпа, «Элада» і новая песня «Анатоль» пра лёс сучасных спевакоў Л. Дранько-Майсюка і многія іншыя.

З новай песеннай праграмай, якая цалкам складзена з твораў гаспадароў вечарыны, выступіла студыя «Сябры» з салістамі Анатолям Ярмаленкам і Аляскай. Цёпла былі прыняты слухачамі кампазітары З. Яўтуховіч, А. Елісеенкаў, спевакі В. Касенка, А. Хлястоў, Ю. Скараход, А. Саўленайта, Т. Воранава, А. Качагараў, ансамбль «Карусель-2» з салістам А. Суладухам, барды В. Шалкевіч і А. Атаманаў. Вяла вечарыну Ірына Ястраб.

Н. К.

ПАМЯЦІ М. БАГДАНОВІЧА

«Лясное возера», «Маладыя гады», «Васіль» і іншыя песні і раманы на вершы М. Багдановіча больш за дзве гадзіны гучалі ў Доме літаратара ў выкананні аўтараў — бардаў Г. Смоляк, У. Палушанава, а таксама дзіцячай студыі «Буслік» пад кіраўніцтвам кампазітара З. Яўтуховіча і ансамбля «Сябры».

Вечар памяці М. Багдановіча наладзіў клуб «Спадчына». А пачалася ўрачыстасць слаўтай «Пагоняй», якую стоячы выканалі ўсе сябры клуба «Спадчына».

Аб творчым жыцці М. Багдановіча расказалі кіраўнік і сакратар клуба «Спадчына» А. Белы, А. Калубовіч, народны паэт Беларусі Р. Барадулін, які і прачытаў верш украінскага паэта І. Драча «Пагоня» — ад Максіма Багдановіча ў сваім перакладзе. Дарэчы, Р. Барадуліну была ўручана ганаровая грамата клуба «Спадчына».

Закончылася вечарына прэм'ерай гімна клуба «Спадчына» «Жыве Беларусь!» Г. Смоляк на словы А. Эзэва, які ўпершыню выконваў ансамбль «Сябры», яму падпявала ўся зала.

Прысутныя маглі пазнаёміцца з выстаўкай, прысвечанай М. Багдановічу /з калекцыі А. Белага/.

П. ГАРДЗІЕНКА

КОНКУРСЫ

ЦАРЫЦА-СКРЫПКА

Цікава, да працэсу нацыянальнага нараджэння не абмінула і вузкае кола прафесіяналаў-скрыпачоў. Элітарнае скрыпачнае мастацтва, узгадаванае сусветным класічным рэпертуарам, смела звяртаецца да твораў беларускіх кампазітараў, што пацвердзіў праведзены ў сценах Беларускай акадэміі музыкі Рэспубліканскі конкурс маладых выканаўцаў па спецыяльнасцях скрыпка, альт, кантрабас. Узначальваў журы конкурсу народны артыст Беларусі прафесар Г. Вагнер, які напісаў для скрыпкі намала твораў.

Абавязковай умовай конкурсу было выкананне на І і ІІ творах музыкі беларускіх кампазітараў. У праграму і тура ў скрыпачнае пачэц з твораў Баха, Моцарта і Паганіні ўваходзіў вядомы опус Д. Смольскага «Элегія і Таката памяці Дзмітрыя Шастаковіча». Гэты лаканічны, але вельмі ёмісты па змесце твор стаўся своеасаблівай данінай памяці вялікага кампазітара, а таксама іспытам на майстэрства і сталасць маладых музыкантаў. Журы конкурсу прызначыла спецыяльную прэмію за лепшае выкананне «Элегія...» і аднадушна прысудзіла яе студэнту V курса Беларускай акадэміі музыкі Роберту Смалінскаму /клас І. Вядзеніна/. Ён, дарэчы, стаў лаўрэатам ІІ прэміі і заваяваў вялікія сімпатыі слухачоў і журы. Цікава, што Р. Смалінскі прайшоў у сябе на радзіме ў Польшчы спецыяльны конкурс адбор, каб прыехаць вучыцца ў Беларускаю акадэмію музыкі, аўтарытэт скрыпачнай школы якой досыць высокі. Апошнім

часам ён даў шэраг сольных канцэртаў у Мінску і вобласці. Яго выканаўчую манеру вызначаюць тонкі густ і арыстакратызм.

Усе ўдзельнікі скрыпачнага конкурсу сур'эзна паставіліся да вывучэння і выканання музыкі Я. Глебава, Д. Смольскага, Г. Вагнера, А. Туранкова, П. Падкавырава, В. Кузняцова і інш. Уразіла выкананне Алега Паўлава /ІІ прэмія, клас А. Ямпольскага/, сакавітая ігра Алега Подава /І прэмія, клас Р. Крывель/. У якасці адвольнай п'есы многія абралі «Арыю» Л. Абеліевіча, якая стала класікай беларускай музыкі.

Конкурс выявіў новыя імёны і, магчыма, даў беларускім кампазітарам новы імпульс для творчасці.

Л. ДАРАХОВІЧ

ТЭАТР

ЛЕТА, ГАСТРОЛІ

Падобна, што найдаражэйшае з задавальненняў — гастрольнае, — усё адно як вяртаецца ў наш распыронены і мяккі летні абыходак. Прынамсі, Рускі тэатр Беларусі здолее парадаваць і трупы, і глядачоў: віцебскіх — з 2 па 13 чэрвеня, самарскіх — з 20 чэрвеня па 10 ліпеня. «Амфітрыён» паводле старажытнагрэчаскага міфа і твораў П'яўта, Мальера, Клеяста, Жыраду ды Хакса, «Дзюлок» А. Талстога, «Хрыстос і Антыхрыст» Д. Меражкоўскага, «Прасцячкі Нечаканыя астравоў» Б. Шоу, а таксама ўлюбёнец публікі «Адзіны спадкаемца» Ж. Ф. Рэньера разам з дзіцячым спектаклем «Жылі-былі дурні» А. Асіпава сведчаць сур'эзна і разам, што, па ўсім відаць, вяртанне да старых добрых гастрольных звычаяў-традыцый улагодзяць і дзялоў, і каханкаў, і спадкаемцаў...

На здымку: Юры Казючыч /Амфітрыён/ у аднайменным спектаклі.

Фота Аляксея МАЦЮША

АПАНТАНЫЯ МАРАЮ

Апошняя прэм'ера сезона ў Брэсцкім абласным драматычным тэатры — спектакль паводле Аўгуста Стрындберга «Начная саната для жанчыны, мужчыны і троя». Маладая графіня фрокен Жулі і яе слугі марца пра ішчасце. Кожны з іх па-свойму імкнецца дасягнуць яго. Праз характары і ўчынкі герояў свет мары і свет рэальнасці варагуюць, змагаюцца, жорстка раняць чалавечыя душы і даводзяць да тае мяжы, дзе немагчыма ні жыць, ні памерці.

Ажыццявіў пастаноўку Вахтанг Чхаїдзе, рэжысёр па п'есце — Валянцін Шчарбін, у ролях заняты акцёры Соф'я Пільман, Сяргей Сіплівы, Таццяна Куцавіч, Мікола Паўтарака, у другім складзе — Тамара Яварчук і Дзіма Пажыдаеў.

На здымку: Соф'я Пільман і Сяргей Сіплівы ў спектаклі «Начная саната для жанчыны, мужчыны і троя» А. Стрындберга. Фота Ю. КУСКОВА

«ЗНІЧ» ПРАДСТАЎЛЯЕ

Майскімі днямі Беларускай пазычны тэатр аднаго акцёра «Зніч» /паміж сабою публіка паменавала яго «тэатрам Галіны Дзягілевай»/ рабіў маленькія агледзіны дзюх монаработ акцёраў... Рускага тэатра Беларусі. Плячавачка актавай залы Нацыянальнай бібліятэкі /а менавіта яе аранда «Зніч»/ раз за разам уяўляла сабою то, так бы мовіць, прастору для вандруйнага акцёра, — Валерыя Шушкевіча, які прыносіў «Дабравесце ад Уладзіміра» /фантазія Уладзіміра Матросова паводле Уладзіміра Караткевіча/, то дзівосныя тэатральныя берагі, на якіх перажываліся «Дзве прыгоды Лемюэля Гулівера» Ежы Брашкевіча, — перажываліся Аляксандрам Ткачонкам /рэжысура належала Сяргею Міронаву, а ўсе аздобы /аскетычныя/ сцэны — Веніяміну Маршаку/... Пра дыхтоўнасць, мастацкасць, стыльнасць, дасціпнасць і да т. п. спектакляў можна будзе паспрачацца ў верасні, калі «Зніч» адкрые новы сезон. Папярэднія прагляды сведчаць перадусім пра відавочную акцёрскую незадаволенасць працаю ў... датацыйным, стабільным, дзяржаўным утварэнні пад шыльдаю «Рускі тэатр Беларусі». Балазе, магчыма, падтрымаць акцёрскую годнасць дае не адзін «Зніч». Аляксандр Ткачонка, напрыклад, сёлета рэалізаваўся разам з партнёрака Любовою Румянцавай /гэта быў яе бенефіс/ у спектаклі «Няўгледны сябра» Ю. Оснаса на сцэне Мінскага тэатра-студыі кінаакцёра.

На здымку: Валерыя Шушкевіч у спектаклі «Дабравесце ад Уладзіміра» паводле У. Караткевіча.

ЛіМ - часопіс



Міхась СЕНЬКА:

«ДАСЦЬ БОГ, І БЕЛАРУСЬ БУДЗЕ КВІТНЕЮЧАЙ КРАІНАЙ...»

БЕЛАРУСКАЕ ЗАМЕЖЖА: ЖЫВЫЯ ГАЛАСЫ

— Спдар Міхась, у мяне склалася такое ўражанне, што ў Саўт-Рыверы ёсць два беларускія цэнтры. Адзін афіцыйны, другі — на Хэрман, 24, — у вашай хаце...

— Хоць вы і жартуеце, спдар Пранчак, але ў вашым жарце доля праўды ёсць. Гэты дом, дзе мы зараз знаходзімся, сапраўды гістарычны. Калісьці тут жыў вядомы навуковец Барыс Кіт. І цяпер тут бывае шмат людзей. Прыходзяць узяць свежую газету, даведацца адрас, абмеркаваць падзеі на бацькаўшчыне... Доўгі час я ёсць сакратаром шматлікіх беларускіх грамадскіх арганізацый. Таму не дзіва, што сюды сцякаецца інфармацыя з усяго свету. Тут, на чужыне, мы стараемся быць карыснымі для бацькаўшчыны.

— Спдар Міхась, а дзе ваша бацькаўшчына, адкуль вы паходзіце?

— Я з мястэчка Новы Свержань. Радзіўся за польскім часам і з маленства адчуў на сабе польскі ўціск. Беларуская мова прыцягала мяне. Памятаю, толькі святар Малішэўскі размаўляў не па-польску. Ён казаў нам, малым, у царкве: гаварыце са мной так, як вы гаворыце дома з бацькамі... Са Свержня выйшла шмат вядомых людзей. Мікалай Шчорс, напрыклад, які быў прэзідэнтам Саюза беларускай моладзі ў Вільні. Іван Ерашэвіч, навуковец, аўтар кнігі па геалогіі Беларусі. Спдар Сянкевіч — рэдактар газеты «Голас вёскі», якая выдавалася ў Менску падчас нямецкай акупацыі. Васіль Шчорс, які разам з Язэпам Лёсікам апрацаваў другую частку кнігі «Граматыка беларускай мовы»...

— А свержаньскія Шчорсы не сваякі Мікалая Шчорса — героя грамадзянскай вайны? «Песня пра Шчорса» пэўны час была нават папулярнай у народзе...

— Сваякі. Ён з-за царскіх часоў паехаў на Украіну і там стаў большавіком, уступіў у чырвонае войска. Там і загінуў...

— Мы спыніліся на тым, што ў Свержані вы пайшлі ў школу...

— Так, пачынаў я вучыцца за палякамі. Калі прыйшлі саветы, я быў у пятай класе. За немцамі прадоўжыў асвету. А ў 1942 годзе ў Баранавічах ажур адкрылася медыцынская школа, і мы з сябрам Генадзем Пяткевічам падаліся туды, бо спадзяваліся, што будзе

тварыцца беларускае войска, якому будуць патрэбны дактары... Але калі з войскам нічога не атрымалася, мы перайшлі на аптэкарскае аддзяленне. Да вайны ў аптэках Беларусі працавалі ў асноўным габрэі. Немцы іх парасстрэлівалі... Замены не было. Таму мы вучыліся паскорана, без жадных вакацыяў, і ўжо ў 1943 годзе атрымалі пасведчанні аб заканчэнні...

— А вы не баяліся, што пасля заканчэння вас накіруюць на фронт?

— Не, пра гэта не было і размовы. Мы маглі быць на фронце толькі ў беларускім войска, каб такое было.

— Спдар Міхась, а на якой мове ішло навучанне?

— На беларускай. Вывучалі таксама нямецкую і лацінскую. Быў вельмі добры настаўніцкі калектыў. Школа дала толькі сярэдняю адукацыю і настаўнікі казалі нам: калі дасць Бог і Беларусь стане вольнай, вы зможаце прадоўжыць вучобу далей.

— А няўжо не было ніякай нямецкай цэнзуры? Няўжо праз гэтыя школы немцы не праводзілі сваю палітыку?

— Барані Бож! Жадных майнкампаў не было. Мы вучыліся беларускую гісторыю. Генадз Цітовіч выкладаў спевы. Было грамадазнаўства. У школы бралі моладзь з вёсак. Хлопцы стараліся добра вучыцца. Нацыянальнае ўзгадаванне было вельмі моцнае.

— Спдар Міхась, прыгадайце, калі ласка, Баранавічы тых часоў.

— У Баранавічах была беларуская адміністрацыя. Спачатку я ўзначальваў доктар Войтанка, пасля інжынер Русак. Але найбольш па-гаспадарску кіраваў спдар Юры Сабалеўскі — былы беларускі пасол у польскім сойме. Ён першы ўвёў харчовыя карткі, на якія жыхары гарантавана маглі купіць хоць якія-небудзь прадукты. Летам у сваёй рэзідэнцыі ён наладжваў мастацкія выставы. У Баранавічах працавала ажно сем школ. І кожную нядзелю вучні адной са школ давалі канцэрт у гарадскім парку. Арганізаваліся беларускі тэатр, вакальная школа, настаўніцкія курсы...

— Мабыць, не хацелася ад'язджаць з Баранавіч пасля вучобы?

— Хацелася ці не хацелася — ніхто ў нас не пытаў. Была вайна. І парадкі таксама ваенныя. Мяне адправілі загадчыкам аптэкі ў Стоўбцы. Немцы кантралявалі работу аптэкі, правяралі кожны рэцэпт, сачылі, каб лекі не ішлі партызанам...

— Цікава, а хто забяспечваў вас лекамі?

— Немцы. У Баранавічах была база, адкуль мы атрымлівалі гатовыя рэпараты. А пілюлі і мазі мы рабілі самі. Самі гатавалі таксама настоі з зёлак. Асабліва шмат клопатаў было з каростай. Лекаў — ніякіх. А як лячыць? Акруговы доктар Лукашэня вынаішаў спецыяльную мазь і мы з поспехам прымянялі яе.

— Спдар Міхась, якраз у вайну вы прычыніліся да беларускага адраджэнскага руху і былі яго актыўным удзельнікам...

— Так, я належаў да Саюза беларускай моладзі. Мяне нават пасылалі ў школу СБМ у Альберці. Якраз у той час туды прыязджаў з візітам гаўляйтэр Вільгельм Кубэ. Мы вывесілі нямецкія і беларускія сцягі, апраунулі святочную форму... Кубэ зрабіў на нас прыемнае ўражанне...

— Хіба ён не быў для вас акупантам ці ворагам?

— Не. Але насцярога была. Мы думалі, што ён будзе шукаць у школе нейкія прычэпкі, а ён аднёсся да нас памяркоўна. У сваім слове Кубэ сказаў: «Вітаю вас, моладзь. Вы — будучыня новай Беларусі». Пытаўся, чым трэба нам дапамагчы...

— А ці не баяўся Кубэ, што беларусы калісьці могуць пайсці супраць яго?

— А Бог яго ведае! Але ён заклікаў, каб мы працавалі для Беларусі.

— А што, гэта было магчыма?

— Магчыма. Мы не думалі, што пад немцамі беларусы могуць стаць незалежнымі. Але мы хацелі выкарыстаць шанец для ўмацавання беларускай свядомасці, каб падрыхтаваць новыя беларускія кадры, якія б не былі папыхачамі ў чужынаў, якія б былі вольнымі і мелі свой нацыянальны гонар... СБМ шмат рабіла для таго, каб кансалідаваць моладзь.

— А ўвогуле ў час нямецкай акупацыі ў Беларусі склалася вельмі трагічная сітуацыя. Частка моладзі была ў СБМ, другая — у

партызанах... Былі нават выпадкі, калі брат ішоў на брата са зброяй у руках...

— Так. Вайна прынесла шмат трагедый. Асабліва тым, хто паверыў у беларускае адраджэнне. У 1944 годзе мы ўжо ведалі дакладна, што з немцамі нам не па дарозе і што яны праиграюць вайну... Але мы рук не апускалі. Памятаю выступленне прэзідэнта Беларускай Цэнтральнай Рады Радаслава Астроўскага ў Баранавіцкім гэбітскамісарыяце. Астроўскі даў аналіз становішча на Беларусі, а калі зайшла размова пра партызан, ён сказаў: «Калі мяне партызаны пераканаюць, што яны змагаюцца за вольную незалежную Беларусь, — я самы першы перайду на іх бок...» Але ж партызаны змагаліся за большавіцкую Беларусь...

— Таму актыў СБМ неўзабаве папоўніў рады БКА — Беларускай Краёвай Абароны?

— Не толькі актыў СБМ, бо ў сакавіку 1944 года была аб'яўлена мабілізацыя ў БКА. Дарэчы, у яе ўступала моладзь і з партызанскіх зон. Узалі і мяне. Я быў у Стаўпецкім батальёне, прыняў прысягу, але так як не хапала аптэчных работнікаў, то ў хуткім часе я вярнуўся на ранейшае месца. У БКА пачалі шырока выкарыстоўваць нацыянальную сімволіку, ярылавыя крыжыкі, спявалі беларускія песні.

— А якую форму насілі беларускія жаўнеры?

— Чорную нямецкую форму. Зброя была італьянскай. Мы прысягалі, што будзем ваяваць толькі на тэрыторыі Беларусі. Немцы не маглі ўзяць нас і кінуць на фронт без дазволу прэзідэнта БЦР.

— У эміграцыйнай літаратуры я чытаў, што ў БКА было каля 100 тысяч вайскоўцаў...

— Недзе каля гэтага. А што 75 тысяч — дык гэта напэўна. Жаўнеры БКА былі беларускімі патрыётамі. Прывітанням у беларускім войска служылі словы: «Жыве Беларусь!» На яго адказвалі: «Жыве!» Альбо: «Служу бацькаўшчыне!»

— Але век БКА быў нядоўгім... Прыбліжаўся фронт...

— Так, і мы падаліся ў эміграцыю. Беларусы, якія працавалі ў адміністрацыі, паліцыі, у нямецкіх установах, сябры СБМ, вайскоўцы БКА пакідалі Беларусь, бо баяліся распаўсюду... Немцы нікога не змушалі выязджаць. Але яны апекаваліся над усімі, хто не хацеў жыць у камуністычным рабстве. Наша сям'я таксама падалася на Запад. Вайскоўцы БКА адступалі са зброяй. Памятаю, недзе ля Новай Мышы яны паскідалі ўсю зброю ў вялікую кучу, аблілі бензінам і спалілі — каму хацелася ваяваць на чужой зямлі? На фурманцы мы дабраліся да Нямеччыны, апынуліся ў лагерах для перамешчаных асоб — так званых Дзлі.

— Я ведаю, што ў Нямеччыне было некалькі такіх беларускіх лагераў...

— Так, былі: Рэгенсбург, Міхельсдорф, Ватэнштат... Давол на іх стварэнне выдавала кіраўніцтва зоны акупацыі. Яму падавалася адпаведная заява, што мы, беларусы, хочам быць разам, бо ў нас адна рэлігія, мова і г. д. і што мы не хочам вяртацца... У беларускіх лагерах ладзілася нацыянальнае беларускае жыццё. Стварылася беларуская гімназія, была пачатковая школа, распачаўся скаўцкі рух...

— Спдар Міхась, а што з тых часоў вам запомнілася найбольш?..

ПРАВАПІС:

ВЯРТАННЕ ЦІ ЎСЁ Ж УДАСКАНАЛЕННЕ

(Пачатак на стар. 6)

На нашу думку, пройдзены этап у нашай арфаграфіі і Тарашкевічаў варыянт напісання збегу зычных у «гарадзкі», «грамадзкі», «швэдзкі», «параходзтва» /ці яшчэ мудрэй — «парахоцтва»/, які імкнуча ўзнавіць аматары старога правапісу. Тут жа няўстойлівае пазіцыя, збег «дз» у дадзеным выпадку ўспрымаецца, як наша характэрная афрыката, і патрабуе прамаўлення змекчанага «гарадзкі», «грамадзкі». А гэта не характэрнае нам акупацыйнае да ўкраінскай артыкуляцыйнай сістэмы.

У сённяшніх прапановах спрэс крайнасці. З прыстаўнымі гукамі, праблемай вельмі неардынарнай у правапісе, геній мовы, здаецца, вытрымлівае інтуітыўна ўзусную норму, дзе пісаць пратэсту, а дзе мэтазгодна абыходзіцца без яе. Дык не, упарта настойваюць на напісанні «У Вамерыцы», ці /«ув

Амерыцы»/, «у Варменіі», «у Ванголе», «У вабяднанні», «у вадносінах», «вордэн», «вунія». Маўляў, у суседняй мове такімі формамі карыстаюцца. Няўжо нам ад веку наканавана напачатку вымушана білінгвізмам, а затым і самахоць пераймаць усе шляхі суседзяў?

Пазбаўляе мову жаданага артыстызму замацаванне ў правапісе дыялектнага напісання, хай сабе і ў якасці факультатыўнага варыянт-ту, тыпу «бацька й сын», «ды й дадому», «яна йдзе», «форма й змест», «пра Івана», «будзе святая й на нашай вуліцы». У друку, што, як невядома якую навіну, укараняе гэтыя ятаваныя формы, не робіцца аніякіх адрозненняў, што зніжаны баечны, фальклорны лад іх зусім не пасуе да навуковага, дыпламатычнага, увогуле высокага моўналітаратурнага стылю. Ятаваны злучнік, апрача ўсяго, і сэнсава няўстойлівы, прымыкае да наступнага слова, як клітыка.

Раней мне ўжо даводзілася выказвацца пра нямэтазгоднасць замены нашага беларускага «л» ва ўсёй шырыні яго дыяпазону ад мяккасці да цвёрдасці на польскае назальнае /геалёгія, міфалёгія, лёгкія, кляс/. Багацце на беднасць хіба што бяда змусіць змяніць. Мы ж можам сказаць і «лён», і «лоджыя». Да таго ж, назальнасць надзвычай цяжкая для беларускай артыкуляцыі і прыжылося б так званаме сярэднеўрапейскае «л» хіба толькі сярод інтэлігенцыі: хоць цяжкое на вымаўленне, але ж адразу элітарны шарм стварае.

Нечакана намеціўся прагрэс ва ўпарадкаванні навуковай тэрміналогіі, надання ёй адметна беларускіх рысаў, а галоўнае — пераадолення не вельмі характэрнага для нашай гукавай сістэмы збегу іі у канчатку. Найбольш спелымі прапановамі парадаваў Уладзімір Паўловіч, якога мы ведаем як навуковца неардынарнай думкі і барацьбіта за нацыянальную справу. Як цікава ў духу нашага слова гучаць яго найменныя хімічныя элементаў: натр /натрый/, магнэз /магній/, алюмін /алюміній/, ванад /ванадый/, ітрань /ітрый/, камень /кадмій/, цзень /цэзіій/ і г. д.

На канферэнцыі па правапісе 1992 г. была звернута ўвага на недахопы прапанаванай тэрміналогіі і не ацэнены фактычныя здабыткі яе, што з гэтым матэрыялам можна працаваць, удасканальваць далей. Вядома, у тэрмінах «гель», «бар», «каль», «туль», з-за іх аднааскладавасці, этымалагічны карань губляецца, узнікае непажаданая аманімія, недазваляльная для навуковай тэрміналогіі.

Справу тут можна паправіць з дапамогай лацінскага тэрмінаўтваральнага суфікса «ум» /«геліум», «барыум», «туліум»/. Яго неабавязкова распаўсюджваць на ўвесь рэестр тэрміналогіі, бо ў даследчыка, як мы паказалі вышэй, ёсць сапраўдныя знаходкі, якія маглі б прыжыцца ў мове. Я яшчэ заспеў падручнікі, калі ўжывалася форма «натр». Над пытаннем «ружань» /родый/, «гега» /крэмій/, «ліхань» /радый/, «гален» /галій/, бо навуковая тэрміналогія ўсё ж імкнецца да міжнароднай уніфікацыі...

Нарэшце, пасля шматбаковага ўзважвання «за» і «супраць», справы не надта ўдзячнай, бо даводзіцца спрачацца ўвогуле з аднадумцамі па нацыянальнай справе, можна было б падвесці некаторыя пазітыўныя вынікі. Выйсце са складанасці сітуацыі мне бачыцца ў пазаталным разглядзе прапаў: адны, дастаткова прапрацаваныя, ужо не церпяць адкладання, над іншымі — яшчэ патрабуюцца карпатлівае работа правапіснай камісіі, і прыняцце ці адхіленне іх — перспектыва будучых год.

У ліку першачарговых хацелася вылучыць наступныя прапановы:

1. Прызначыць прагрэсіўнай тэндэнцыю пашырэння асіміляцыі па аканні, менш па яканні на рэшту беларускай і частку запазычанай лексікі, адпаведна абумовіўшы яе непажаданасць у выпадках размывання этымалагіі парушэння зўфаніі, узнікнення аманіміі. Прапанаванае ўпарадкаванне фіксуецца ў дапоўненых перавыданых слоўніку, а да гэтага дапускаецца варыянтнасць старога і

— Смутак па бацькаўшчыне і жаданне выжыць і знайсці сваю сцэжку ў растрэбушаным свеце... Мы ўсведамлялі, што наша доля будзе цяжкай і пакутнай. У 1948 годзе я пайшоў вучыцца на хімічны факультэт Украінскага ўніверсітэта... Там, у Нямеччыне, лёс звёў мяне з вядомым навукоўцам — баронам Аўгенам фон Энгельгартам, аўтарам кнігі «Weißrutenija» /«Беларусь»/, выдадзенай у Берліне 1943 годзе. Выданне гэта малавядомае і ў эміграцыі і на Беларусі, бо ўвесь тыраж аказаўся знішчаным ці ў выніку бамбёжкі, ці пажару. Толькі рэдкія экзemplяры зараз ёсць на Захадзе... Я ў той час жыў на кватэры Усевалада Родзевіча, цяпер ён у Аўстраліі. І вось прыязджае да нас аднойчы Радаслаў Астроўскі. Кажы, такая справа, недалёка адсюль, у Сінбаху, у бальніцы ляжыць барон фон Энгельгарт, аўтар кнігі пра Беларусь. Астроўскі папрасіў, каб я з'ездзіў праведзець барона і завёз яму невялікі падарунак — некалькі слоікаў пера-

— І вось у 1950 годзе вы прыехалі ў Амерыку. Разам з радасцю была, мусіць, і горьч, і разуменне, што Амерыка — гэта надоўга...

— Безумоўна, але трэба было жыць... У Саўт-Рыверы сабраліся людзі, якія падчас вайны працавалі на бацькаўшчыне па адрэджэнні Беларусі. Мы пачалі наладжваць грамадскае, рэлігійнае, палітычнае жыццё. Арганізавалі парафію. Людзі былі вельмі ахвярнымі, хоць зараблялі тады ўсяго па 50 ці 75 цэнтаў у гадзіну... У 1972 годзе мы выбудавалі сваю царкву. Вялікую ролю ў яе будаўніцтве адыграў настаяецца Мікалай Лапіцкі, інжынер Іван Касяк, прэзідэнт БЦР Радаслаў Астроўскі... Яны дабіліся прыняцця нашай царквы ў падпарадкаванне Усяленскаму патрыярху, — што азначае поўную легалізацыю нашага праваслаўнага жыцця. Нашы царкоўныя справы зараз палагоджвае экзарх Канстанцінопальскага патрыярха. Пры царкве дзейнічае грамадскі

рэпетыцыі. Шкада, што на бацькаўшчыне забыліся пра гэтага чалавека. Ён жа ў свой час быў дублёрам Шалейкіна...

— Акрамя Вячаслава Селях-Качанскага у Саўт-Рыверы жылі і жывуць таксама вядомыя эміграцыйныя пісьменнікі і кампазітары...

— Так, свае творы тут пісаў Юрка Віцьбіч, Янка Золак, Міхась Кавыль, кампазітары Дзмітры Верасаў і Ксаверы Барысавец...

— Спадар Міхась, беларуская дзейнасць — ваша і вашых сяброў — ніколі не прыносіла ні славы, ні дывідэндаў. Але вы, нягледзячы ні на што, займаліся ёю...

— Беларуска дзейнасць прыносіла толькі расходи, але яна заўсёды была патрэбай нашых душ, той нябачнай ніткай, якая лучыла нас з Беларуссю. Я заўсёды атрымліваў духовае задавальненне ад гэтай працы. Калі Беларусь не была незалежнай, мы рабілі ўсё, што маглі, каб як мага больш людзей у свеце даведалася пра гэта. На тыдні паняволеных народаў мы заўсёды неслі плакаты — «Няхай жыве незалежная Беларусь!», «Далой расейскаму акупацыю Беларусі!». І сёння гэтыя лозунгі ў нас ёсць...

— А што, вы іх пакуль не выкінулі?

— Не!

— Думаеце, яны яшчэ спатрэбяцца?

— Не дай Божа! Я не думаю, што яны спатрэбяцца. Але хачацца, каб Беларусь хутчэй даходзіла да самастойнага эканамічнага і нацыянальнага, а перадусім — рэлігійнага жыцця.

— А чаму перадусім рэлігійнага?

— А таму, што на Беларусі ў гэтай сферы творыцца няведама што. Праваслаўная царква — прамаскоўская, каталіцкая — глядзіць на Польшчу. Як жа так можа быць? Любая рэлігія павінна служыць таму народу, на зямлі якога яна знаходзіцца. А на Беларусі царквы чужыншчынай займаюцца! Сапраўдная Беларусь магчыма толькі тады, калі ўсе яе жыхары стануць свядомымі асобнасцямі. Людзі духова спустошаны камуністычным панаваннем. Ім трэба вярнуць Бога і веру. Трэба актыўнай барацьбы прычыны беларускай праваслаўнай царквы...

— Спадар Міхась, сёння Беларусь ужо не тая, якую вы калісьці пакінулі. Вы гэта заўважаеце?

— І заўважаем, і разумеем. Хоць не ўсё прымаем. Напрыклад, што немагчыма прыняць, дык гэта сучасны правапіс. Як гэта можна скасаваць мяккі знак! Да нас прыязджаюць людзі з Беларусі, гавораць беларускімі словамі, а вымова — расейская! Не ўмеюць плаўна гаварыць! Беларусы, а размаўляюць — як чужынцы! Мы тут вельмі здзівіліся, калі ў цэнтры выступалі «Песняры». Са сцэны спявалі беларускія песні, а сьпілі са сцэны — паміж сабой размаўляюць па-расейску... Што ж гэта такое?! Беларускасць — гэта не тая ідэя, якой можна спекуляваць. Гэта самае святое для кожнага беларуса. Добра было б, каб гэта зразумелі на бацькаўшчыне...

Я шчыра жадаю, каб жыццё на Беларусі нарэшце ўнармалізавалася, каб людзі сталі жыць шчасліва, каб спакойнымі сталі іх душы. Дасць Бог, і Беларусь будзе квітнеючай краінай, — чаго я жадаю ад усяго сэрца!



Л.Пранчак, Я.Золак і М.Сенька ў Кліўлендзе.

топленнага масла. Я апрануў беларускую кашулю і паехаў. Знайшоў тую клініку, адшукаў там фон Энгельгарта. Перадаў яму прывітанне ад Астроўскага, ад усіх беларусаў. Як жа ён усцешыўся! Кажы: «Ніколі не спадзяваўся, што беларусы памятаюць мяне». Слова за слова — пачалі гаварыць. Ён раскажаў, што ў вайну працаваў на Наваградчыне ў нейкім падраздзяленні па ахове лясоў. Меў у сваім распараджэнні беларускіх леснікоў і быў вельмі высокай думкі аб іх. «Доктар Тумах, — казаў Энгельгарт, — крыху нападаў на мяне, што я ў сваёй кніжцы трохі не так вывеў граніцу на Палессі. Але ж я выводзіў паводле Карскага. Калі б Бог судзіў і я паправіўся б, то цяпер я зусім іншую кнігу напісаў бы. А калі памру, то нічога не хацеў бы, каб быць пахаваным на Наваградчыне...»

— А ці паправіўся ён?

— Не, праз два тыдні памёр. Там і пахаваны, у Сінбаху, светлая памяць яму. На ўсё жыццё запомніў я тую сустрэчу. Барон фон Энгельгарт паходзіў з Латгаліі, жыў там сярод беларусаў і вельмі любіў наш край і хацеў, каб зрабіць для Беларусі нешта добрае.

цэнтр. А ў ім стварылі хор, танцавальны гурток, самадзейны тэатр...

— Адукуй жа вы бралі артыстаў?

— Артысты былі свае, тутэйшыя. Тэатр існаваў дзякуючы Ірыне Цупрык і народнаму артысту Беларусі Вячаславу Селях-Качанскаму. Мы ставілі «Пінскую шляхту» Дуніна-Марцінкевіча, рэспіравалі «Загубленае жыццё» Тодара Лебяды, але да пастаюкі не давялі... Селях-Качанскі быў даволі прыкметным чалавекам у беларускім асяродку. Ён кіраваў хорам, тэатрам. Меў вельмі добрую памяць. Любіў расказаць розныя гісторыі са свайго жыцця. У 1927 годзе ён быў дырэктарам Першага Беларускага драматычнага тэатра — БДТ-1. Сваіх кадраў не хапала, і часта прыходзілася запрашаць артыстаў з Масквы. А тыя зусім не ведалі беларускай мовы. Асабліва цяжка расейцам давалася вымаўленне «ў». Селях-Качанскі прыдумав ім практыкаванне: «Атаўка — сёну прыбаўка. Але, гультай, не скасіў я Саўка». Па сто разоў мы вымаўлялі гэтую фразу артысты. І толькі пасля таго, як навучацца правільна вымаўляць, прыступалі да

прапіску вымаўляльных форм «прыгоства», «таварыства».

А, напрыклад, прапановы пісаць «шніцаль», «шпатель», «метар», «літар», «цыліндар», «ансамбль», «дырыжабаль» для аблягчэння цяжкага для нашага вымаўлення канцавога збегу звычных, на мой погляд, маюць перавагі над існуючым напісаннем. Тым больш, што гэта уніфікавала б правіла па тыпе ўжо вядомага напісання: бугалтар, карцар, майстар, скульптар. Не забудзем толькі, што уніфікаванне, спрашчэнне правіла наколькі пажадана, настолькі ж і цяжкадасягальны ў прапанове.

У адным мне бачыцца аднабаковасць сённяшніх прапаноў — у абсалютызаванні правапіснай канцэпцыі Б.Тарашкевіча. Хоць на «тарашкевіцы» ў сённяшніх рэфарматараў нібы свет клінам сыхоўся, за ёй якраз не ўся праўда аб нашым свеце, аб нашых моўных асаблівасцях. Складвалася яна на ашмянска-віленскіх гаворках, а вам кожны дыялектолаг засведчыць, што рэгіён іх няўстойлівы, пастаянна размываемы летувіскімі і польскімі ўплывамі. Многія моманты Тарашкевічавага правапісу зроблены пад уплывам польскай традыцыі, пра што ў свой час напаміналі В.Ластоўскі, Я.Карскі, але ў польскай арфаграфіі яны дзейнічаюць паводле сансваадрознай функцыі, у нас — дзеля адметнасці.

Так, нам яшчэ давядзецца ўзнаўляць шмат што з нашай моўнай самабытнасці, але не штучнага або запазычанага збоку. Дыялектолагі пацвердзяць, як слаба прадстаўлены ў нашым правапісе рысы ўсяго

рэгіёна паўночна-ўсходніх гаворак, Палесся і Брэстчыны, не выкарыстаны для ўзбагачэння літаратурнай мовы прагрэсіўныя тэндэнцыі ў іх.

Невыпадкова дзеячы старэйшага пакалення, у якіх на памяці выпрацоўка першых правапісных нормаў, схільныя аддаваць перавагу ў многіх пытаннях моўнаму чуццю і прапановам Я.Ф.Карскага, энцыклапедычна дасведчанага заснавальніка беларускай філалогіі, моўнага канцэпцыя якога грунтавалася на фундаментальным вывучэнні ўсіх рэгіёнаў Беларусаі.

Таксама не знята яшчэ і сёння праблема ўзбагачэння нашага алфавіта, якую ўзімаў хай сабе і самавукам К.Каганец, і, у прыватнасці, распрацоўка лігатур для больш зручнага абазначэння афрыкатаў «дз», «дж», а для апошняй дык і, магчыма, удакладнення гукаспалучэнняў.

Ды гэта справа не аднаго дня: у правапісе — сем раз адмер і толькі тады зможаш адрэзаць, а, магчыма, і не. Практыка правапісных камісій большасці сусветных моў здзіўляе сваім кансерватызмам. Дзесцігоддзямі працуюць аўтарытэтычныя навуковыя калектывы, праводзіцца фронтальны перагляд правапіснага матэрыялу, уносіцца мноства прапаноў. Калі ж справа даходзіць да практычных змен, перамагае абачлівы, цвярозы сэнс па прычыне, што найлепшае з рашэнняў — захаванне статус-кво.

Рэпліка

ЧАМУ РАПТАМ — ІМПЕРЫЯ?

Уражаны трактаннем Вялікага княства Літоўскага ў серыі «100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі» /«Звязда», 18.05.93/. Разумею, гэта не навуковы артыкул, але ж папулярнызаць трэба гісторыю, веды, а не фантазію. У згаданай публікацыі Вялікае княства Літоўскае было названа імперыяй. Большай недарэчнасці не прыдумаеш!

Што такое імперыя? Няма імперыяй ведала сусветная гісторыя — Персію, Рым, Візантыю, Атаманскую ды Святую Рымскую. Пры ўсёй іх непадобнасці мелі шмат агульнага. Імперыя — гэта, звычайна, вялікая і магутная дзяржава. Але самае важнае — у яе дзяржаўна-палітычных асаблівасцях. Імперыя — гэта не толькі вялізны рэгіён, але і адна палітычная сістэма ў рэгіёне. Яе дзяржаўнасці, у прыватнасці, абавязкова ўласцівы: а/ моцная цэнтралізацыя; б/ поўнае панаванне цэнтра над перыферыяй; в/ таталітарная ўлада; г/ агрэсіўная знешняя палітыка; д/ у сферы ідэалогіі — дактрына сусветнага панавання. Апошняя асабліва важна. Прэтэнзія на ўвесь свет і экспансіянізм, няхай сабе патэнцыяльны, вызначаюць палітыку кожнай імперыі, фармуюць адмысловую ідэалогію. Так што даляка не ўсе вялікія дзяржавы можна называць імперыямі.

ВКЛ не ведала ніводнай з пералічаных асаблівасцей дзяржаўнасці імперскага тыпу. Наадварот, Вялікае княства ўяўляла дзяржаву процілеглага тыпу. Яно заставалася слабацэнтралізаваным. Некаторыя землі злучаліся з цэнтрам на канфедэратыўных пачатках. Дэмакратызм, захаванне старыны, аўтарытэт права — вось што вызначала ўнутраны лад Вялікага княства Літоўскага, а не таталітарызм. Што да палітыкі, ідэалогіі — тут таксама марна шукаць імперскае. Ад часоў Вітаўта княства забылася нават на рэгіянальны экспансіянізм /таму й забылася, што не мела імперскай сутнасці/, а ў сярэдзіне XV ст. і зусім адмовілася ад актыўнай знешняй палітыкі. Кажу пра адстойванне сваіх інтарсаў сілай, а не пра дыпламатыю. Не знешняя, а ўнутраная палітыка можа лічыцца дамінантай гісторыі Вялікага княства. Не пра развязанне вайны, а пра тое, як унікнуць яе, думала беларуская шляхта. І калі ў нашым мінулым спрэс войны і войны, гэта яшчэ не сведчанне ваўнічасці нашай сярэднявечнай дзяржавы. Наадварот, у канцы XV ст. праблема абароны зрабілася для яе першачарговай. Чаму так сталася і да чаго гэта прывяло — асобная тэма, надзвычай важная для разумення гісторыі Вялікага княства. Але тут пра гэта, як і пра шмат што іншае, закранутае ў артыкуле «Што такое ВКЛ?», пісаць проста не выпадае. Таксама, як не выпадала не напісаць, што яно, гэтакое княства, ну ніяк не было імперыяй.

Генадзь САГАНОВІЧ

ПРА МУЗЫЧНЫЯ ГУСТЫ СПРАЧАЮЦА... У СУДЗЕ?

4 верасня 1992 г. у «ЛіМе» быў надрукаваны артыкул Ю.Будзько «Лебядзіная песня ў стылі «наменклатурны поп», або Бывай, «Славянскі базар»». Згаданы ў гэтай публікацыі грамадзянін У.Правалінскі падаў іск у суд да аўтара Ю.Будзько і рэдакцыі газеты «Літаратура і мастацтва» аб абароне гонару і годнасці. Суд адбыўся. Рэдакцыя «ЛіМа» атрымала выканаўчы ліст з рашэннем народнага суда Партызанскага раёна г.Мінска, у якім гаворыцца:

«Прызнаць сведення, опублікаваныя в статье Ю.Будзько «Лебядзіная песня ў стылі «наменклатурны поп», або Бывай, «Славянскі базар»!» в газете «Літаратура і мастацтва» 4 сентября 1992 года, порочащими честь и достоинство Провалинского Владимира Михайловича. Обязать автора статьи Будзько Юрия Иосифовича, редакцию газеты «Літаратура і мастацтва» принести публічныя извинения Провалинскому В.М. через газету».

Падпарадкоўваючыся закону, мы, рэдакцыя газеты, робім гэта.

Юрыдычна дасведчаныя людзі, аднак, лічаць беспрэцэдэнтным здарэннем факт такога суда, калі крытычныя заўвагі /прадмет чыста мастацтвазнаўчых спрэчак, а не сферы грамадзянскіх стасункаў людзей/ разглядаюцца ў судовых органах і заява ў суд скарыстоўваецца як аргумент у мастацтвазнаўчай палеміцы.

Што датычыць аўтара, Ю.Будзько, дык ён, як паведаміў нам, мяняць сваіх музыканцкіх густаў, меркаванняў і ацэнку пад уздзеяннем суда пакуль не збіраецца...

Р.С.Гэты матэрыял быў здадзены ў набор у аўторак, 1 чэрвеня, а ў сераду, 3 чэрвеня, «Народная газета» надрукавала інтэрв'ю свайго карэспандэнта з «известным певцом из Беларуси Владимиром Провалинским», спеваком з «созвездия» такіх зорак, як Л.Лешчанка, Г.Веліканавы, В.Лявонцьеў, А.Газманав, І.Кабзон і інш. Каментавач гэтае інтэрв'ю нам не выпадае. Адно скажам. Словамі коласаскага дзяка Бацяноўскага: «Німа на свеце тайны, якая б не сталася яўнай, і ўсякую гардыню наказуе Гасподзь».

А калегам з «Народнай газеты» — вялікі наш дзякуй за гэтакія «блестячыя» выказванні разуменне і падтрымку.

Адна з характэрнейшых рысаў камуністычнай дыктатуры — татальны кантроль над свядомасцю людзей. Для гэтай мэты была створана цэлая армія палітрэдактараў, літаратурных цензараў, прапагандысцкіх наглядальнікаў, якія цэрберамі накіравалі на любыя «прегрешения» ідэалагічна-палітычнага парадку, за што «вінаватыя» часам расплачваліся не толькі пасадай, кар'ерай, а, бывала, і жыццём.

У гэтай публікацыі чытачу прапануецца некалькі звычайных для таго часу сюжэтаў з практыкі паліткантролю.

вырашыў надрукаваць сцэнарыі ў часопісе «Беларусь калгасная». Хаця да гэтага часу ён ужо прайшоў патрэбныя тады паліткантроль, тым не менш сцэнарыі зноў былі накіраваны на прагляд. Заключэнне палітрэдактара было адначасным: друкаваць нельга. А чаму, бачна з тэксту заключэння, які захаваны ў архіве /напісаны на рускай мове/:

Кобец. «Дважды рожденный» печатать нельзя по следующим причинам:

1. Кто такой основной персонаж сценария Лопух?

Вот его лицо:

Прижатый к обрыву верховыми колхозниками «является в кадр» конокрад Лопух, который украл колхозную лошадь. Подкулачник бросается к нему и ударяет в лицо, бьют и остальные колхозники. В колхозе конокрада берет к себе Дубовик /председатель колхоза/, где он умеет чинить сбрую. Утром председатель под конвоем комсомольца Лешки с винтовкою отправляет Лопуха в амбар,

шыйшага партыйнага кіраўніцтва на важнасць арыентацыі пісьменнікаў, асабліва «ўдарнікаў», на вывучэнне граматыкі і правіл пунктуацыі: «Інакш могуць здарыцца вялікія непрыемнасці».

... «А вот еще пример из творчества ударников. Один из начинающих в своем стихе написал:

Ничего нам не страшно,
Ибо был у нас Ленин,
Есть Сталин — агент капитала
Сидит и ворожит,
Чтобы нашу страну
Загнать в неволю, в рабство.
Но нам не страшно,
Был Ленин, есть Сталин.

Что получилось? Получилось, что т.Сталин есть будто бы агент капитала. Почему получилось так? Потому, что Федор Подвойский — автор стиха «Мы победим», отрывок из которого мы дали, определенным образом расставил знаки препинания. Как мы видели, после слова Ленин он поставил запятую и вслед за этим написал «Есть Сталин», а затем тире и дальше слова: «агент капитала сидит и ворожит, чтобы нашу страну загнать в неволю, в рабство».

А в результате слова, взятые целиком, составляют понятие, что —

...Есть Сталин — агент капитала
Сидит и ворожит
Чтобы нашу страну
Загнать в неволю, в рабство.
После — «в рабство» — точка.

Получилась, как видно, бессмыслица. Ибо лучший ученик Ленина, вождь всемирного пролетариата т.Сталин объявлен «агентом капитала».

Эти примеры ярко показывают, какую роль в речи играют знаки препинания и особенно настойчиво требуют от каждого поэта внимательного отношения к грамматике и пунктуации, требуют твердого изучения соответствующих правил.

У снежні 1934 г. інструктар Мінскага ГК КП/б/б Ксяндзоў накіраваў загадчыку аддзела культуры і прапаганды ленызму дакладную запіску аб становішчы палітычнай работы ў медінстытуце. Як і патрабавала ё ў той час, быў у ёй і раздзел: «Настрой, контррэвалюцыйныя вылазкі і рэагаванне парткома». Інструктар паведамляў:

«Дырэкцыя лічыць, што асоба дрэнных настройў у масе не маеца, а між тым выяўлена:

а/ На касцях, якія вывучаюць студэнты, былі намаляваны фашысцкія значкі і з гэтымі значкамі косці курсіравалі з адной групы ў другую /аб гэтым факце партком даведаўся ад брыгады ГК, якая абследавала медінстытут/.

б/ Прафесар Цітоў, які ў мінулым падтрымліваў нацдэмаў, выказаўся: «што пастанова Урада аб вышэйшай школе ёсць зварот да старых дарэвалюцыйных метадаў вучобы». Такія перлы выказваліся і іншымі навуковымі работнікамі, нават і ў гутарцы з членамі парткома т.Сапірам не сустракаліся з належным адпорам.

в/ На працягу некалькіх дзён дыскуціравалі ў адным пакоі ў інтэрнаце на Студэнцкай вул. /у пакоі былі і камсамольцы і партком аб гэтым не ведаў/ пытанні, якія ў наступнай фармулёўцы былі пададзены ў выглядзе ананімных пытанняў тав. Валабрынскаму на лекцыю па дыяматы 28.XI:

«Ці спрыяе тэорыя Троцкага аб немагчымасці пабудовы сацыялізма ў адной краіне ў развіцці ленызма?»

«Ці правільна будзе параўнаць: мэтафізічны матэрыялізм марксізма — тэорыя Троцкага аб немагчымасці пабудовы сацыялізма — крыніца ленызма?»

«Ці спрыяе любая контррэвалюцыйная тэорыя, дзякуючы яе крытыцы, развіццю філасофскай навукі ўперад, напр., тэорыя Троцкага аб перманентнай рэвалюцыі, апартуністычная тэорыя Бухарына аб раўнавазе і інш.?»

Тав.Валабрынскі правільна зреагаваў, выявіў аўтараў пытанняў, прысвяціў 2 заняты гэтаму пытанню і даў правільную ацэнку характару і зместу гэтых пытанняў. Але партком задаволіў такім акадэмічным рэагаваннем у гэтай групе і толькі 2/XII збіраецца абгаварыць гэтае пытанне на парткоме».

Р.ПЛАТОНАЎ,
доктар гістарычных навук

«ДРУКАВАЦЬ НЕЛЬГА!..»

З ПАСТАНОВЫ АБ'ЯДНАНАГА ПАСЯДЖЭННЯ ПРЭЗІДЫУМА ЦК КП/б/б І КАЛЕГІІ НК РСІ БССР

АД 13 КРАСАВІКА 1930 Г.

«г/ Прапанаваць БДВ /Белдзяржвыдавецтву/ пільна сачыць за ідэалагічнай вытрыманасцю выдавецкай прадукцыі. У выпадку з'яўлення ў свет палітычна-шкоднай літаратуры прыцягваць да партыйнай і савецкай адказнасці палітрэдактараў.

д/ Пры праглядзе кніжкі палітрэдакцыйнай зварочваць асаблівую ўвагу на наступныя пытанні:

ці адбірае кніжка матэрыялістычны светлагляд у трактоўцы матэрыялу;
чыстата пралетарскай ідэалогіі, або скажэнне яе ў бок ідэалізму, народніцтва, нацыянал-дэмакратызму, шавінізму;
адпавяданне кніжкі задачам сацыялістычнага будаўніцтва;
наколькі кніжка адлюстроўвае антырэлігійную думку;
метадалогія, стыль і грамадская карысць кніжкі».

Сакрэтна

САКРАТАРУ ПАРТ'ЯЧЭЙКІ

Культпрап ЦК КП/б/б прапануе тэрмінова запоўніць уліковыя карткі і скласці падрабязныя партыйныя характарыстыкі на палітрэдактараў. У характарыстыцы абавязкова павінна быць указана: сацыяльнае паходжанне і сувязь з бацькамі зараз, уся яго праца да 1917 года. Дзе быў у часе Кастрычніцкай рэвалюцыі, яго ўдзел у грамадзянскай вайне, дзе быў і яго пазіцыя ў час партыйных дыскусій /21 г., 23 г., 27-28 гг./.

Членства ў іншых партыях і яго праца там. Партспяганні і за што — дакладна.

У палітычных характарыстыках, за Вашым подпісам, указаць між іншым адносіны да пастаноў студзенскага пленума ЦК і ЦКК КП/б/б і яго працу ў час нарыхтовак 1932—33 гг., а таксама дзелавую характарыстыку аб выкананні яго непасрэдных абавязкаў.

5.III.33 г.

Нам. заг. культпрапа
ЦК КП/б/б

/Ягораў/

У 1933 годзе кінастудыя «Савецкая Беларусь» здымала фільм «Двойчы народжаны» па сцэнарыі Рыгора Кобеца. Улічваючы ціканасць да здымак, аўтар

где лежит сбруя. Сам Лопух сначала берется починать сбрую, потом бросает, потом снова берется /«перерождается»/. Потом узнают, что Лопух умеет лечить лошадей. Его направляют в конюшню, где он лечит больных колхозных лошадей. Конокрад переродился. Потом приходит милиционер и забирает Лопуха в суд. Председатель жалеет и говорит: «Таков закон» — и передает в суд просьбу от колхоза, быть может, об освобождении конокрада.

Вот такой в представлении Кобеца конокрад Лопух.

Из этого можно сделать вывод, что тех, кто раскрадывает колхозное имущество, врагов народа /постановление ЦИК и СНК/, нужно не расстреливать, или изолировать на 10 лет, а принимать в колхоз и там они через несколько дней /буквально/ станут ударниками социалистического строительства. Кобецу нужно было показать, что такой конокрад Лопух, что его толкнуло на это и т.д., чтобы обнаружить перед массами, что Лопухи выполняют дело классового врага, являются врагами народа и этим мобилизовать массы на выявление Лопухов. Этого требует данный этап классовой борьбы в стране, а не возбуждать любовь масс к ворамам, которые расхищают государственное и колхозное добро, выставляют свои другие пути борьбы с расхитителями общественного добра, чем определили партия и Советская власть.

2. Есть еще ряд моментов, менее важных по своему значению, но их также нужно отметить. Совершенно неправильно делает Кобец показывая, что колхоз имеет винтовки и колхозники оперируют ими, как средством защиты колхоза. Это неверно. Винтовка является боевым оружием Красной Армии, а не сельских колхозников.

С политической точки зрения эту вещь печатать нельзя.

Политредактор **Гарбуз**
Верно: Секретарь Главлитбела Сикорский
10/1-33 г.

У 1933 г. у ЦК КП/б/б рыхтаваліся да нарады па пытаннях дзейнасці літаратурных аб'яднанняў, якія трэба было аб'яднаць у адзіны Саюз савецкіх пісьменнікаў. Да гэтай нарады з афіцыйных і неафіцыйных крыніц, з подпісамі і без подпісаў, збіралася і наступала самацёкам інфармацыя аб становішчы літаратурнай справы. Палітцензар, які займаўся часопісам «Беларусь калгасная», звяртаў увагу вы-



ЗАСНАВАЛЬНІКІ:

САЮЗ
ПІСЬМЕННІКАЎ
БЕЛАРУСІ
І МІНІСТЭРСТВА
КУЛЬТУРЫ
РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ

Выходзіць з 1932 года

ГАЗЕТУ РЭДАГАВАЛІ:

Х.ДУНЕЦ	(1932-35)
І.ГУРСКІ	(1935-41)
А.КУЛЯШОЎ	(1945-46)
М.ГОРЦАЎ	(1947-49)
П.КАВАЛЕЎ	(1949-50)
В.ВІТКА	(1951-57)
М.ТКАЧОЎ	(1957-59)
Я.ШАРАХОЎСКІ	(1959-61)
Н.ПАШКЕВІЧ	(1961-69)
Л.ПРОКША	(1969-72)
Х.ЖЫЧКА	(1972-76)
А.АСІПЕНКА	(1976-80)
А.ЖУК	(1980-86)
А.ВЯРЦІНСКІ	(1986-90)

Галоўны рэдактар
Мікола ГІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Андрэй ГАНЧАРОЎ
(першы намеснік
галоўнага рэдактара),
Юрась ЗАЛОСКА,
Міхась ЗАМСКІ,
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Барыс ПЯТРОВІЧ
(намеснік
галоўнага рэдактара),
Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ:
220600, ГСП, Мінск,
вул. Захарова, 19.

Тэлефоны: прыёмная
рэдакцыі -- 33-24-61;
намеснікі галоўнага
рэдактара --
33-25-25; 33-19-85;
аддзель: публіцыстыкі
-- 33-25-25, пісьмаў і
грамадскай думкі --
33-19-85, літаратурнага
жыцця -- 33-24-62,
крытыкі і бібліяграфіі -
-- 33-22-04, паэзіі і
прозы -- 33-22-04,
музыкі -- 33-21-53,
тэатра, кіно і
тэлебачання --
33-21-53,
выяўленчага мастацтва
і аховы помнікаў --
33-24-62,
навін -- 33-19-85,
мастацкага афармлен-
ня -- 33-24-62;
фотакарэспандэнт --
33-24-62; бухгалтэрыя
-- 26-86-40.

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛМ".
Рукапісы рэдакцыі не
вяртае і не рэзэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа
не супадаць з думкамі і
меркаваннямі аўтараў
публікацый.

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах

Друкарня
"Беларускі Дом друку"

Індэкс 63856. Тыраж 15.000.
Нумар падпісанні 27.05.1993 г.
П 123456789101112
М 123456789101112